

НАЦЫЯНАЛІЗМ

Леанід ЛЫЧ: "Беларусы адносяцца да той жменькі еўрапейскіх народаў, якім па самых розных прычынах не ўдалося да канца прайсці стадыю нацыяналізму. Здавалася б, толькі радавацца трэба, што не давлялося яго перажыць. Але радасць адразу знікае, як падумаеш, што мы на працягу стагоддзяў заставаліся без уласнай дзяржавы, былі пазбаўлены магчымасці выкарыстоўваць сваю родную мову ў грамадскім жыцці і вучыць дзетак на ёй..."

5, 14—15

КАРНАВАЛ НА "МАТЭРЫЯЛЕ" ПАМІРАННЯ

У "Бліц-крытыцы" абмяркоўваецца аповесць **Віктара КАЗЬКО** "Да сустрэчы..."

7

ПАРТРЭТ З ВЫШЫНІ ПАЛЁТУ

Мікалай ШЫЙКО: "Скананне СССР — гэта вызваленне людзей ад каланіяльнай залежнасці. Глядзець з сумам на парэшткі плягавай імперыі? Іга, прыгон — гэта не толькі адсідка ў ГУЛАГу. Гэта калі беларус не можа гаварыць па-беларуску, а ўкраінец — па-ўкраінску, гэта калі можна сказаць на іх — "не хочучь", у той час калі іх мовы проста скралі".

10—11

БУДЗЬМА РАЗАМ!

Шаноўныя чытачы! Працягваецца падпіска на наш тыднёвік на першую палову 1998 года. Падпіска на "ЛІМ" можна ў любым паштовым аддзяленні, і калі не выпадае зрабіць гэта адразу на паўгоддзе, то можна спачатку на квартал, а то і на месяц. Кошт тыднёвіка для індывідуальных падпісчыкаў на месяц — 15 тысяч, на квартал — 45 тысяч, на паўгоддзе — 90 тысяч, для ведамасных падпісчыкаў на месяц — 25 тысяч, на квартал — 75 тысяч, на паўгоддзе — 150 тысяч.

Наш індэкс — 63856.

Вандроўка з Янам Голандам

Манаграфічны фестываль чыннікі "Беларускай Капэлы" зладкавалі ўпершыню. І прысвяцілі яго творчасці Яна Давіда Голанда. Еўрапейская славатасць, таленавіты кампазітар, тэарэтык музыкі, педагог, спадзвіжнік К. Ф. Э. Баха, ён пакінуў родную Германію, прыняўшы прапанову ад Карала Радзівіла — працаваць прыдворным капельмайстрам у Нясвіжы. Потым былі гады плённай і шматграннай дзейнасці ў Вільні, дзе і завяршыўся зямны шлях Яна Голанда — у снежні 1827 г. 170 гадоў таму.

Дарэчы, летась споўнілася 250 гадоў з дня яго нараджэння. Важкія лічбы. Але толькі цяпер адкрылася нам імя гэтага музыканта, якога можам называць сваім земляком і чью творчасць маем права прыняць у нацыянальны спадчыны культурны набытак. Бо як жа іначай ставіцца да кампазітара, чый лёс настала спакровіцца з музычным жыццём на беларускіх землях, дзе працаваў ён чатыры (з ладным лішкам!) дзесяцігоддзі — аж да скону...

Імпрэзы VII фестывалю "Адраджэнне беларускай капэлы", прысвечанага гэтай адметнай постаці, адбываліся ў сталічным храме, што на Залатой Горцы, у зале Рэспубліканскага каледжа пры Акадэміі музыкі, у Нацыянальным мастацкім музеі. Музыка Яна Голанда, якая запрашала слухачоў да амаль штовечаровай вандроўкі па канцэртных асяродках Мінска, падаравала ўрэшце прыгожае сімвалічнае падарожжа па шляхетных асяродках даўняй Еўропы, даўняй Беларусі. Бо фестывальныя праграмы, пра якія мы з часам распавядзем, атулялі слухачоў пэўнай "эстэтычнай адмысловасцю", сканцэнтраванаю ў назвах: "Голанд у Гамбургу", "Голанд у Нясвіжы", "Голанд у Вільні"...

Фота Аляксея МАЦЮША



Салісткі Таццяна ВАРАПАЙ і Алена БУНДЗЕЛЕВА.



За дырыжорскім пультам — Уладзімір БАЙДАЎ, лідэр ансамбля "Класік-Авангард" і музычны кіраўнік фестывальных праграм.



Ансамбль салістаў "Класік-Авангард".

Усё дваццаце стагоддзе колькасць беларусаў у свеце вагаецца каля лічбы 10 мільёнаў чалавек. Так было на пачатку стагоддзя, так ёсць цяпер, напрыканцы яго. Але калі раней скарачалі насельніцтва Беларусі войны, рэвалюцыі ды іншыя "стыхійныя" бедствы, то сёння жывём мы пад мірным небам. І тым не менш ужо каторы раз сёлета даводзіцца канстатаваць, што насельніцтва нашай краіны не павялічваецца, а памяншаецца. Па апошніх дадзеных толькі за 8 месяцаў гэтага года нас стала менш на 22,3 тысячы чалавек. Нараджальнасць няўхільна змяншаецца, смяротнасць расце... Пішацца і гаворыцца пра гэта ўжо некалькі гадоў запар, б'юць у званы вучоныя і медыкі, сцвярджаючы, што да канца дваццаці першага стагоддзя ў свеце можа не застацца ніводнага беларуса, аднак зноў гэты ніяк не дойдзе да вушэй тых, хто ў адказе за народ, за жывых людзей. Патрэбна комплексная праграма дзеля прадухілення рэальнай пагрозы страты нацыі, патрэбны грошы на дапамогу маладым сем'ям і маці, каб не баяліся яны заводзіць другое ці трэцяе дзіця, патрэбны канкрэтныя змены ў сістэме аховы здароўя, патрэбны, урэшце, проста ўвага і разуменне. Патрэбны... Толькі вось у нас прывыклі, што "ініцыятыва" павінна зыходзіць ад аднаго пэўнага чалавека на самым "версе". І ніхто не будзе дзейнічаць, пакуль не з'явіцца ўказ, дзкрэт, зварот ці нешта іншае. Так нас навучылі. Такія мы ёсць. Так жывём і выміраем...

"СЕНСАЦЫЯ" ТЫДНЯ

Вобраз Беларусі ў свеце зноў успрымаецца на фоне наручнікаў і кратаў. Кадры сцэны арышту міністра сельскай гаспадаркі В. Лявонава проста ў рабочым кабінце, паказаныя па Беларускім тэлебачанні, падхапілі і разнеслі па свеце ўсе буйнейшыя тэлекампаніі. Невядома, чаго хацелі дабіцца гэтым "іміджмейкеры" беларускага прэзідэнта. Хутчэй за ўсё яшчэ больш узмацніць ягоныя пазіцыі як "галоўнага барацьбіта з мафіяй" сярод электарату, зусім не падумаўшы, як будуць расцэнены гэтыя "рашучыя" дзеянні ў свеце. Арышт чыноўніка, хай і буйнога дзяржаўнага, сам па сабе не падзея, не дзіва, здараецца такое не толькі ў Беларусі. У нас жа гэта, на жаль, ператвараецца ў "эфектную" агітацыйную кампанію.

ПАДЗЕЯ ТЫДНЯ

Прымайка — "дзе два беларусы, там тры партыі" — стала ў нас ужо даўно агульнапрызнанай і банальнай ісцінай. Дэмакратычная апазіцыя цяпер паражэна за паражэннем якраз таму, што не магла знайсці грунт, на якім можна было б з'яднацца ўсім. Здаецца, на мінулым тыдні гэты грунт знойдзены: сто самых уплывовых дзеячаў культуры, палітыкаў і журналістаў (незалежна ад уласных перакананняў і амбіцый) падпісалі так званую Хартыю-97, мэта якой аднаўленне на Беларусі законнасці на аснове Канстытуцыі 1994 года. І ўсё-ткі ці стала Хартыя-97 той платформай, якая з'яднае дэмакратычны рух? У двух беларусаў з трох сумненні застаюцца...

ВЫЗВАЛЕННЕ ТЫДНЯ

Пасля амаль дзесяці месяцаў знаходжання ў адзіночцы слаўтай мінскай "амерыканкі" выпушчана на волю падпіску аб нявыездзе былая старшыня Нацбанка Беларусі Тамара Віннікава. Следства між тым працягваецца і абвінавачванні з Т. Віннікавай не здымаюцца, хоць сама Т. Віннікава лічыць, што справа яна зайшла ў тупік.

СУСТРЭЧА ТЫДНЯ

У Мінску прайшло двухдзённае пашыранае пасяджэнне сакратарыята Еўрапейскай міжпарламенцкай асамблеі праваслаўя (ЕМАП). Сустрэча парламентарыяў краін, дзе праваслаўная вера мае моцныя пазіцыі, прайшла на высокім узроўні. Удзельнікаў яе прымалі прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка, старшыня Савета Рэспублікі П. Шыпук, іншыя афіцыйныя асобы. Беларусь хацела б скарыстаць ЕМАП для вываду нашай краіны з міжнароднай ізаляцыі. Дапамога ў гэтым паабяцана. Толькі вось, па-першае, ці будзе яна дзейснай? А па-другое, Беларусь усё-ткі шматканфесійная краіна і як бы падтрымка адной канфесіі не вылілася ў супрацьдзеянне другой, не менш уплывовай у свеце...

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

"Ад пачатку кепскіх альбо добрых народаў не бывае, людзі самі па сабе не анёлы, але і не параджэнне пекла. Дык чаму ж у адных краінах наверху аказваюцца дастойныя і прыстойныя людзі, а ў іншых — прайдзісветы і нягоднікі?.. Гісторыя кожнай краіны, маральны вопыт любога народа дазваляюць вызначыць, куды скіраваны сілы іх духоўнага прыцягнення і напругі. Да пошуку Царства Божага на зямлі ці ў бок Канца Свету, Апакаліпсісу. Уяўленні пра тое і іншае зусім не абстрактныя і бесцалесныя. Яны набываюць рэальнасць ва ўчынках і паводзінах людзей, у іх лёсах. А ў канчатковым выніку — у лёсах краін і народаў". (З артыкула В. Гушчына "Час мяняць лёс, а не палітыку", "Літаратурная газета", 5 лістапада г. г.)

УКАЗ ТЫДНЯ

Беларусь адзначыць на афіцыйным узроўні 200-годдзе з дня нараджэння свайго вялікага сына, знакамітага польскага паэта Адама Міцкевіча. На мінулым тыдні прэзідэнт Беларусі падпісаў адпаведны ўказ. Святаванні юбілею пройдуць у асноўным на радзіме паэта — Наваградчыне.

НАВІНКА ТЫДНЯ

На Беларусі з'явілася новая спецыяльная нацыянальная прэмія "За духоўнае адраджэнне", якая будзе штогод уручацца ў дзень Раства Хрыстова "за выдатныя творы літаратуры і мастацтва, актыўную падзвіжніцкую дзейнасць у гуманітарнай сферы, якая накіравана на развіццё прагрэсіўных мастацка-маральных традыцый і спрыяе сцвярджэнню духоўных каштоўнасцяў, ідэй і братэрства паміж людзьмі розных нацыянальнасцяў і веравызнанняў". Лаўрэаты атрымаюць, акрамя грашовай прэміі, ганаровы медаль і дыплом. Адбор твораў на атрыманне прэміі будзе рабіць Міністэрства культуры разам з... Беларускай праваслаўнай царквой.

ЦНАТЛІВАСЦЬ ТЫДНЯ

Трэба сказаць, што рэкламу фільму "Апошняе спакушэнне Хрыста" расійскі тэлеканал НТВ зрабіў выключнаю: аж да амаль гадзінага паказальнага суда. І, урэшце рэшт, пасля таго, як гэты фільм тройчы здымаўся з праграм, вырашана было яго паказаць. Аднак беларускія тэлеглядачы зноў не змаглі яго ўбачыць: без ніякіх абмеркаванняў і "судоў" канал НТВ на час паказу фільма на тэрыторыі Беларусі быў адключаны...

3 НАГОДЫ

Ад Незалежнасці да Кастрычніцкай...

Назіраў я за тым, як адзначалі 80-ю гадавіну кастрычніцкай рэвалюцыі, і не зразумеў вось чаго: Беларусь ці Расія — "самая савецкая" з пятнаццаці рэспублік-сясцёр? Лічыце, што Беларусь? Чаму ж тады не наш, а расійскі прэзідэнт звярнуўся да народа з прамовай па нацыянальным тэлебачанні? Праўда, не ўсё, што казаў Барыс Мікалаевіч, прыемна качуць савецкаму чалавеку, але — якая ўвага "святой даце"! Нехта падумаў, што я збіраюся крытыкаваць Аляксандра Рыгоравіча, і... памыліўся. Прэзідэнт Беларусі сёмага лістапада не казаў пра нейкае "прымірэнне", а выказаўся па-рэвалюцыйнаму коратка і дакладна. Маўляў, я супраць звяржэння ўлады сілай, але вынікі Кастрычніка — самыя лепшыя. Вядома, зараз, калі ва ўладзе "народны прэзідэнт", рэвалюцыя непатрэбна, а вось калі будзе інакш, можна будзе ўспомніць і каштоўны вопыт рэвалюцыянераў. Да таго ж, нашаму Аляксандру Рыгоравічу выступленне па ТБ — маштаб не той, ды і не ў навіну. Адрывы новых станцый метро — вось падарунак, дастойны прэзідэнта. Тым больш, што, акрамя фінансавай падтрымкі будаўнікам, Аляксандр Рыгоравіч аказаў ім яшчэ і маральную. Напрыклад, асабістым удзелам у будоўлі падчас метрапалітэнаўцаў і слухаць скаргі жыхароў некаторых дамоў, якім у сувязі з візітам галавы дзяржавы было забаронена выглядаць у вокны.

Расійскія тэлекампаніі спрабавалі рабіць выгляд, што Расія святкавала гадавіну рэвалюцыі з большым імпэтам, чым Беларусь. Прамыя ўключэнні з вуліц, фрагменты мітынгаў і — кволенкі рэпартаж з Мінска. Толькі сляпы мог не заўважыць у такіх паводзінах расійскіх тэлекампаній палітыку "пэўных колаў", накіраваную на прымяненне ролі нашай дзяржавы ў справе паводовы сацыялізму ў адной асобна ўзятай краіне. Але праўду кажучы: звычайка — другая натура. Паказваючы, як Расія святкуе "святую дату", несумленныя журналісты ўсё ж звярнулі ўвагу на ўсялякіх дэмакратаў і манархістаў, для якіх (які жаж!) гэты дзень не "чырвоны", а жалобны. Іншая рэч — карцінка ад АТН: ніякіх працэдураў рэвалюцыі, усе шчаслівыя, аб чым і сведчыць "апытанне". У некага сумненні наконт прыцягальнасці ідэй Леніна—Сталіна для беларускай моладзі? Дарма! Таварыш В. Свістаноўская з БПСМ заявіла на мітынг: "От имени всей молодежи утверждаю: революция живет в наших сердцах". Магчыма, нехта пры гэтым успомніць пра апазіцыю. Дык, як сказаў намеснік мінскага мэра В. Чыкін: "народ твердо поддерживает президента". Атрымліваецца, што той, хто не падтрымлівае, "не народ" увогуле. А да "ненарода" і адносінны павінны быць адпаведныя. І ў гэтым нашым уладам няма роўных. Так, пасля мітыngu былі арыштаваны "агенты Захаду", якія выдаюць сябе за камуністаў і нават аб'ядналі ў партыю (ПКБ). Гэтыя людзі імкнуліся сапсаваць святочны настрой, крытыкуючы ў прыватных размовах кіраўніка краіны, трымалі транспа-

рант з лозунгам "Долой диктатуру президента!" Акрамя таго, камуністы-апазіцыянеры былі заўважаны ў размовах з экстрэмістамі з "Маладога фронту". Напрыклад, актыўна абмяркоўвалася перспектыва стварэння парламенцкай рэспублікі. Гэта ж трэба, на святое (пасаду прэзідэнта) руку паднялі! Цікава было назіраць за іншымі маладымі людзьмі, якія з партрэтамі прэзідэнта крочылі на Кастрычніцкую плошчу. Дарэчы, сімвалічнае шэсце атрымаецца: ад Незалежнасці да Кастрычніцкай. Хлопцы, як адзін, у скуранках, стрыжанья, усе з БПСМ. Дастаткова паглядзець на адваротны бок партрэтаў, каб даведацца пра месца вучобы патрыётаў — ПТВ N... Вось дзве рыхтукі інтэлектуальнаму зліту. Пры ўсім захапленні святам не магу ўстрымацца ад слоў крытыкі. Дазвольце спытаць, што гэта за канцэрт быў? Ні табе "вновь продолжается бой", ні "вихри враждебные веют над нами". Арганізатары маглі б, напрыклад, запрасіць выступіць мінскі гурт "Красные звезды". Іх рэпертуар вельмі падыходзіць для такога мерапрыемства, "Шагает ГУЛАГ", "Русский порядок" і, зразумела ж, "Империя". Замест гэтага танчылі фальклорныя калектывы. Пагадзіцеся, неж несур'езна. У такі дзень... І яшчэ. Пераагрануць у чырвонаармейцаў салдаты лепей выглядалі б, калі б вялі звязаных апазіцыянераў. Пасля іх можна было б "растраляць" пад "бурныя, продолжительные аллодисменты". У астатнім усё было як мае быць. Рэвалюцыя працягваецца.

Вальдэмар ДАБРЫЦКІ

Салідарнасць у імя свабоднай Беларусі

10 лістапада ў Мінску было абвешчана пра стварэнне новай грамадскай ініцыятывы Хартыя-97. Задачы руху не новыя — аднаўленне законнасці на Беларусі, на аснове Канстытуцыі 1994 года, забеспячэнне захавання ў Беларусі асноўных правоў чалавека. Аднак новае тое, што з ініцыятывай выступілі журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Вядомыя людзі — Павел Шарамет, Уладзімір Арлоў, Юры Хашчавакі, Андрэй Саннікаў, Людміла Гразнава, Аляксандр Дабравольскі, Віктар Карніенка, Аляксандр Мілінкевіч на прэс-канферэнцыі тлумачылі задачы, пастаўленыя Хартыяй-97. Сто беларускіх дзеячаў культуры і навукі, прадстаўнікоў вядучых палітычных партый, прафесійных саюзаў і журналістаў паставілі подпісы пад тэкстам "Мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, заяўляем, што дзеянні цяперашніх уладаў скіраваны на знішчэнне правоў і свабод грамадзян. У краіне праігнараваны асноўны закон — Канстытуцыя". Славамір Адамо-

віч і Станіслаў Багданкевіч, Рыгор Барадулін і Лявон Баршчэўскі, Васіль Быкаў і Павел Казлоўскі, Васіль Шлындзікаў і Аляксандр Сасноў, Карлас Шэрман і Міхаіл Чыгір аб'ядналіся пад словамі: "У Беларусі разбураюцца нацыянальная культура і школа, выцясняецца беларуская мова. Напярэдадні XXI стагоддзя ў цэнтры Еўропы ўсталяваны дыктатарскі рэжым, 10 мільёнаў чалавек апынуліся пад уладаю свавольства. Мы, грамадзяне Беларусі, заяўляем сёння аб адказнасці за лёс краіны, за будучыню дзяцей". Спіс адкрыты, колькасць подпісаў павялічваецца з кожным днём. Менавіта беларускія журналісты, якія апошнім часам сталі ўяўляць сабой палітычную сілу і праз гэта адчулі прэсінг пераследу, зынічылі стварэнне Хартыі-97. На прыведзенай прэс-канферэнцыі прысутных цікавілі пытанні, ці не будзе непараўмення ў Хартыі-97 з іншымі партыямі і арганізацыямі, ці не змікшувецца актыўнасць руху з часам, як гэта здаралася з іншымі дэмакратычнымі

арганізацыямі і рухамі. Намеснік старшыні Аб'яднанай Грамадзянскай партыі Аляксандр Дабравольскі пракаментываў заўвагі наконт магчымага прыярытэту пэўнай партыі ў дзейнасці Хартыі-97. — Тут прыярытэты няма і быць не можа. Хартыя-97 якраз скіраваная на тое, каб зняць усе пытанні кшталту: нехта больш прадстаўлены, нехта менш. Кожны новы подпіс будзе такі ж важкі, як і папярэдні. Тое, што такія пытанні ёсць, сведчыць пра тое, што дзейнасць Хартыі-97 можа іх зняць. У Хартыі няма кіраўніцтва і ўлады, а дамінуе ініцыятыва і жаданне працаваць разам. Галоўнае, каб людзі адчулі, што іх многа і паверылі ў сваю сілу. Кожны беларус, для якога выбарам ідэальна дэмакратыі, можа далучыцца да Хартыі-97, даслаць свой подпіс у рэдакцыю дэмакратычных газет. Змагацца за дэмакратыю, за канкрэтныя пацярпелых, палітыкаў і журналістаў — гэта значыць змагацца за сябе. У гэтай краіне кожны можа стаць наступным.

Вольга КАРАТКЕВІЧ

АНОНС

"Восень" адкрываюць маладыя

20 лістапада пачынаецца традыцыйны і папулярны сярод меламанаў фестываль "Беларуская музыкальная восень", прысвечаны 60-годдзю рэспубліканскай філармоніі. У гэты вечар прагучыць адзін з самых яркіх шэдэўраў сусветнай музычнай скарбніцы — 9 сімфонія Людвіга ван Бетховена. Выканаўцы — сімфанічны аркестр і хор Беларускай акадэміі музыкі. У якасці салістаў выступіць былы выпускнік гэтай навучальнай установы Таццяна Пятрова, Таццяна Варапай, Рыгор Палішчук і Алег Гардынец. За дырыжорскім пультам — рэктар Акадэміі прафесар Міхаіл Казінец. Маладым музыкантам не выпадкова дадзены гонар адкрываць такі прэстыжны фестываль. Сімфанічны

аркестр, які завецца "Маладая Беларусь", ужо мае аўтарытэт не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Ён гастраліваў у Італіі, Францыі, Германіі. Спецыяльна для яго ў Францыі быў арганізаваны фестываль "Лета вялікага саду", падчас якога нашы музыканты выступалі ў 29 гарадах і запісалі лазерны дыск. Як паведамляў "ЛіМ", сёлета ў жніўні аркестранты пабывалі ў нямецкім горадзе Байройце, дзе ўпершыню прадстаўлялі Беларусь на прэстыжным Вагнераўскім фестывалі. Там нашы музыканты не толькі далі 5 сольных канцэртаў з разнастайнай праграмай — Канцэрт для дзвюх скрыпак І. С. Баха, "Струнная серенада" П. Чайкоўскага, "Канцэртна-брока" беларускага кампазітара А. Літвіноўскага.

Аркестрантам-струнікам пашчасліва ўдзельнічаць у выступленнях Еўрапейскага маладзёжнага аркестра, якім дырыжыраваў вядомы нямецкі музыкант М. Піэле. Майстэрства хору Беларускай акадэміі музыкі (мастацкі кіраўнік і хормайстар прафесар Віктар Роўда), як вядома, сёлета было таксама адзначана вышэйшымі ўзнагародамі на прэстыжных міжнародных конкурсах у Германіі ды Польшчы. Чакаем, што маладыя музыканты, якія пад кіраўніцтвам маэстра М. Казінца звярнуліся да даволі складанага твора, парадуюць слухачоў яго цікавай інтэрпрэтацыяй і гэта будзе яскравай пачатак юбілейнай "Беларускай музычнай восені".

Элеанора СКУРАТАВА

Сустрэча з юнацтвам



Мінскай мастацкай вучэльні імя А. Глебава пры Беларускай акадэміі мастацтваў споўнілася пяцьдзесят гадоў. З нагоды юбілею адбыўся ўрачысты сход, у праграме якога была сустрэча з першакурснікамі 1947 года, з выпускнікамі вучэльні ўсіх гадоў. Вучэльню віншавалі культурніцкія арганізацыі і ўстановы. З 31 кастрычніка па 10 лістапада ў Палацы мастацтваў працавала юбілейная выстава. Арганізатары выставы ўзялі за ўзор экспазіцыю, якую ладзіла да свайго юбілею ў тым жа палацы Беларускай акадэміі мастацтваў. Былі прадстаўлены як дыпломныя работы розных гадоў, так і матэрыялы метадычнага фонду — вучэбныя малюнкi і жывапіс.

На жаль, трэба адзначыць, што выстава, якая магла б стаць адной з галоўных мастацкіх падзей года, ёю не сталася. Рэч у тым, што Мінская мастацкая вучэльня — гэта цэлая эпоха ў мастацкай адукацыі Беларусі. Вучэльня — старэйшая за мастацкую акадэмію. Для многіх вядомых сёння нашых мастакоў яна была першай прыступкай творчай кар’еры. Было б надвычай цікава ўбачыць, як калісь лачыналі тыя, чые імёны сёння на слыху. Дыпломныя работы вучэльні адлюстравваюць эстэтычныя і ідэалагічныя стэрэатыпы часу, бадай, больш выразна, чым работы студэнтаў акадэміі. Сапраўдная рэтрапектыва зробленага ў вучэльні за

пяцьдзесят гадоў стала б адкрыццём і для глядачоў, і для мастацтвазнаўцаў. Аднак, на жаль, экспазіцыя атрымалася бедная. Тлумачэнне простае: не захавалася, бо захавець магчымасці не было. Свой уласны будынак вучэльня мае адносна нядаўна, а раней шмат гадоў арандавала памяшканне ў оперным тэатры, архітэктурна-будуўнічым тэхнікуме, політэхнікуме. Штосьці згубілася за час пераездаў, штосьці не палічылі патрэбным захавець.

Але і тое, што мела магчымасць пабачыць мінская публіка, не пакінула глядачоў абьякавымі. Асабліва тых, хто прыйшоў на выставу — на сустрэчу са сваёй маладосцю, юнацтвам.

Зрэшты, пяцьдзесят гадоў Мінскай мастацкай вучэльні імя А. Глебава — гэта не толькі палотны, скульптуры, графічныя аркушы, габелены і іншыя дэкаратыўна-ўжытковыя творы, не толькі праекты мастацкага афармлення — рэалізаваныя і тыя, што засталіся на паперы. Гэта найперш людзі, выкладчыкі і выхаванцы, якія не адно дзесяцігоддзе працуюць на беларускую культуру. У гэтым сэнсе рэтрапектыва міжволі пераходзіць у сённяшні дзень. Ды, здаецца, і перспектыва ёсць.

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ
На здымках: падчас адкрыцця выставы. Фрагмент экспазіцыі.



Вартае відэастужак

Фраза наконт вечнасці твораў мастацтва падаецца сумнінай, калі задумаешся пра лёс рэжысёрскіх шэдэўраў, акцёрскіх адкрыццяў... Вядома, з дапамогаю відэатэхнікі можна сёе-тое захавець. Але тэхніка ёсць тэхніка: рэч капрызлівая і не кожнаму даступная. Не параўнаць з кнігай! Кнігу і захоўваць лацвей, і дачыняцца да яе зручней. Вось і новую прыгожую кнігу "Валянцін Елізар'еў", выдданую акурат да юбілею занага балетмайстра, гартаеш — нібы глядзіш маляўнічую густую відэастужку, на якой "чытаецца" біяграфія Майстра, яго творчы свет, жыццё Акадэмічнага тэатра балета Беларусі, які ўжо без малага чвэрць стагоддзя спахроўлены з лёсам Елізар'ева.

Прэзентацыя новага выдання адбылася ў Дзяржаўнай нацыянальнай бібліятэцы Беларусі — з нагоды адкрыцця выстаўкі "Душой напоўнены палёт", на якой прадстаўлены працы мастацтвазнаўцаў і крытыкаў, афішы і рэкламныя праспекты, відэакасеты і часопісныя публікацыі, спрычыненыя да творчасці юбіляра.

Аўтар і ўкладальнік новай прыгожай кнігі-альбома Таццяна Мушынская распавяла пра досыць нялёгі шлях гэтага адмысловага твора паліграфічнага мастацтва да чытачоў. Разам з мастаком-дызайнерам А. Гапіенкам яна ў рэкордны для айчынных варункаў тэрмін зрабіла ўсё, каб 18 друкаваных аркушаў (з іх 6 займае тэкст на трох мовах, 12 — каляровыя і чорна-белыя фоты), прайшоўшы праз выдавецтва "Беларусь" і Мінскую



фабрыку каляровага друку, ператварыліся ўрэшце ў "энцыклапедычна ілюстраваную" манаграфію, якой дагэтуль не спадобіўся ніводны дзеяч беларускага мастацтва. Біяграфія, леталіс творчасці Майстра, хроніка гастролёў нашай балетнай трупы — краіны, гарады, даты, спектаклі... Навадрук — яшчэ і адзіны такога кшталту даведнік!

Падчас урачыстага сходу ў бібліятэцы выступілі гасцінныя гаспадыні "нацыяналкі" Галіна Алейнік ды Вікторыя Карсека, вядомыя мастацтвазнаўцы Юлія Чурко і Ефрасіння Бондарова, музычны каментатар БТ Элеанора Язерская ды віноўнік імпрэзы — народны артыст СССР Валянцін Елізар'еў. І прэзентацыя ператварылася ў адмысловы эскіз да роздому пра стасункі Мастака і Крытыка, пра ролю друкаванага слова ў творчым жыцці, пра дыялектыч-

ную ўзаемазалежнасць тых, пра каго пішуць, і тых, хто піша...

Спадар Елізар'еў, якому пашчасціла павандраваць па свеце і сабраць багатую хатнюю калекцыю рэдкіх выданняў пра мастацтва ды гісторыю культуры, паабяцаў дублікаты асобных каштоўных кніг прэзентаваць Нацыянальнай бібліятэцы, якая, дарэчы, зусім нядаўна справіла свой юбілей.

А што да новага выдання... Яно ёсць у продажы, але ягоны кошт спрацоўвае супраць маёй паспешлівай высновы наконт даступнасці твораў кніжнага мастацтва. На жаль, каб набыць гэты захапляючы прыгожы і змястоўны альбом (ён каштуе 500 тысяч рублёў), аднаго захаплення — мала...

С. БЕРАСЦЕНЬ
Фота К. Дробава

Анэльскае суіснаванне Паэзіі і Музыкі

Здавалася б, апошнім часам з-за не надта спрыяльных сацыяльных і палітычных умоў у нашай краіне павінна была б зменшыцца колькасць культурніцкіх мерапрыемстваў. Аднак назіраецца зусім адваротнае — праводзіцца шыкоўныя святкаванні дажынак, юбілеяў гарадоў, розныя рэспубліканскія і міжнародныя тэатральныя, музычныя, кінафестывалі, мастацкія выставы... Адным словам, сумаваць не даводзіцца.

У мінулую суботу ў Белдзяржфілармоніі адбылася аўтарская вечарына паэта Леаніда Дранько-Майсюка "Музыка і астры" — у прадстаўленні Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам маэстра Міхала Фінберга. Зала была перапоўнена.

Былі пацалункі, падарункі і кветкі, кветкі, кветкі... І гучала музыка, і гучалі песні... І настрой у самога паэта быў самы цудоўны, бо ён убачыў і адчуў, што ён сапраўды ёсць і ёсць людзі, якія любяць яго паэзію. У бліжэйшы час Беларускае



тэлебачанне плануе паказаць аўтарскую вечарыну Л. Дранько-Майсюка "Музыка і астры", каб кожны з нас змог адчуць, пачуць і ўба-

чыць анэльскае суіснаванне Паэзіі і Музыкі.

Фота Кастуся ДРОБАВА

Настальгія... па песні

Вось ужо трэці раз на пачатку лістапада Магілёў становіцца сталіцай міжнароднага музычнага фестывалю "Залаты шлягер". Зноў кожны вечар на працягу тыдня гучалі яго знакамітыя пазыўныя: "Ландышы, ландышы, светлага мая прывет"... І ў гэтыя пахмурныя дні позняй восені "прывітанне светлага мая" ў абліччы дарагіх сэрцу песень мінулых гадоў сагрывала людскія душы.

Сёлетнія фестывальныя мерапрыемствы "распаўсюдзіліся" на многія гарады і мястэчкі Магілёўшчыны. Асноўныя канцэрты прайшлі ў Магілёве і ў Мінску. Гэтым разам гасцямі "Залатога шлягера" былі І. Суручану, Р. Ібрагімаў, Г. Веліканава, М. Гнацюк, В. Мулерман, М. Пахоменка, А. Вескі, Ю. Багацікаў, кампазітары А. Колкер, Л. Лядава, Д. Тухманаў, ансамблі

"Самоцветы", "Золотое кольцо". Беларусь прадстаўлялі Н. Багуслаўская, В. Вуячыч, І. Лучанак, І. Капланаў, Т. Раёўская, Э. Міцуль. Тое, што "Залаты шлягер" сапраўды ўпэўнена выходзіць на міжнародную арэну, пацвердзіў факт удзелу ў фестывалі італьянскага спевака Р. Ларэці. Многія слухачы памятаюць боскі голас італьянскага хлапчука, які ў 60-я гады пакарыў свет чысцінёй і прагажосцю спеваў. І васьм Ларэці прыехаў на Беларусь, удзельнічаў у гала-канцэрце фестывалю, у працы журы конкурсу маладых выканаўцаў, меў у Магілёве сольнае выступленне, якое запамнілася публіцы дзівоснай атмасферай цэльнай і шчырасці.

У якасці ганаровых гасцей у Магілёве былі і прадстаўнікі вядомых фестывалюў з Расіі, Казахстана, Балгарыі, Польшчы, Літвы. У

прыватнасці, прэзідэнт еўра-азіяцкай асацыяцыі стваральнікаў фестывалюў, прэзідэнт "Славянскага базара" С. Віннікаў паведаміў, што магілёўскі "Залаты шлягер" уключаны ў групу такіх вядомых фестывалюў, як "Залаты арфей", "Залаты алень", "Голас Азіі", "Славянскі базар", і пажадаў, "каб ніколі не пабяжыла золата на сакафоне "Залатога шлягера", эмблема фестывалю.

На сёлетнім "Залатым шлягеры" праходзіў і другі міжнародны конкурс маладых выканаўцаў. У ім бралі ўдзел 15 спевакоў з Беларусі, Расіі, Малдовы, Грузіі, Літвы, Казахстана, Азербайджана, Польшчы, Балгарыі, Ізраіля. Ён выступленні ацэньвала журы ў складзе Ю. Багацікава, М. Пахоменкі, Н. Багуслаўскай, М. Фінберга, І. Лучанка, В. Вуячыча, А. Колкера, Л. Лядава, Д. Тухманава,

Р. Ларэці. Старшынёй журы зноў, як і летась, была народная артыстка Расіі М. Міянсарова.

Конкурс сабраў таленавітых спевакоў з моцнымі галасамі, добрай прафесійнай падрыхтоўкай, многія ўдзельнікі ўжо здабылі лаўрэатскія званні на прэстыжных нацыянальных і міжнародных конкурсах. У Магілёве амаль усе выступілі роўна, і журы было вельмі складана вызначыць пераможцаў. Пасля гарачых спрэчак лаўрэатскія званні былі размеркаваны наступным чынам: Б. Фельдман (Ізраіль), І. Левіна (Расія), А. Александрова (Казахстан); 1-ую прэмію атрымала прадстаўніца Грузіі М. Каркарашвілі. Салістку Магілёўскай абласной філармоніі І. Абалян. Яна стала ўладальніцай Гран-пры "Залатога шлягера-97", прыза сімпатый глядачоў і разам з І. Левінай, А. Піль-

велітэ ды М. Каркарашвілі атрымала спецыяльную прэмію тэлекампаніі "Свой круг" пад назвай "Шанс". Гэтая прэмія дае права яе ўладальніку на бясплатнае стварэнне з дапамогай кампаніі відэавізітоўкі спевака.

"Залаты шлягер" жыве і развіваецца, — адзначыў дырэктар Магілёўскай абласной філармоніі кампазітар У. Браілоўскі. Адметнай рысай сёлетняга фестывалю стаўся ўдзел у ім даіцячых калектываў з Расіі ды Беларусі і вечар аўтарскай песні памяці Б. Акуджава. Выступленне вядомых бардаў С. Нікіціна, А. Баля, братоў Мішчукоў, А. Казанцавай, А. Суханова, У. Кадзэнкі і спевака Л. Барашкава вельмі арганічна ўвайшло ў агульную атмасферу "настальгіі па Сапраўднаму", якой поўніцца "Залаты шлягер". У яго стваральніку ёсць яшчэ шмат цікавых ідэй, планаў абнаўлення фестывалю, а гэта дае падставы на новыя незабыўныя сустрэчы.

Таццяна ПЕСНЯКЕВІЧ

Адрас канферэнцыі — Узда

На канец гэтага года — 27 снежня — прыпадае 150-годдзе з дня нараджэння выдатнага беларускага вучонага і ўрача, вынаходца і філантропа Якуба Наркевіча-Ёдкі.

З гэтай нагоды раённыя ўлады Уздзеншчыны ладзяць міжнародную навуковую канферэнцыю "Якуб Наркевіч-Ёдка: вяртанне імя", якая мае адрасіцца ва Уздзе 12 снежня г.г. Мяркуюцца ўдзел у ёй навукоўцаў і нашчадкаў вучонага як з блізкага, так і з далёкага замежжа, а таксама шырокага кола прадстаўнікоў грамадскасці, даследчыкаў, краязнаўцаў.

Зараз выйшаў з друку прысвечаны вучонаму пяты нумар часопіса "Беларуская Мінусьчына". Пра складаны шлях самастварэння нашага даследчыка раскажаецца ў падрыхтаванай да канферэнцыі брашуры "Парадоксы электрычнага чалавека".

Матэрыялы канферэнцыі падсумуюць вынікі першага, 25-гадовага, этапу адраджэння імя выдатнага земляка і вызначаць шляхі і накірункі далейшага паглыблення ў сутнасць яго навуковай спадчыны. Асэнсаванне асобы навукоўца зараз скіравана яшчэ і на выяўленне яе як выдатнай культурнай з'явы Міншчыны канца мінулага — пачатку бягучага стагоддзя.

Запрашаем да ўдзелу ў гэтай канферэнцыі! Уладзімір КІСЯЛЁЎ

Каб помнілі...



Мінскі мастак-монументаліст Уладзімір Крываблочки — часты госць у Азарыхах Калінкавіцкага раёна. Ён — аўтар будучай карціны "Дарога смерці", у якой вырашыў увекавечыць памяць загінуўшых тут дзевяці тысяч вязняў былога канцлагера.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

На фальклорнай ніве

Сярод тых, хто даследаваў вуснапаэтычную творчасць беларусаў, — і Аляксандр Разенфельд, які нарадзіўся ў Мінску 125 гадоў назад (год смерці Аляксандра Аляксандравіча невядомы).

Скончыў Пецярбургскі ўніверсітэт і з 1898 года працаваў у ім, а з 1910 года быў прыват-дацэнтам. У 1912—1916 гадах А. Разенфельд з'яўляўся кіраўніком Беларускага навукова-літаратурнага гуртка студэнтаў гэтай вышэйшай навучальнай установы.

Беларускі фальклор прыцягнуў яго ўвагу ўпершыню ў 1903 годзе, а ўжо праз год былі апублікаваны "Беларускія народныя песні", якія Аляксандр Аляксандравіч запісаў у ваколіцах Радзашковіч, у Сямкавічы Гарадку, Рубяжвічах і Астрашчым Гарадку Мінскага павета, а паасобна — у Барысаўскім і Рэчыцкім паветах. У гэтым зборніку А. Разенфельда найперш вылучаюцца ўзоры абрадавай пазіі беларусаў — купальска-пятроўскія, жніўныя і восеньскія песні. Арыгінальнай і вясельнай пазіі, пазабрадавай лірыка, балады. Важна і тое, што пры запісе гэтых твораў А. Разенфельд пастараўся як мага дакладней перадаць іх дыялектна-моўны асаблівасці. Напісаў ён і фальклорна-этнаграфічны эцюд пад назвай "З жыцця беларуса", у якім разглядае зажыткі і дажыткі абрады і песні.

ВАРУНІКІ

Паразумеца няцяжка. Пры жаданні...

Мінскі Дом літаратара больш не належыць Саюзу пісьменнікаў. Цяпер гэта маёмасць Упраўлення справам прэзідэнта. Падобная сітуацыя — і ў Гародні. Там абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў улады высылаюць з памяшкання, дзе філія СП месцілася з 60-х гадоў. Праўда, пакуль не надта зразумела, хто будзе новым гаспадаром былога пісьменніцкага памяшкання.

Перадзел маёмасці — звычайная справа на посткамуністычнай прастору. Асабліва гэта датычыць аб'ектаў культурніцкага прызначэння. Культура ў нашай краіне заўжды была падчаркай дзяржавы, і сёння культурніцкія ўстановы часта проста не ў стане самі ўтрымліваць аб'екты, што ім належаць. Так што ў дзяржавы заўжды ёсць магчымасць, спасылаючыся на "нерэнтабельнасць", змяніць гаспадара.

Калі ў Мінску ў літаратараў забіралі іхні Дом, дык супакойвалі, што цяпер, пры новым гаспадары, нарэшце будзе зроблены ў доме рамонт, ды і пра высваленне гаворкі пакуль не ідзе. У Гародні абяцаюць іншае памяшканне, якое нібыта не горшае за адабранае, а ў забраным будзе зроблены музей Элізы Ажэшкі. Калі паверыць гарадзенскай уладзе, дык атрымліваецца, што няма чаго хвалявацца, няма нагоды вяртаць уздымаць. Аднак паспрабуем "раскруціць" гісторыю пытання...

Гарадзенскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў месціцца ў цэнтральнай частцы горада, у так званым "Доме Элізы Ажэшкі". Так званым, бо дом не сапраўдны. Гэта муляж нахштальт "дома першага з'езда РСДРП", толькі выкананы менш прафесійна. Ад сапраўднага дома Ажэшкі тут захавалася толькі некалькі фрагментаў драўлянай разьбы. Пісьменніцкі саюз займае ў доме два невялікія пакойчыкі, а на асноўнай плошчы — абласная бібліятэка. Муляж дома Ажэшкі ўключаны ў турыстычны маршрут, і калі ў Гародню прыязджаюць польскія турысты, ім гэты будынак прадстаўляюць як "дом польскі".

Тры гады назад, у час наведвання музея Максіма Багдановіча, спадарыня Кліменка, загадчыца аддзела культуры Гарадзенскага гарвыканкама, выказалася ў тым сэнсе, што "такі харошы музей Багдановіча, трэба такі ж і Ажэшкі". Ідэя для Гародні па тым часе не новая, бо пра паўнаважнасць музея Ажэшкі гарадзенскія літаратары гаварылі даўно, а ўлада ад іх адмахваўся: маўляў, на музей Багдановіча грошай не хапае, а тут яшчэ Ажэшка...

Годам пазней гэтае пытанне ўжо падымалася на нарадзе ў гарсавете, дзе на роўных разам з мясцовымі чыноўнікамі прысутнічаў вядомы нашым чытачам спадар Малевіч з Гарадзенскага "саюза палякаў на Беларусі". Калі спадарыня Бічаль-Загнетава запытала, што тут робіць Малевіч, ёй адказалі: "Мы ствараем грамадзянскі камітэт па кантролі і дапамозе ў стварэнні музея Ажэшкі". "Кантралёры, бачу, ужо ёсць, а хто працаваць будзе?" — запытала спадарыня Данута. Адказу не было.

Увесь 1995 год у Гародні ішлі сякія-такія размовы пра музей Ажэшкі, але канкрэтыкі ніякай. У 1996 годзе пра музей загаварыла ўжо абласное начальства. А ў 1997-м новы

мэр горада спадар Пашкевіч у інтэрв'ю "Гродненскай правде" сцвярджаў, што мусіць Ажэшкі будзе. Гэта, маўляў, пытанне вырашанае. Пасля чаго гарадзенскія літаратары пачалі пры нагодзе і без яе пытаць: "Вас там закрываюць ці не?", маючы на ўвазе высваленне філіі СП з "Дом Ажэшкі".

І сёлета, 25 сакавіка, якраз у дзень свята, з уладных структур патэлефанавалі ў абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў. Трубку падняў Аляксандр Чобат. "Алеся, вы за тыдзень павінны пераехаць. Да 1 красавіка мы зробім і адчынім музей Ажэшкі". — "Жарт!" — "Ужо ёсць рашэнне". — "Дзе яно?" — "Будзе, будзе..."

Зрабіць за тыдзень музей з нічога — немагчыма. За такі тэрмін можна хіба што шмільду новую намалываць. Спачатку прапрацоўваецца канцэпцыя, праводзяцца навуковыя даследаванні, ствараецца праект, вызначаецца першачарговае. І ўжо пасля гэтага можна пачынаць "рабіць музей" — у сэнсе рэалізоўваць праект.

Да моманту, пакуль у "Дом Ажэшкі" не прыйдуць рэстаўратары і будаўнікі, няма ніякай патрэбы высылаць адтуль пісьменнікаў і бібліятэку. Канцэпцыя, тым болей праектаў яшчэ і блізка няма, няма нават адпаведнай пастановы аб стварэнні музея, але — "Тыдзень на пераезд. Вызваляйце памяшканне".

Потым тэрмін "перасялення" вызначылі да першага ліпеня, але сутнасць гэта не мяняе.

Перасяліцца пісьменнікам прапаноўваць у будынак непадалёк. Дакладней, у падвал таго будынка, адкуль у літаральным сэнсе гэтага слова выплывае ўжо, здаецца, восьмі арандатар. Бо падвал рэгулярна заталпаецца. Зразумела, што гарадзенскія літаратары не лічаць такі абмен эквівалентным і стаяць за офіс у "Доме Ажэшкі".

Міжволі прыходзіш да высновы, што ўсе гэтыя гульні ў стварэнне музея распачаты з адзінай мэтай — пазбавіць гарадзенскую філію Саюза пісьменнікаў зручнага месцазнаходжання. Але "святое месца" пуставаць не будзе. Хто ж заселіцца ў вызваленыя пакоі? Маючы пэўнае ўяўленне пра стасункі гарадскіх уладаў са "Звэнкам палякаў", я прагназую, што ў "Доме Ажэшкі" справіць улазіны прыгаданы раней сп. Малевіч са сваім "грамадзянскім камітэтам", які заклікае нібыта дапамагач і кантраляваць у справе стварэння музея. Такім чынам, "Дом Ажэшкі" стане сапраўды "домам польскім", і неўзабаве над ім з'явіцца дзяржаўны сцяг Польшчы. А "Звэнкам палякаў" прыдбае ў дадатак да свайго будынка на вуліцы Дзяржынскага вельмі важную пляцоўку ў цэнтры горада. А ўжо пасля гэтага "Дом Ажэшкі" можна лічыць страчаным для культуры. Прынамсі, для культуры беларускай.

Ці разумее гэта мясцовая ўлада? Мабыць, разумее. Але гарадзенская ўлада жыве не з ласкі мінскага кіраўніцтва, а з таго, што мяжа — побач. Варшава для гарадзенскай улады рэальна больш сур'езная, чым Мінск. А аднабаковая арыентацыя прэзідэнта РБ на ўсход, у той час як гарадзенскі чыноўнік усё мае з захаду, спрыяе пэўнай "аўтанамізацыі" мыслення ў мясцовага чынавенства.

Было б дзіўна, каб гэтую акалічнасць не скарыстоўвала Польшча і польская крэатура на Гарадзеншчыне.

Калі я пабачыў афіцыйную паперу Гарадзенскага гарвыканкама за подпісам мэра сп. Пашкевіча, адрасаваную старшыні аблвыканкама сп. Дубко, начальніку абласнога ўпраўлення культуры сп. Брыкачу і намесніку старшыні Саюза палякаў сп. Малевічу, пра тое, як вырашаецца пытанне з высваленнем абласнога аддзялення СП, я падумаў: вось ужо Тадэвуш Малевіч, так бы мовіць, "віцэ-паляк", роўны Дубко, губернатару. А каму ж тады роўны сп. Гавін, старшыня "Звэнку палякаў"?

Дастаткова пачытаць мясцовую польскую прэсу, каб зразумець, убачыць, як тым, хто лічыць сябе палякам, даводзіцца думаць, што менавіта яны ў Беларусі — эліта, што яны павінны тут панаваць. Нават назва "Саюз палякаў на Беларусі" гаворыць сама за сябе. Не "беларускія палякі", не "палякі Беларусі", але — "палякі на Беларусі". Гэткая дыпламатычнае прадстаўніцтва Польшчы ў РБ...

Канешне ж, Польшча "на красы" ўжо ніколі не вернецца. Але ваўнічыя настроі, ідэя "Польшчы ад мора да мора" заўжды будуць уласцівымі пэўнай частцы польскага грамадства. Гэтаксам і ў Расіі палітык, які дэманстравіўна не прызнае паслявыступскіх рэалій, заўжды сарве агладыскенты. І, на жаль, ад гэтай палітычнай кантрабанды нас не выратуе калючы дрот на дзяржаўнай мяжы. Змагацца з гэтым можна толькі праз стварэнне ўласнай нацыянальнай ідэалогіі, праз будаўніцтва свайго дзяржавы.

У гэтым сэнсе было б цалкам лагічна звярнуць увагу на групуюкі, якія адкрыта ці ўскосна ігнаруюць Беларускую дзяржаву і яе інтарсы.

Было б абсалютным абсурдам забыцца на Польшчу, выключыць з нашага культурнага абароту польскае мастацтва. У 70-я — пачатку 80-х гадоў Польшча, трэба прызнацца, адыграла выключную ролю ў беларускай культуры. На Запад нас не пускалі. Вось Польшча і была пасрэднякам паміж Захадам і Беларуссю. Кнігі па мастацтве, перакладзеныя на польскую мову з нямецкай, англійскай, французскай, польскае кіно, польскі плакат, манументальная пластыка Польшчы моцна паўплывалі на тых, каго сёння называюць сярэднім пакаленнем беларускай творчай інтэлігенцыі. Таму я з задавальненнем адзначаю кожны факт культурных стасункаў з гэтымі краінамі. Таму мне не падабаецца, калі мясцовыя "палякі" псуоць мне вобраз Польшчы, выторкаючы ў беларуска-польскія стасункі Акаўшчыну і пілсудчыну, спрабуючы маніпуляваць касцёл і запісаць у "польскасць" усё, што ёсць вартага на гэтай зямлі.

Так, у Гародні неабходны музей Элізы Ажэшкі, і рабіць яго трэба разам беларусам і палякам. Але гэты музей не павінен быць "польскім домам". Як не можа быць "польскім домам" Дом Божы — касцёл.

Зрэшты, не так ужо і цяжка паразумеца...

Пётра ВАСІЛЕЎСКІ

РЭХА

Не трэба ставіць пад сумненне

Вопыт сведчыць, што зусім беспамылковых выданняў амаль не існуе. З памылкамі ў перыядычных выданнях чытаць ўжо зжыліся-звыкліся. У энцыклапедычных жа выданнях недакладнасці, хібы і памылкі недаравальныя, бо па іх інфармацыя часта вывяраецца як па крыніцах апошняй інстанцыі дакладнасці. Хоць, што граха таіць, зрэдку трапляюцца яны і тут. У шматтомых энцыклапедыях існуе такая практыка, што пра кожную заўважаную ў выданні супраціўнікам або чытачамі памылку абавязкова даецца папраўка ў форме ўключкі ў наступных тамах. Таму мы з удзячнасцю прымаем заўвагі, адкуль бы яны ні паступалі і якімі б прыкрымі для нас яны ні былі. З меншай удзячнасцю ўспрымаюцца не заўсёды кампетэнтныя разважання, пажадання і крытыка, якая мяжуе з крытыканствам. Асобныя ж рэцэнзенты, на жаль, да ліку памылак і недакладнасцей часам адносяць зусім дакладныя звесткі і правільныя сцвярджэнні.

Так, рэцэнзент першых тамоў Беларускай Энцыклапедыі А. Перасятнік у артыкуле "Наколькі поўнае і ці дакладнае?", змешчаным у пажытым шотыднёвіку "Літаратура і мастацтва", папракае выданне за рознае напісанне прозвішчаў "Батвіннік" і "Бацвіннік", за рознае напісанне імянаў па баць-

ку ў мастакоў братоў Басалыгаў (адзін Міхаіл Самуілавіч, другі Уладзімір Самойлавіч) і інш. Але ж гэта так на самай справе. Усе гэтыя пажытныя дзеі маюць пашпарты, у якіх напісаны так іх прозвішчы, імяны і імяны па бацьку. На кожнага жывога дзеяча, звесткі пра якога змяшчаюцца ў энцыклапедыі, заводзіцца спецыяльная картка, кожны з іх візуе напісаны пра яго артыкул. Дарэчы, гэтак іх прозвішчы, імяны і імяны па бацьку падаваліся і ў папярэдніх выданнях (напрыклад, у Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі, т. I, стар. 310). У нашых і іншых энцыклапедычных выданнях ёсць нямаля выпадкаў, калі бацькі і дзеці, браты, сёстры, муж і жонка пішуць свае прозвішчы па-рознаму. Жыццё заўсёды багацейшае за нарматыўныя каноны, і з гэтым трэба лічыцца. На заўвагу гэтага аўтара пра тое, што ў артыкуле "Атлас" указаны далёка не ўсе значныя гэтага слова, адказ адназначны — энцыклапедыя не павінна падмяняць слоўнікі тлумачальныя, замежныя слоў і іншыя. Яна даволі поўна асвятляе асноўныя паняцці: Атлас (горную сістэму, т.2, стар.73), Атлас (шаўковую тканіну, стар.74) і Атлас геаграфічны (стар.74). Падобнае можна сказаць і ў адказ на прапанову дадаткова да артыкула Бергамотная

(сорт грушы) уключыць тры значныя паняцці Бергамот і паняцце Бергамотны алей. Адчуваецца, што гэтыя звесткі рэцэнзент добра сумленна запісаў з Большой Советской Энциклопедии.

На разважаннях рэцэнзента пра блытаніну ў артыкуле Авіньёнскі палон панаў, дзе словы "вавілонскі палон" ён успрыняў як поўны сінонім, як другую назву артыкула, варта звярнуць увагу на тое, што словы гэтыя ўзяты ў дужко. А словы, узятыя ў дужко, павінны чытацца як "так званыя вавілонскі палон". Пра тое, што гэта розныя з'явы і па сутнасці і па часе, відаць з артыкула Вавілонскі палон (т. 3, стар. 426). Таму не варта распаліцца і супастаўляць, калі жыві вавілонскі правіцель Навухаданасар II і калі рымскія папы былі зняволены ў свайго рэзідэнцыі ў Авіньёне.

У выніку у трохалоннай рэцэнзіі мы прымаем толькі адну памылку — дату смерці Багданава С. І. Праўда, мы і самі яе заўважылі і падрыхтавалі папраўку, але дзякуем за ўважлівае працятанне. Крыўдна, што з-за дробязі рэцэнзент робіць занадта жорсткі і катэгарычны вывад — "ставіць пад сумненне фундаментальнасць дадзенага выдання і магчымасць рабіць на яго спасылкі". Гэта падобна таму, калі з-за плямкі на панелі прыгожага будынка ставяцца пад сумненне яго архітэктурныя вартасці. Давайце будзем узаемна карэктнымі.

Іосіф ХАЎРАТОВІЧ, кандыдат гістарычных навук (БелЭН)

1. І ТУТ У НАС, ЯК НЕ Ё ЛЮДЗЕЙ

Беларусы адносяцца да той жменкі еўрапейскіх народаў, якім па самых розных прычынах не ўдалося да канца прайсці стадыю нацыяналізму. Здавалася б, толькі радавацца трэба, што не давалася яго перажыць. Але радасць адразу знікае, як падумаеш, што мы, будучы ўжо і не такім малым па колькасці дый не абдзеленым ад прыроды розумам, працавітым народам, усё ж на працягу стагоддзяў, у адрозненне ад тых, хто да дна асушыў поўную чашу нацыяналізму, засталіся без уласнай дзяржавы, былі пазбаўлены магчымасці выкарыстоўваць сваю родную мову ў грамадскім жыцці і вучыць дзетак на ёй, не мелі пасля гвалтоўнага скаса-

2. ПРЫКЛАД ПАКАЗВАЛІ СУСЕДЗІ

Багатую школу нацыяналізму прайшлі нашыя суседзі — рускія і палякі. Умовы ў першых былі значна лепшыя для матэрыялізацыі гэтай ідэі. На ўсход ад Маскоўскай (Рускай цэнтралізаванай) дзяржавы ляжалі велізарныя малазаселеныя тэрыторыі, далучыць якія не ўяўляла аніякай цяжкасці. І Масква гэта зрабіла. Некаторыя з такіх тэрыторый былі заняты шляхам звычайных ваенных экспедыцый без усялякіх людскіх страў. А калі такія і мелі месца, дык у асноўным з-за непрыстасаванасці членаў экспедыцый да жорсткіх прыродна-кліматычных умоў. Польшчы ж, каб павялічыць тэрыторыю і гэтым самым узвялічыць аўтарытэт свайго этнасу, развіць у яго пачуццё нацы-

я з вялікай сілай прабіваўся на паверхню і тады, калі ён веў гаворку пра форму дзяржаўнага ладу. Іншага тыпу дзяржавы, як адзінай, непадзельнай для Расіі ён не ўяўляў, пішучы: “З першага погляду можа федэратыўная будова дзяржавы падацца зручнай і прыемнай: бо кожнай вобласці магчымасць дае дзейнічаць паводле свайго меркавання і сваёй волі; але пры самым уважлівым разглядае лёгка пераканацца можна ў расунай перавазе непадзельнай арганізацыі дзяржавы над федэратыўнай; асабліва дастасоўваючы гэта да Расіі пры вялізнай яе прасторы і вялікай колькасці розных плямёнаў і народаў, што яе насяляюць”. А менавіта гэтыя ж фактары, наадварот, і абумоўлівалі неабходнасць для Расіі мець федэратыўны дзяржаўны лад. Развіваючы далей свае меркаванні аб перавагах непадзельнай, адзінай

г. зн. называць тым жа найменнем, што і жыхароў вялікарускіх губерняў. З мэтай прыцягнення на свой бок як мага большай колькасці прыхільнікаў П. Песцель усяляк імкнуўся даказаць, што абрусенне ўсіх іншародных плямёнаў будзе садзейнічаць “узвядзенню Расіі на вышэйшую ступень працітанна, велічы і магутнасці”. Па-сур’ёзнаму здзіўляе, што П. Песцель выступаў за асіміляцыю нярускага народаў Расіі, адначасова прызнаючы, як гэта скалечыць іх жыццё і балюча адаб’ецца на настроі. І тут ён ніколы не памыляўся, бо і сапраўды мець уласную дзяржаву, належныя ўмовы для развіцця сваёй культуры — гэта жаданне ўсіх без выключэння народаў. З такім законным жаданнем чалавецтва давалася сутыкнуцца яшчэ на самых ранніх этапах яго гісторыі. Не маглі не ўлічваць яго і дэкабрысты, складаючы практыкі дзяржаўнага механізму будучай Расіі. У “Русской Правде” П. Песцеля запісана: “Народы, якія падпадзялілі вялікай дзяржаве і паходзяць не ад пануючага ў ёй, але ад іншых плямёнаў, жадаюць заўсёды для сябе незалежнасці і паасобнага палітычнага існавання, грунтуючыся на праве складаюць паасобныя дзяржавы і называючы яго правам народнасці”. Здавалася б зусім лагічным, гэты разумны пастулат распаўсюдзіць і на нярускія народы царскай Расіі. Але аўтар “Русской Правды” да іх лёсу ставіўся з прынцыпова іншых пазіцый.

Леанід Лыч

Нацыяналізм

вання ў 1839 г. духоўнымі і свецкімі ўладамі Расійскай імперыі Берасцейскай царкоўнай уніі сваёй уласнай, незалежнай ад Масквы царквы, дык усялякая радасць прападае ад таго, што нас абмінуў нацыяналізм.

А прыгледзьцеся, якая хліпенькая ў беларусаў нацыянальна самасвядомасць! Мы перыядычна чуем не толькі ў грамадскіх месцах, але і па радыё здэклівія словы ў адрас нашага дзяржаўнага суверэнітэту, роднай мовы, але вельмі мала, што каго з-за страў нацыянальнага гонару гэта выклікае пратэст. Па-сур’ёзнаму ён не праявіўся, калі пасля майскага рэфэрэндуму 1995 г. з ініцыятывы дзяржаўных органаў народнай асветы пачалі выкідаць, трушчыць першыя падваліны нацыянальнай адукацыі. Жыве сабе гэты рахмань беларускі народ у сярэдзіне Еўропы і нават сораму не мае, што да сённяшняга дня не стварыў у сваіх гарадах аніводнай сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай навучальнай установы на роднай мове. І ўсё гэта ад таго, што ён, не ў прыклад абсалютнай большасці еўрапейскіх народаў, не прайшоў сапраўднай школы нацыяналізму. Былі спробы выхаваць у беларусаў пачуццё нацыянальнага гонару, ды не ўдалося іх здзейсніць.

У сваім нацыянальным жыцці мы празмерна шмат зведалі такога, што не садзейнічала кансалідацыі народа. Ад часоў Рэчы Паспалітай у нас вельмі мала было палітыкаў, інтэлігентных асобаў, якія вучылі б народ ні ў якіх выпадках не цурацца свайго, не ахвяроўваць ім на карысць чужога. Наадварот, варта было толькі каму-небудзь з нашага элітарнага асяроддзя разбагацець, выйсці ў людзі, здабыць адукацыю ў замежных універсітэтах, як ён тут жа выракаўся матчынага слова, роднай культуры і нават не хацеў лічыць сябе прадстаўніком свайго народа. Шматлікія прыклады такой здрады можна знайсці практычна на ўсіх стадыях нацыянальнай гісторыі. Праўда, мелі месца і выпадкі зусім адваротнага парадку, калі нашыя дзяржаўныя дзеячы, багатыя, адукаваныя людзі ўсёй душой і сэрцам служылі інтарэсам Бацькаўшчыны. Але іх было мала, каб істотным чынам паўплываць на яе лёс. Адсюль усе нашыя сённяшнія беды, адсюль наша дашчэнту дэфармаванае нацыянальна-культурнае жыццё, у якім адмыслова, адметнае часам і днём трэба шукаць з ліхтаром.

Нічужы не пабаюся памыліцца ў сцвярдзенні, што такіх здэбеларусізаваных палітыкаў усіх рангаў, такой здэбеларусізаванай інтэлігенцыі, асабліва ў яе самых верхніх зрэзах, у нашай краіне яшчэ ніколі не было. І гэта ў час, калі перад беларускай нацыяй павінна на ўвесь рост паўстаць праблема выратавання ад этнічнай смерці?

Даведзеная да крайне небяспечнай мяжы дэбеларусізацыя сённяшняга жыцця нашай краіны — гэта вынік працяглай яе паланізацыі і русіфікацыі, што стала прычынай абыякавага стаўлення многіх людзей да сваіх гістарычных традыцый, духоўнай спадчыны, прывяло ледзь не да поўнай адсутнасці разумнага нацыяналізму, які так высока цаніўся і цэнніцца ў цывілізаваным свеце. Практычна ўсе на сёння магутныя, са здаровым, невядомым для нас, беларусаў, нацыянальным патэнцыялам народы спаўна зведалі нацыяналізм, ад чаго маюць вялікую выгоду. У свой час, каб не даць германскаму народу растварыцца, падпасці пад уплыў якіх-небудзь іншых этнічных супольнасцяў, была выдадзена ў некалькіх мільёнах экзэмпляраў брашура з дзесяцю заповедзямі германскага нацыяналізму і патрыятызму, у якім быў і такі пункт: “Пішы заўсёды па нямецкай паперы, нямецкай ручкай, маючы яе ў нямецкае чарніла і карытайся нямецкай прамакальнай паперай”.

янальнай вартасці, трэба было праявіць куды больш намаганняў і ў многіх выпадках зусім іншыя сродкі, пераважна мірныя. У гэтых мэтах яна ў дачыненні да свайго ўсходняга суседа — беларусаў вельмі тонка выкарыстала дыпламатыю, міжшлюбныя сувязі з багатымі і ўплывовымі родамі Вялікага княства Літоўскага і нарэшце — наступальны каталіцызм. Усё гэта дазволіла ёй заключыць з ВКЛ шэраг вельмі выгадных для сябе палітычных уніі. Зразумела, самай пажаданай і ў той жа час лёсавызначальнай для Польшчы стала апошняя — Люблінская унія 1569 года. Дзеля супакаення палітычных дзеячаў княства яму на першым часе даваліся поўныя правы ў розных сферах дзяржаўнага, эканамічнага і культурнага жыцця, але на практыцы — асабліва з другой паловы XVII ст. — гэтыя правы ўсё часцей парушаліся, у выніку чаго беларусы ў складзе Рэчы Паспалітай ледзь не канчаткова пазбавіліся нацыянальнага суверэнітэту, у значнай ступені страцілі ў выніку жорсткай, а дзе-нідзе вельмі тонка прадуманай паланізацыі ўласцівыя ім этнакультурныя рысы і асаблівасці.

Будуючы жыццё на прынцыпах нацыяналізму, гэтыя дзяржавы пастараліся з дапамогай сваіх вучоных усяляк апраўдаць такую палітыку. Найбольш грунтоўна тэарэтычна асновы рускага нацыяналізму былі выкладзены ў працах дэкабрыстаў і, бадай, лепш за ўсё ў “Русской Правде” Паўла Песцеля. Прызнаючы факт поліэтнічнасці Расіі, ён лічыў, “што права народнасці існуе праўдзвы для тых толькі народаў, якія карыстаюцца гэтым, маюць магчымасць яго *захаваць*... плямёны, якія падпадзялілі вялікай дзяржаве і не могуць сваёй слабасці сваёй карыстацца самастойна палітычна незалежнасцю і падлеглыя такім чынам абавязкова знаходзіцца пад уладай ці заступніцтвам якой-небудзь з вялікіх суседніх дзяржаў, не могуць надзяляцца правам народнасці, бо яно ёсць для іх уяўнае і неіснуючае... А таму лепш і карысней будзе для іх саміх, калі яны злучацца духам і грамадствам з вялікай дзяржавай і зусім з’яднаюць сваю народнасць з народнасцю пануючага народа, складаючы з ім толькі адзін народ, і спыняючыся бескарысна марыць пра справу немагчымай і неажыццяўленай”. Выказвалася парадка, каб далучаны да рускай народнасці плямёны “складалі ў дзяржаве не толькі кепскапрылепленыя да яе часткі, але зліваліся б зусім у агульны склад, забываліся б на сваю колішнюю слабую народнасць і ўступалі б з задавальненнем у новую вялікасную народнасць...”

Адначасова П. Песцель стаяў за тое, каб гэтая вялікая, пануючая народнасць асабліва не супраціўлялася “паасобнаму існаванню народаў, якія могуць карыстацца поўнаю палітычнаю незалежнасцю”. Праўда, такіх народаў у Расіі ён бачыў вельмі і вельмі мала, пакідаючы без права на ўласную дзяржаву Фінляндыю, Эстляндыю, Ліфляндыю, Курляндыю, Беларусь, Маларасію, Бесарабію, Крым, Грузію, увесь Каўказ, землі кіргізаў, народы Сібіры і г. д. Такім правам, дыйто ва ўрэзаным выглядзе, надзялялася толькі Польшча, наколькі на працягу многіх стагоддзяў яна карысталася “адмысловаю палітычнаю незалежнасцю і складала вялікую самастойную дзяржаву”. Насуперак гістарычным фактам Беларусь такую не бачылася, хаця на працягу доўгага часу і выступала ў асобе Вялікага княства Літоўскага. У выпадку ўтварэння польскай незалежнай дзяржавы ёй перадаваліся цалкам Гродзенская губерня і Беластоцкая вобласць, часткай — Віленская і Мінская губерні.

Нацыяналізм, — праўда далёка не ў разульным праяўленні — у поглядах П. Песце-

Расійскай дзяржавы, П. Песцель заключае: “...усялякая думка аб федэратыўным ладзе для яе пабудовы адхіляецца канчаткова як самая згубная шкода і найвялікшае зло. Пазбягаць належыць усяго таго, што апасродкавана ці неапасродкавана, прама ці ўскосна, адкрыта ці патаемна да такой пабудовы дзяржавы вядзе б магло.

З прычыны ўсяго тут сказанага аб’яўляецца расійская дзяржава, у межах вышэйазначаных, *адзінай і непадзельнай*, якая адхіляе пры гэтым канчаткова ўсялякую федэратыўную арганізацыю, пабудову і існаванне дзяржавы”. Як бачым, дэкабрыст П. Песцель быў адным з першых, хто спрычыніўся да выпрацоўкі тэарэтычнага погляду на Расію як на адзіную і непадзельную дзяржаву, дзе няма месца для нармальнага і адмысловага нацыянальна-культурнага развіцця ўсіх нярускіх народаў, а значыцца і захавання іх як самабытных этнасаў.

П. Песцель, як ніхто іншы да яго, добра разумеў, якую перашкоду для зліцця розных плямёнаў у адзін народ асіміляцыі апошніх уяўляюць іх мовы. Таму ён расува выступаў за сціранне нацыянальна асаблівасцяў і найперш мовы. Для гэтага лічыў неабходным, каб, па-першае, “на цэлай прасторы расійскай дзяржавы панавала адна толькі мова расійская”. Такі крок абгрунтоўваўся тым, што з пераходам на адну мову рускую “ўсе зносіны тым самым надзвычайным чынам аблегчаюцца; паняцці і спосаб думак з’яўляюцца аднародныя; людзі, якія зносяцца на адной і той жа мове, найчаснейшую сувязь паміж сабой займаюць і аднастайней складаць будучы адзін і той жа народ”.

Каб Расія не нагадала сабой поліэтнічнай краіны, П. Песцель прапаноўваў знішчыць нават імёны яе народаў і плямёнаў. Ён верыў у рэальнасць ажыццяўлення такіх планаў і схіляў да гэтага сваіх аднадумцаў: пішучы: “Вопыты ўсіх стагоддзяў і ўсіх дзяржаў даказалі, што народы скрозь бываюць такімі, якімі іх робяць праўленні і законы, пад якімі яны жывуць”. Праўленні і законы, што прапаноўваліся П. Песцелем, і камня на камні не пакінулі б ад этнакультурных адметнасцяў шматлікіх плямёнаў Расіі. Няцяжка ўявіць, які прыгнечаны настроі агорвае сёння малданав ад чытання тых радкоў з “Русской Правды” П. Песцеля, што прысвячэння вызначэнню лёсу Бесарабіі і Малдовы ў складзе адзінай Расійскай імперыі. “Усе сродкі павінны быць прыняты, каб даць магчымасць дзвюм абласцям зусім абрусець і зрабіцца аднароднымі часткамі аднаго і таго ж цэлага, гэта значыць дзяржавы расійскай”. Цывілізаванаму чалавеку не проста зразу мець такую сквапнасць на інтарэсы чужых народаў, жаданне сэрцы іх з этнічнай карты зямлі, за што выступаў П. Песцель.

Зусім не па-братэрску, не па-славянску ставіўся гэты, адзін з самых папулярных прадстаўнікоў дэкабрыскага руху, да ўкраінцаў і беларусаў. Гісторыя, культурна-моўная спадчына, былі іх вельмі добра вядомымі П. Песцелю. Але дзеля правядзення ў жыццё сваіх шавіністычных планаў ён свядома не прызнаваў сапраўдных адметнасцяў паміж складовымі часткамі ўсходнеславянскай супольнасці народаў — велікаросамі, маларосамі і беларусамі, і лічыў, што малыя адрозненні паміж імі “павінны быць зліты ў адну агульную форму”. А таму і пастанаўляецца правіла, каб усіх жыхароў, якія насяляюць губерні Віцебскую, Магілёўскую (жыхароў іншых губерняў Беларусі ён адносіў да рускага народа. — Л. Л.), Чарнігаўскую, Палтаўскую, Курскую, Харкаўскую, Кіеўскую, Падольскую і Валынскую, за сапраўдных расіян лічаць і ад гэтых апошніх ніякімі асобнымі назвамі не аддзяляць”,

Царызм жорстка расправіўся з дэкабрыстамі. У ліку пяці з іх, што былі павешаны, апынуўся і П. Песцель. Але дэкабрысцкія ідэі па частцы рускага нацыяналізму не толькі не былі забытымі, а, наадварот, атрымалі далейшае развіццё і распаўсюджанне, сталі магістральным напрамкам у правядзенні нацыянальнай палітыкі. Над узбагачэннем тэарэтычных палажэнняў гэтай ідэі папрацавала ні адно пакаленне рускіх вучоных. Праўда, сустракаліся грамадска-палітычныя і культурныя дзеячы, вучоныя, погляды якіх прынцыпова адрозніваліся ад таго, што гаварылася вышэй.

Інакш, да прыкладу, глядзеў на мінулае і сучаснае, культуру Беларусі вядомы заснавальнік і тэарэтык анархізму, рускі публіцыст Міхалі Бакунін. У адным з лістоў у герцаўнаўскую газету “Колокол” ён пісаў: “Я патрабую толькі аднаго, каб усямак народу, Літве, Курляндцы, Ліфляндцы, Беларусі з Смаленска, Украіне з Кіевам былі цалкам дадзены магчымасць і права дзейнічаць па волі, хоць ён зліцца з Расіяй або Польшчай — няхай зліваецца; хоць ён быць самастойным членам польскай або рускай ці агульнаславянскай федэрацыі — няхай будзе ім”.

Ад таго часу, як Расія, Прусія і Аўстрыя падзялілі Рэч Паспалітую, а яшчэ больш пасля таго, як у адпаведнасці з рашэннямі Венскага міжнароднага кангрэса 1814—1815 гг. у склад Расійскай імперыі перайшла ўсходняя частка Варшаўскага герцагства, рэзкія перамены адбыліся ў польскім нацыяналізме. У перыяд існавання Рэчы Паспалітай ён меў увесь набор рысаў наступальнага характару і ледзь не прывёў да этнічнай смерці беларускую народнасць. Цяпер яму давалася заняць абарончыя рубяжы, ратуючы свой этнас ад русіфікацыі. І трэба сказаць, што рабілася гэта на вельмі высокім узроўні, чаму можна па-здоровому ўгадаваць сучасным беларусам. Са зброяй у руках палякі паспрабавалі абараніць свае нацыянальныя інтарэсы толькі двойчы: у час паўстанняў 1830—1831 і 1863—1864 гг. Увесь жа астатні час дзевяты вал русіфікацыі яны стрымлівалі з дапамогай адпаведнай сістэмы царкоўна-рэлігійнай дзейнасці, арганізацыі грамадскага і сямейнага ўзадавання маладых пакаленняў. Бачачы, з якім гераізмам вядзе змаганне з русіфікацыяй прагрэсіўная частка польскага народа, да яе часам імкнуліся далучыцца і асобы беларускага паходжання. Паказальнай тут можа падацца пазіцыя ўраджэнца з Віцебшчыны, беларуска-польскага паэта і фалькларыста, аўтара выдадзенай у 1840 г. у Парыжы кнігі “Беларусь...” Аляксандра Рыпінскага. У звароце да жанчын-маці ён рэкамэндаваў ім лічыць сваім найпершым абавязкам навучыць дзіця вымаўляць святое імя Польшчы, калі яно яшчэ не гаворыць “мама”, не даваць дзіцяці патрэбнай ежы “да таго часу, пакуль яно не папросіць па-польску”. Зразумела, польскія жанчыны-маці слова ў слова не прытрымліваліся парады А. Рыпінскага, але моўнае выхаванне дзяцей у сям’і будавалі вельмі правільна: у першую чаргу вучылі іх размаўляць, чытаць і пісаць толькі па-польску, а ўжо затым далучалі да іншых моваў.

З усіх духоўных каштоўнасцей палякі ў час навіслак над імі пагрозы русіфікацыі нічога гэтак не сцераглі, нічога гэтак ні стараліся захаваць, як родную мову. Настойліва заклікаў іх да гэтага польскі пісьменнік і гісторык Юльян Нямцэвіч (1758—1841), слухаючы заўважыць: “Мова — аснова нацыі, ці больш дакладна — ўяўляе сабой адрозненне нацыі ад нацыі. Калі толькі сціраецца родная мова — гіне імя Бацькаўшчыны...” (Працяг на стар. 14—15)

Пасля неаднаразовых прапаноў нашых чытачоў і з ласкавае згоды народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава выдавецтва "Наша ніва" прыступае да выдання яго новае кнігі прозы "Сцяна". Як вядома, гэтае выданне рыхтавалася да выхаду ў дзяржаўным выдавецтве, але сённяшні палітычны рэжым спыніў гэтую працу. Мы далёкія ад думкі, што беларускае слова можа ў прыныцыпе існаваць толькі за дзяржаўным датацыі, і мяркуем, што паміж творамі народнага пісьменніка, як, зрэшты, і іншых таленавітых літаратараў, з аднаго боку, і чытачом — з другога, не мусяць паўставаць непераадольныя бар'еры. Кнігі лепшых беларускіх літаратараў будуць выходзіць у такім аб'ёме і датуль, колькі і дакуль у гэтых кнігах будзе чытачоў. Гэтак нарадзілася ідэя стварыць прэздэнт "Народнае кнігі". Мы не ставім на мэце знайсці спонсараў або зрабіць прыгожы жэст дабрачыннасці. Мы імкнёмся, насуперак афіцыйнай палітыцы русіфікацыі, сцвердзіць, што беларускія кнігі мусяць выходзіць за грошы і дзеля патрэб беларускага грамадства. Разам з тым, мы спадзяёмся на кансалідацыйны эфект "Народнае кнігі", якая мусяць умацаваць нашае грамадства і дадаць яму сілы духу.

Кніга "Сцяна" складаецца з праязных твораў Васіля Быкава апошніх гадоў.

Беларуская гісторыя XX стагоддзя стварыла нямаля сітуацый, калі характары розных людзей па-рознаму выяўляліся на мяжы жыцця і смерці. Слуцае антыбальшавіцкае паўстанне, Курapatы, другая сусветная вайна, "хрушчоўская" адліга, пераслед з боку КГБ у застоінныя часы. Адпаведна рознымі былі і паводзіны міжвольных удзельнікаў гэтай гісторыі, ад якіх, па вялікім рахунку, не залежала нічога. Яны, фатальна абложаны таталітарнай сістэмай, маглі толькі захаваць або не захаваць сваю чалавечую годнасць. Але ніякім чынам яны не маглі паўплываць на свой прадвызначаны статус — ахвяр чырвонага або карычневага малоха, які працяў кожнага з іх наскрозь — іхні розум і іхнюю кроў.

Васіль Быкаў у новай кнізе прозы паказвае, наколькі немагчыма, але наколькі важна на самых фатальных этапах гісторыі захоўваць чалавечнасць, прыстойнасць, годнасць. Псіхалагічныя сітуацыі ў крытычных абставінах становяцца напружанымі сюжэтам, а дакладныя характарыстыкі самых розных чалавечых тыпаў змушаюць чытача ўвесь час адчуваць уласную прысутнасць сярод быкаўскіх персанажаў і рабіць свой маральны выбар.

Кніга Васіля Быкава "Сцяна" выйдзе ў свет сёлета. Выдавецтва "Наша ніва" прымае папярэднія замовы на кнігу.

Нагадаем, што той, хто замаўляе кнігі "НН" да іх выхаду ў свет, аплачвае толькі сабекошт і кошт перасылкі, тады як гатовая кніга з гандлёвымі нацэнкамі будзе каштаваць значна даражэй.

Каб замовіць новую кнігу прозы Васіля Быкава "Сцяна", трэба 68 000 БРБ (кошт выдання) + 20 000 БРБ (паштовыя выдаткі) пералічыць на рахунок: БГФ "Наша ніва" р/р 3015201930039 філіял "Гарант" АКБ "Поіск" г. Мінска, код 987.

Не забудзьцеся на паштовай кватэнцы ў сектары "Для пісьмовага паведамлення" ўказаць назву кнігі, ваш дакладны паштовы адрас і, калі ёсць, тэлефон.

"НАША НІВА"

Два творы Аляксея Карпюка

Паміж аповесцямі Аляксея Карпюка "Данута" і "Сучасны канфлікт" — разбег у дваццаць пяць гадоў. Гэта, безумоўна, не магло не накласці адбітка на танальнасць твораў. У першым выпадку відочны яшчэ элементы прысутнасці так званнага станюўчага героя, у другім — ці не поўны адыход ад ідэалізацыі жыцця, імкненне разабрацца ў складаных канфліктах, найперш маральнага плана. А родніць гэтыя творы глыбокі псіхалагізм аўтара, здольнасць закрануць у чалавеку патаемныя струны душы і перадаць яго ўнутраны свет гэтак, каб адразу стала адчувальна, наколькі чалавек гэты ў сваім характары, паводзінах індывідуальны. А што аповесці "Данута" і "Сучасны канфлікт" і на самай справе так напісаны, лёгка пераканацца, калі перачытаць іх. Балазе, зрабіць гэта не так і складана: выдавецтва "Беларусь" перавыдала іх адной кнігай.

ВІШНІЕМ!

Па дакладным компасе

ВАЛЯНЦІНУ ЛУКШУ — 60

Радкі з аднаго з апошніх паэтычных твораў юбіляра:

Не, перш чым далакопы ўладкуюць Мяне...

Паставяць кропку на жыцці, Мне б

Сонцам азірнуць зямлю святую, Мне б сцэжкамi хрыстовымі прысці.

Валянціну Лукшу пашанцавала, як нікому з беларускіх пісьменнікаў: некалькі год назад ён наведваў Ізраіль, Палесціну, Іерусалім. І ў выніку таго, што ён прайшоў па сцэжках Хрыстовых, з'явілася паэма "Шлях на Галгофу".

За два тысячагоддзі гісторыі хрысціянства напісаны многія тысячы кніг багаслоўскіх, гістарычных, філасофскіх, мастацкіх, у якіх расказвалася і дэталізавалася Вялікая Легенда аб Збавіцелі чалавецтва — Ісусе Хрысце, тлумачылася яго вучэнне, якога да таго не мела ніводная самая высокая культура — ні егіпецкая, ні грэчаская, ні рымская. Сіла хрысціянскага вучэння ў тым, што яно пра Чалавека і для Чалавека ў высокім сэнсе гэтага слова. Яшчэ больш было створана палотнаў жывапісу, скульптур, якія ўпрыгожылі храмы, музеі, вуліцы, плошчы і ўзбагацілі чалавецтва разуменнем Прыгожага, што раўназначна боскаму.

Многія рускія паэты, пісьменнікі XIX — пачатку XX стагоддзя ехалі ў Палесціну, у Іерусалім, каб натхніцца вечнай тэмай. Я нямаля працягваюць гэтых твораў, сярод якіх ёсць выдатныя — у паэзіі; прозе пашанцавала менш.

Я не стану даказваць, што В. Лукша стварыў шэдэўр у вечнай тэме. Але я сцвярджаю, што пакуль што мала каму з пісьменнікаў мінулага і сучаснасці ўдалося звязаць біблейскі сюжэт з сённяшнім жыццём нашага беларускага (і не толькі беларускага!) народа, з тымі праблемамі, якія пазбаўляюць бяссонніцы людзей, што думаюць над усімі праявамі, пазітыўнымі і негатыўнымі, станаўлення новага грамадства, новага сацыяльнага ладу. Каб пісаў крытычны артыкул, то, напэўна, не ўстрымаўся б, каб не перасыпаць яго цытатамі са "Сповідзі паломніка" (такі падзаглавак паэмы). Але заключныя радкі паэмы не могуць не прывесці:

Не выратуе ні зямля,

Ні неба,

Ад лёсу не схаваешся нідзе,

Бо за грахі плаціць заўсёды трэба.

Станьце, людзі, —

Страшны суд ідзе!..

Песімістычна? Так. Але гэта гучыць і папярэджаннем усім, хто жыве не па Законах Хрыста, не па законах агульначалавечай маралі.

Валянцін Лукша надзвычай тонка адчувае свайго чытача. Яго чытач — юнак, які ўступае ў жыццё і востра і глыбока задумва-

ецца і над тым, што было да яго — над гісторыяй свету, краіны, роду свайго, і над тым, што акружае яго сёння, чым жывуць блізкія і сам ён, і над тым, што яго чакае ў будучым, якой ідэі прысвечыць ён сваё жыццё. Яму, гэтаму Юнаку (пішу яго з вялікай літары), адрасуе В. Лукша і "Шлях на Галгофу", і "Белыя берагі", і дзесяткі кніг, створаных больш чым за чатыры дзесяцігоддзі актыўнай творчай дзейнасці. Як бы ўступам да юнацкіх кніг з'яўляюцца кнігі для маленькіх, у якіх ён рыхтуе дзяцей да пазнання больш складаных задач, тэарэм быцця, жыццядзейнасці.

Валянцін Лукша заўсёды быў на пярэднім краі жыцця і творчасці.

Нехта з маладых напэўна скажа: дзед мысліць катэгорыямі сацрэалізму. А я не адмаўляўся ад тэорыі рэалізму ў яго чэхавскім разуменні. Смешна было б адмаўляць, што адзін чалавек заўсёды на пярэдняй лініі, як было на вайне, другі сядзіць у заціжку ў тыле. Справа іншая, што "вялікія рэформы" ўнеслі блытаніну ў разуменне пярэдняй лініі. Хто зараз на пярэдняй лініі? Хапугі? Лаўкач? Але пісьменнік, якога хвалююць і лёс Хрыста, і лёс Рэвалюцыі, і збыдненне народа, — такі пісьменнік заўсёды будзе на пярэдняй лініі і наступлення, і абароны.

Не стану расстаўляць вехі жыццёвага шляху В. Лукшы. Калегам яны добра вядомыя, а чытачы працягаюць у юбілейных артыкулах — не сумняваюся, што пра такога юбіляра іх з'явіцца нямаля. Прыгадаю адну падзею, адзін ладны кавалак жыцця Валянціна Антонавіча.

Па просьбе нашай — кіраўнікоў Саюза пісьменнікаў, пры падтрымцы Пятра Міронавіча Машэрава, прымаецца пастанова (а тады такая справа вырашалася ў Маскве) аб стварэнні выдавецтва "Юнацтва". Мы, пісьменнікі, лічылі гэта перамогай. Яшчэ адно выдавецтва! Хіба не радасць?!

Але хто можа ўзначаліць такое выдавецтва? І я ганаруся, што першы назваў кандыдатуру В. Лукшы. Рады быў, што мае калегі і нашы тагачасныя кіраўнікі падтрымалі яе.

І вось ужо 18 год В. Лукша ўзначальвае выдавецтва "Юнацтва", выданне кніжак для дзяцей і юнацтва. Тысячы выданняў! І якіх! Як аформленых — з якім густам, з якім веданнем псіхалогіі розных узростаў, у тым ліку псіхалогіі бацькоў і настаўнікаў! Ужо ў былым Савецкім Саюзе "Юнацтва" прызнавалася адным з лепшых выдавецтваў. Многаразмовы ўдзел у міжнародных выстаўках-кірмашах! Дзесяткі ганаровых прызоў!

Вялікай заслугай выдавецтва і яго дырэктара, як аўтара ідэі, арганізатара, складальніка, перакладчыка, з'яўляецца выпуск у свет 16-томнай хрэстаматыі лепшых твораў дзіцячай літаратуры народаў СССР. Унікальнае выданне! Такого не мае ніводная



краіна. Вельмі правільна і натуральна, што калектыў на чале з В. Лукшам, які працаваў над 16-томнікам, адзначаны вышэйшай узнагародай — Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь.

Час няёмольны. Вось і Валянціну ўжо 60. А я ўсё яшчэ лічыў яго маладым. Але калі калега дасягае мяжы сталасці, у мяне ўзнікае адчуванне, што дыстанцыя паміж ім і мной, старым, скарачаецца, і мы як бы пераходзім у адну вагавую катэгорыю.

Сапраўды з гадамі маўцеца сяброўства. Я радуся кожнай сустрэчы з Валянцінам Антонавічам, хоць, на жаль, яны нячастыя і, як правіла, рабочыя. З ім прыёмна пагутарыць. Яго веданне роднай літаратуры (ён амаль усё чытае), яго агульная эрудзіраванасць, вострая і гарачая рэакцыя на ўсе падзеі нашага складанага і супярэчлівага часу, яго аб'ектыўнасць і добрачылівае да калег, нават да тых, з кім разыходзіцца ў поглядах на некаторыя з'явы, робіць Валянціна цікавым і жаданым суб'еседнікам; у нашых характарах многа агульнага: у мінулым атэісты, мы, ад маралі матак нашых, засталіся вернымі евангелісцкім заповятам:

Усе з калыскі ходзім мы пад Богам, —
Прызнанне —
Боскім словам лёс стварыць.

Што пажадаць табе, мой сябра, у дзень твайго 60-годдзя?

Будзь! Пішы! Кіруй выдавецтвам на радасць нам, пісьменнікам, на радасць унукам нашым. Няхай яны спазнаюць менш трывог і страху, чым спазналі мы.

Іван ШАМЯКІН

ЧАСОПІСЫ

Згубленыя, загубленыя душы

Проза дрэнна пішацца ў сацыяльна неўтаймаваны, палітычна і грамадска неўладкаваны час. А што сённяшнія дні — якраз такі час, наўрад ці трэба сумнявацца. Сёння — гэта паслялютаўская Расія. Наперадзе — Кастрычнік, праўда, невядома з якім знакам. І таму ў гэтым пераэдзімі нічога асаблівага ад літаратуры не чакаеш. Ды і што незвычайнага патрабаваць ад яе зараз — след у след адлюстраваных адбіткаў ці супер-спробы раманнай элапсі пра сацыяльны выбар новай палітычнай улады ці нечага яшчэ? Пішуць жа пра бізнесменаў — "новых беларусаў", пра "чаўнакоў". Пішуць і — не паспяваюць. Сачыце хаця б за газетамі — "чаўнакі" ўжо ў Расію вязуць масла, смятану, тварог. А з Расіі на Магілёўшчыну да нас па хлеб ходзяць. Што, ёсць аповесць і пра гэта? Спяшайцеся выдаць, а то раптам зменіцца маршрут "чаўнакоў", раптам ва ўмовах новай падаткавай сістэмы прападзе ахвортнае вясці гандлёвы бізнес. Займацца вытворчым бізнесам асабліва ахвота, відаць, і не з'яўлялася.

"Чаўнок", "новыя беларусы", як новы вобраз беларускай прозы, нагадалі адну істотную акалічнасць заўсёднага развіцця нацыянальнай літаратуры. Як правіла, у горшых яе ўзорах відэаочны этнаграфічны характар. Уражанне такое, што пісьменнікі,

абачліва схаваўшыся як быццам за мастацкасць, выводзяць масавыя канфлікты ў ранг мастацкай праўды жыцця. Ці можна гэта назваць тэндэнцыяй сучаснай (леташняй або пазалеташняй) прозы? Наўрад. З тэндэнцыямі сёння няпроста... Калі шукаць тэндэнцыі на часопісных старонках, то там — аповесці, кожная з якіх існуе сама па сабе. Яно нічога, калі б тая "кожная" становілася з'яваю, уражвала адкрыццём. На жаль, такіх твораў — няшмат. А калі нешта выбіваецца з агульнага шэрага раду, калі ўсё ж прэтэндуе на з'яву, то крытыка размаўства выдае прысуд: "Ніводнага жывога жэста жывога канкрэтнага чалавека ў канкрэтнай сітуацыі... Не кажу ўжо пра такія мудрошчы, як пластыка, мелодыка прозы. Нам не паказваюць і не расказваюць, а вуснамі аўтара-дэміура пераказваюць аднастайна-натуўліва і ўчынкi нежывых, мёртванароджаных людзей, і іхнія думкі і развагі. Асноўны мастацкі прыём гэтае прозы — апісальнасць".

...У першых двух нумарах "Маладосці" за 1997 год — "апісальная" аповесць У. Саламахі "Перакулены свет". Празаік вядомы чытачу. Першая кніга У. Саламахі "На ўзмежку радасці" пабачыла свет у 1980 годзе. З тае пары выдадзена яшчэ чатыры — "Заўтра ў дарогу", "Кавалёк — лесавая былінка", "Цяпло чужога сэрца", "Прывід у

скураным крэсле" (у першых трох — аповесці і аповяданні, у апошнім — тры аповесці). Крытыка паблажліва, калі не скажаць — няўважліва, паставілася да зробленага У. Саламахам. Праўда, часам вінаваты ў гэтым і сам пісьменнік, калі, прыкладам, аповесцю "Прывід у скураным крэсле" пагнаўся за чытацкім поспехам, памкнуўшыся злёгка "раскакрэціць" наменклатурна-чыноўніцкую тэму.

Што ж уяўляе сабой новая аповесць У. Саламахі? Застаючыся "апісальнай", чым жа яна прываблівае, чаму прымушае ўслед за пісьменнікам з большай трывогай угледзецца ў свет? Можна пераказаць сюжэт гэтага камернага, маланаселенага твора. Можна ўсяго двама штырамі засведчыць, што ў нечым У. Саламаха застаўся ранейшым. Ізноў жа прысутнічае тут маласім-патычны чыноўнік-кіраўнік. І галоўныя, болей сімпатычныя персанажы, ці героі твора — сацыяльна неабароненыя, нават безабаронныя. Вадацель чыноўніка-кіраўніка Мікола не мае ўласнай кватэры. А сын-падлетак, які бачыць бяссілле сваіх бацькоў, эканоміць на абедзе, шукае, дзе капейчыну зарабіць. А жонка тым часам у радзільным доме. Мікола ўжо ведае, што дашучку яму прынесла. А шэф-начальнік няк не адпусціць вадзіцеля, загрузае падначаленага ўсялякай дробязю. Іншы абурўся б адразу. Ды ў Міколы

Пра крыжакоў і гуслі

Нялёгка сёння жывецца нашым пісьменнікам. А на перыферыі — яшчэ цяжэй. Амаль кожны дзень я сустракаю Аляксея Якімовіча, які на старэнькім ровары, паклаўшы на багажнік сумку з падручнікамі і вучнёўскімі сшыткамі, едзе са Слоніма ў вясковую школу да сваіх дзетак. І так ужо дваццаць пяць гадоў. Ды й па кнігах, не ведаючы асабіста аўтара, можна здагадацца, што пісьменнік працуе настаўнікам. Бо героямі ягоных апавесцей з'яўляюцца дзеці.

У 1967 годзе выйшла першая кніжка А. Якімовіча "Гордзіеў вузел, альбо Нявыдуманая гісторыя з жыцця Алеся Пятрашкі". Пасля былі яшчэ дзве — "Эльдарада просіць дапамогі" (1989 г.) і "Сакрэт Тунгускага метэарыта" (1993 г.).

Акрамя прозы, пісьменнік спрабуе свае сілы і ў драматургіі. Слоніміскі тэатр паставіў ужо чатыры п'есы А. Якімовіча, якія паглядзелі тысячы хлопчыкаў і дзяўчынак з розных куткоў Беларусі. Спектаклі: "Чарадзейныя суніцы", "Хітрыкі бабы Ягі", "Апошні дыназаўрык" і "Добры змей" па яго п'есах самыя масавыя і прыбытковыя сцэнічныя дзіцячыя пастаноўкі тэатра.

Але, бадай што, найбольш талент А. Якімовіча выявіўся ў прозе для дзяцей. Пераконваешся ў гэтым і прачытаўшы новую кнігу празаіка "Пастка для пярэваратня", якая толькі што выйшла з друку ў выдавецтве "Юнацтва". Кнігу склалі дзве апавесці. У першай, якая дала назву кнізе, аўтар уваскрашае падзеі сярэднявечнага стагоддзя на Панямонні, у прыватнасці — напад атрада крыжакоў на вёску Парэчка.

Гэтая апавесць адносіцца да прыгодніцка-гістарычнага жанру. Тут ёсць і захаляльная прыгодніцкая інтрыга (бой сялян з атрадам крыжакоў, нечаканае з'яўленне ў ваколіцах Парэчка таямнічай жанчыны... з барадой), і неверагодныя, амаль фантастычныя сітуацыі, якія здараюцца з героямі апавесці ў раздзелах "У яме", "Змяя ў Шчары", "Вясёлка ў вачах", "Паядынак з ваўчыцай" і ў іншых.

А. Якімовіч паказаў сябе як добры знаўца дзіцячай псіхалогіі. Яскрава, рознабакова раскрыты характары дзяцей Янкі, Мацея, Алесі. Яны не проста дзейнічаюць у творы, а жывуць. І мы жывём іхнімі клопатамі, мэрамі, спадзяваннямі, перажываем не толькі за іх, але і за сваю старонку, назва якой — Беларусь. Разам з дзецьмі задумваемся над такімі пытаннямі: хто мы? Адкуль пайшоў наш род? Выжывем з годнасцю, прайшоўшы ўсе выпрабаванні, ці растворымся ў бяскрайнім моры шматлікіх народаў?..

Лаканічна, але з любоўю апісваецца ў апавесці прырода. Яна адухоўленая, жыве разам з героямі, як і мы, перажывае за іх. Апавесць насычана разнастайнымі фактычнымі матэрыяламі. Прачытаўшы яе, школьнікі даведваюцца, як даўней апрачаліся беларусы, што ўжывалі ў ежу, якую зброю выкарыстоўвалі, каб абараніцца ад ворага. Аўтар падрабязна апісвае, як праводзілася свята Першай Баразны, як адбываўся абрад ініцыяцыі, як пяклі каравай. Асабліваю ўвагу завастрае на высокіх маральных традыцыях, характэрных для беларусаў: "госць у хаце — самы ганаровы чалавек. Зрабіць зло госцю — ганьба ўсёй вёсцы". Беларускі народ у кнізе паказаны, як самабытны, адрозны ад іншых народаў. Ён вельмі любіць сваю зямлю, шануе сям'ю, захоўвае звычаі. Аўтар верыць у тое, што беларусы не згінучы як этнас, захаваюць сваю багатую спадчыну — мову і культуру. Нездарма апавесць "Пастка для пярэваратня" заканчваецца такімі словамі: "Угары, у небе, бліснула. Глуха прагрукатаў гrom. Наляцеў вецер — закалаўся агонь паходні. Здавалася, вось-вось патухне. Не, не патух. Разгарэўся ярчэй".

Прыгодніцка-гістарычную тэму працягвае і другая апавесць-казка "Гуслі на дзікай грушы". Яе галоўныя героі Ігнат і Пятрусь вельмі любяць сваю зямлю, а галоўная думка яе — бяда чакае той народ, які выракася сваёй мовы, свайго роду, адмовіўся ад сваіх песень.

Сяргей ЧЫГРЫН

Заслужыў адданасцю...

У N 35 "Літаратуры і мастацтва" прачытала артыкул "Аб якім тут Станкевічу гутарка?", які выклікаў шмат разнастайных эмоцый: здзіўленне, задавальненне, удзячнасць. Гэта быў артыкул пра майго бацьку.

Мне не давялося трымаць у руках бібліяграфічнага слоўніка "Беларускія пісьменнікі", у якім два зборнікі вершаў бацькі прыпісваюцца Станіславу Станкевічу (студэнту, публіцысту, літаратурнаму крытыку). На маю думку, можна было б пазбегнуць гэтых памылак, каб аўтары слоўніка звярнуліся ў сваім часе да віленскіх беларусаў па інфармацыю. Тут для нікога пытанне аб аўтарстве зборніка "Смех не грэх" і "З майго ваконца" не стаяла. Прытым, у мяне й у

брата Яраслава Станкевіча захаваліся матэрыялы, якія пацвярджаюць аўтарства нашага бацькі.

Мы вельмі ўдзячны спадару Янку Трацяку за тое, што ён узняў гэтае пытанне ды, наогул, успомніў пра дзейнасць бацькі на справу беларушчыны. Лічым, што ён на тое заслужыў сваёй шчырай адданасцю беларускай справе і пакутамі за яе ў сталінскіх лагерах.

Ды ўсё ж застаецца пытанне: ці будзе памылка ў бібліяграфічным слоўніку калінебудзь выпраўлена?

Міраслава РУСАК

г. Вільня, Летува

іншая сітуацыя. Падтрымка ад радні ніякай. Сам да нядаўняга часу беспрацоўны. Абурыцца паводзінамі начальніка — значыць, пазбавіцца таго нямногага, што дае стабільная, няхай сабе і халуйская, праца. А галоўнае — пазбавіцца надзей на лепшую будучыню. У дадзеным выпадку вобразам-надзеяй з'яўляецца кватэра. Яна — як недасягалая мар...

Пісьменнік мог бы прымітыўна-рашуча параўнаць часіны, характар прыжыццёвых мар у розных там ідэалагічных вымярэннях, калі кватэру (а мо і дзве, і тры) атрымаць было ў сто разоў прасцей. Кватэра, на шчасце, не становіцца сацыяльна-мастацкім персанажам апавесці. А пісьменнік не пераўвасабляецца ў ідэалагічнага вешчуна пра "горкае сёння, светлае ўчора". Хаця і аднолькава жорсткімі фарбамі бязлітасна вымалёўвае і ўчора, і сёння.

У вадзіцеля, якому шчасліва магло б жыцца ў залежнасці ад памкнення службы па халуйску, ёсць і свая памяць. Пра вёску дзяцінства. Пра калгас, які правобраз самай што ні ёсць дыктатуры. Праўда, у тым родным антынародным калгасе на дыктатуру старшыні і ўлады не працавала процьма дзяржаўных інстытутаў. Галоўны інстытут улады ў вёсцы Міколавага дзяцінства — шафёр старшыні Гэл. Магутны, усеўладны шафёр. Гэл настолькі ўмацаваў сваю ўладу ў калгасе, што ён, а не нейкі там брыгадзір, вырашаў, каму і калі даць каня, каму дзе адвесці дзялянку пад сенакос, чыё дзіця адпусціць пасля школы ў горад, а чыё не. Словам, як памятае Мікола, гэты малпападобны чалавек вырашаў, так бы мовіць, каго караць, а каго літаваць. Яшчэ Гэл неадназначна намякаў сваім аднавяскоўцам, што ён не толькі

шафёр старшыні, а яшчэ — і на службе ў адпаведных органах. Вось і Міколу яго шэф распытвае пра "тое-сёе". Шафёр упарта, злёгка хітручы, стараецца адвесці размову ўбок. Але і сам разумее, што наўрад ці доўга ўдасца хітраваць.

І ўсё ж Мікола не вытрымлівае. Не можа вытрымаць чалавек метадычны здзек, калі на шалі пастаўлены лёс блізкіх яму людзей. Мікола кідае шэфу выклік. Што ў адказ? Мікола — сведка многіх шэфавых прадзелак. Ён не ведаў, што пакуль імчаўся ў гараж, шэф, раз'ятраны яго нечуванай непаслухмянасцю, пазваніў вартаўніку і загадаў: "Ні ў якім разе не выпускаць з тэрыторыі вадзіцеля С., калі той паставіць машыну! Выклікаць міліцыю, паліцыю, д'ябла, самому накінуцца на яго, затрымаць да майго прыезду!". І Міколу затрымліваюць. Вартаўнік разам з сабакам. Затрымліваюць, як у нас прывыклі, навучыліся, як у нас беспакрана заўсёды гэта робяць.

Мікола — не бунтар. Ён — тыповы сучаснік, заціснуты часам у абцугі. Заціснуты настолькі, што час можа яго растружыць. Як растружвае тысячы, сотні тысяч, мільёны людзей. Самае простае — вінаваціць іх за маўклівае, няздольнасць дзейнічаць, бунтаваць. Але пісьменнік "проста апісвае" тое жыццё, якім мы ўзнагароджаны, надзелены. Зусім не задача пісьменніка да нечага клікаць. І да чаго клікаць?.. Важна іншае — востра, пранізліва "апісваць", праз чалавека-адзінку паказаць сацыяльнае нутро грамадства.

У апавесці "Перакулены свет" Уладзіміру Саламаха гэта ўдалося.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Карнавал

На "матэрыяле" памірання

Сёння ў рубрыцы "Бліц-крытыка" абмяркоўваецца апавесць Віктара Казько "Да сустрэчы..." ("Полымя", N 5). У абмеркаванні бралі ўдзел наступныя асобы: Алесь Бадак, Леанід Галубовіч, Н. Капшай, Уладзімір Конан, Валянціна Коўтун, Раман Тармола-Мірскі, Галіна Тычка, Ірына Шаўлякова, Вольга Шынкаренко. Нагадаем, што пералік прозвішчаў даецца ў алфавітным парадку, які не супадае з парадкам друкавання адказаў. Па жаданні рэспандэнта яго адказ падпісваецца.

Прагна чакаю кожны новы твор В. Казько. Ведаю: ён зноў звернецца да балючых праблем нашага часу.

Але якімі мастацкімі сродкамі можна выказаць нявызначанасць, дысгармонію сённяшніх дзён? Тут павінна быць такая выразнасць і экспрэсія, каб глухі пачуў, сляпы ўбачыў.

Казько — аўтар апавесці "Да сустрэчы..." — у мяне выклікаў усё больш асацыяцый з Гофманам. Тая ж фантастычная рэальнасць, фантазмагорыя, гратэск, нераздзельнасць рэальнага і вымышленага, дваістасць героя і часу, непрыкаянасць мастака-Майстра, які ўсё ж павінен жыць у асяроддзі "масавага псіхозу"...

Казько і Гофман — гэта цікава...

Імя Віктара Казько заўсёды выклікае ў мяне найдабрэйшую ўсмешку, асветленую павагай. Павагай да стыхіі сапраўднага таленту. Ён прыйшоў у нашу літаратуру з нейкім генным вопытам, з вопытам-здольнасцю адкрываць Высокае і Таёмнае праз Зямное.

Адкрыты нерв... Космас Палесся-Беларусі. Космас Чалавека і яго Радзімы.

І пры гэтым — уменне асэнсоўваць Час у пазачасавым, канкрэтным і Прасторавым.

І перадаваць — напружана-зрокавым літаратурным стылем.

Такі ж В. Казько застаўся ў апавесці "Да сустрэчы..."

Валянціна Коўтун

Віктар Казько празаік, які заўсёды здзіўляў і захапляў сваёй фантазіяй, сваім адметным позіркам на свет, дзе на першым месцы была шматмернасць гэтага свету. У апавесці "Да сустрэчы..." ён здзіўляў іншым. Тут ёсць грамадзянская смеласць, гарачая публіцыстычнасць і адбітак асабістай аўтарскай дэпрэсіі, у якіх, на жаль, загубілася мастацкасць.

Аповесць Віктара Казько "Да сустрэчы..." ратуе гонар беларускай прозы. Страшэнна збыднела яна апошнім часам: аўтэнтыку моцна пацягнулі імітацыя, падробка пад традыцыю, эпігонства, паўтор савецкіх "узораў" другога-трэцяга гатунку. Нават у салідных часопісах друкуюць літаратурныя аскакалы дрэнныя канспекты сваіх ранейшых даволі прыстойных твораў...

Экзістэнцыяльны аналіз яго апавесці добра зрабіў Міхась Тычына ў рэцэнзіі, апублікаванай "ЛіМам" (10 кастр. 1997 г.). Пасля яе можна толькі паспрачацца — з аўтарам апавесці і яе рэцэнзентам.

Аўтар не прадумаў кампазіцыі эпізоду дэманстрацыі, аб'яднаўшы ў адзін "пануры на тоўп" тых, хто ішоў пад чырвонымі бальшавіцкімі сцягамі, з тымі, хто ішоў пад бел-чырвона-белымі. З апошнімі мне прыходзілася пабываць: яны ішлі весела, як на фест.

Не магу пагадзіцца з рэцэнзентам, што "ў творы пануе настрой абсалютнай безнадзейнасці, нейкай смяротнай паныласці і цяжкай прыгнечанасці". Калі ўжо герой апавесці дазволіў наладзіць карнавал "на матэрыяле" свайго ўласнага памірання, то гэта ўжо — не паныласць, а нешта ў стылі рэнесансу альбо народнага тэатральнага дзейства.

Урэшце загаловак апавесці сведчыць пра надзею ўзаскрэсення чалавека і нацыі.

Жонка мая, натыкнуўшыся на прысвячэнне "памяці Турава", праглынула апавесць адразу, паколькі добра ведала "кухню" "Беларусьфільма". Аднак паставілася да прачытанага скептычна, найперш з-за неадпаведнасці прататыпа і галоўнага героя...

Разумею — мастацтва, але чытаць не стаў...

І ўсё ж, паколькі вакол гэтага тэксту ўзнік такі ажыятаж — то абавязкова прачытаю. Махліва, што ўжо ў гэтыя выхадныя дні ці на кастрычніцкія святы...

Нават мая жонка можа раз у год памыліцца...

Л. Галубовіч

Пранізлівы, горкі астаф'еўска-распуцінскі матыў развітання, разарванасці чалавека з акалячым светам, са сваёй першасутнасцю, што настойліва гучаў і ў ранейшых творах В. Казько, стаў дамінуючым у яго апошняй апавесці.

Кажучы папраўдзе, не заўсёды канкрэтныя факты паспяваюць у творы ператварыцца ў мастацкія. Усё ж сацыяльнасць больш стасуецца з публіцыстычнасцю, а непасрэдны ўплыў падзей патрабуе іх перадачы пераважна праз прамыя значэнні слоў. Тым не менш твор Казько моцна бярэ за жывое якраз сваёй жыццёвасцю, абвостраным адчуваннем драматызму нашага часу праз адлюстраванне драмы Мастака. З болей аголеных нерваў перадае празаік безвыходнасць, задушліваю пустаку канца стагоддзя, усеагульную стомленасць, "бацьчы якой, здаецца, былі распаўсюджаны ў самім часе". Аўтарская вібрацыя голасу ўбірае ў сябе і гняўлівае абурэнне жабрацтвам героя, і непераканаўчы дакор за яго няўменне рабіць грошы, і непрыхаваны страх перад павагай дзяцей "страшных гадоў Беларусі" да прадажніцтва і знешніх шчадрот.

А над усім гэтым — бязмежны пантрагізм. Глыбокі смутак, слёзы бяссілля над памерлым сябрам, сваім і нашым жыццём, дакладна вызначаным Ю. Станкевічам як "псеўда".

Першае ўражанне: настальгія па "вялікім былым" — заразная, на свет Божы ўпарта лезе новы жанр — настальгічны стогн-рэфлексія.

Другое ўражанне: апавесць наскрозь пранізана рознага кшталту сімваламі, якіх аб'ядноўвае ў сістэму дух пэўнага дыдактызму, маралізатарства.

Трэцяе ўражанне: страшнавата становіцца жыць — ужо дзеці пытаюцца "А што ёсць жыццё?"

Апошняе ўражанне: шчыmlіва напісана — хапае за сэрца (асабліва эпізоды з катом) і розум (арыгінальныя вобразы кентаўраў, горада-бамжа ды інш.).

О шанюны наш Казько...

І жыцця і смерці пашча

Любіць хапаць заваляшчых

Сярод бомжаў і князюкоў.

Ды не з іх ён... Чорта з два

Марыць ён аб "да сустрэчы..."

Пакуль варыць галава,

А не пачарнелы глечык.

У яго душы хаос.

Сёння модна як хаосіць,

А яшчэ мадней — хрыстыціць,

Вымывацца морам слёз.

Люд яшчэ ўсё ў нас нямы.

Але змрок не стане звадай:

Хіба Лецечкі паглядом

Не падсветлены ўсе мы?..

Проза Віктара Казько цягучая, як малады мёд — яе нельга чытаць похапкам. Яе трэба смакаваць — асобнае слова, сказ, ад чаго мы пакрысе адвыкаем і, магчыма, гэты працэс незваротны.

Па гэтай прычыне пра яе і цяжка гаварыць каротка, тым больш спехам, павярхоўна — заўсёды ёсць небяспека, што большая частка гэтага "айсберга" застанецца незаўважанай і нераскрытай.

Танкаўскія Чытанні

У Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце прайшлі Танкаўскія чытанні. Яны пачаліся з адкрыцця бюста выдатнага паэта, імя якога носіць гэтая вучэбная ўстанова. Адкрыў бюст рэктар універсітэта, акадэмік МАН ВШ Л. Ціханаў.

Затым выступалі аўтар бюста, скульптар Анатоль Арцімовіч, выпускнік універсітэта 1935 года Сяргей Грахоўскі, старшыня камісіі па творчай спадчыне Максіма

Танка, доктар філалагічных навук, загадчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ Вячаслаў Рагойша, студэнтка факультэта беларускай філалогіі і культуры Аксана Слабадзян. Асабліва настрой стваралі беларускія мелодыі ў выкананні калектыву цымбалістаў факультэта педагогікі і методыкі пачатковага навучання. Дзяўчаты ў нацыянальных касцюмах усклалі ля бюста кветкі.

Пасля гэтага пачалася навуковая канферэнцыя, якую ўступным словам адкрыў Л. Ціханаў. Ён падкрэсліў, што 85-годкі з дня нараджэння Максіма Танка адзначаны новымі дасягненнямі на шляху спасціжэння ягонай творчай спадчыны.

У час чытанняў было заслухана 18 дакладаў вядомых вучоных краіны. З цікавасцю прысутныя ўспрынялі выступленні акадэміка НАН Беларусі А. Падлужнага, згаданага ўжо В. Рагойшы, члена-карэспандэнта НАН Беларусі А. Лойкі, вядучага навуковага супрацоўніка ІМЭФ НАН РБ А. Нянадаўца, прафесара БРДУ М. Мішчанчука, вядучага навуковага супрацоўніка Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы НАН РБ У. Мархеля і іншых!

У адным са сваіх вершаў Максім Танк напісаў:

У мяне спыталі:
— У якой імперыі
Не заходзіць сонца?
Я адказаў: — Толькі ў адной —
У імперыі паэзіі.

Няхай сонечная паэзія Максіма Танка доўга-доўга сагравае нашы сэрцы на жыццёвых пуцявінах і вучыць мудрасці.

М. ШАЎЛОЎСКАЯ,
дацэнт кафедры беларускай літаратуры
БДПУ імя Максіма Танка

Людзі граніцы



Так называлася кніга нарысаў, якая калісьці была выдадзена ў нашай рэспубліцы і прысвечалася вяртавым Радзімы. Я нагадаў гэты факт, каб напаміць аб даўніх творчых сувязях беларускіх пісьменнікаў з пагранвойскам.

Прыемна адзначыць, што і сёння традыцыі шэфскіх сувязей Саюза беларускіх пісьменнікаў з пагранічнікамі працягваюцца.

Нядаўна група літаратараў — Уладзімір Глушакоў, Аляксандр Шабалін і фотакарэспандэнт часопіса "Беларусь" Віктар Жылін наведалі Гродзенскі пагранатрад. Адбыліся літаратурныя сустрэчы на пяці пагранзаставах. Асабліва цікава яны прайшлі з пагранічнікамі застаў імя Віктара Усава і Аляксандра Сівачова. Афіцэры і салдаты расказалі і паказалі часцям, як нясуць яны нялёгкаю і адказною службу па ахове дзяржаўнай граніцы.

Пад заслоны была наладжана сустрэча з выдатнікамі пагранічнай службы ўсяго Гродзенскага пагранатрада. У сваіх выступленнях літаратары падзяліліся ўражаннямі аб наведванні пагранзастаў і паабяцалі напісаць аб гэтых сустрэчах. Дарэчы, ужо ў першым нумары часопіса "Беларусь" за наступны год будзе змешчаны фотарэпартаж, прысвечаны жыццю пагранічнікаў.

На здымку: пісьменнікі перадаюць бібліятэчку мастацкай літаратуры пагранічнікам застава імя Аляксандра Сівачова.

Я. ІВАНОЎ
Фота В. ЖЫЛІНА

ПАЭЗІЯ

Алесь
ЖЫГУНОЎ



"І прыйдзе свята..."

Пагавары са мной пра восень,
Пра лістапад і халады.
І пра вятры, што ў снах галосцяць,
Ляцяць няведама куды.

Тваё танклавае запяспе
Крану дрыготкаю рукою.
Пагавары са мной пра шчасце,
Мяне хоць крышку супакой.

Варона выстудзіла горла,
Таму прыгожа не пяе.
Не гавары са мной пра гора,
Яго ў мяне і так стае.

Віруе восенёскае ранне,
А за пагоркамі — зіма.
Не гавары мне пра каханне,
Бо пра каханне слоў няма.

Прышла яна, мая пара,
Калі бягуць па небе хмары.
Калі і постаці, і твары
У хаты мкнуцца са двара.

Калі пажоўкля лісты
На дол спадаюць сіратліва.
Калі прыпомнішся мне ты —
Прыгожа, светла і цнатліва.

Я кожнай восенню жыву.
І я душой маціню, можа.

З ПОШТЫ

Сцяпан
СЯРГЕЙ

Свет вялікі — радзіма адна

Чарцьева абьякаваці сэрца,
Калі бяда чужая — не бяда.
Зачэрпнецца ў разбітае вадзерца
З забытай студні
Мёртвая вада.

Не адлюструюцца ў ёй зорныя вышыні
І не зайграе сонечны прамень.
На дне халодным цемраю застыне
У затхлай глыбіні
Справдечны цень.

Душа змярцвелая зачынена для Бога.
Ні майскім днём,
Ні ў восенёскую золь
Не пераступіць чорнага парога
Ні радасць блізкага,
Ні чалавечы боль.

Жыццё пустое — Боская адплата,
Зімовая халодная нуда.
Астыне без цяпла людскога хата,
Замерзне ў студні
Мёртвая вада.

Дрыжаць бярозкі ў залатым адзенні,
Губляе лісце
Парадзелы гай.
Датлее ціха мхурны дзень асенні,
Сцячэ святло
За цёмны небакры.

Зноў вецер гнёзды гушкае пустыя
На чорных дрэвах,

І на жыццёвым раздарожжы
Трымаю годна галаву.

І вецер мне за дружбака.
Мы з ім ідзем па ціхім садзе.
Чыясьці ветляя рука
Махае мне на даяляглядзе.

Нейк лісты раптоўна адляцелі,
Ну зусім не думалі аб тым,
Што з табою доўга мы хацелі
Грэцца лістападам залатым.

Ці сагрэе касцярок пшчоты,
Калі ў душах гурбіцца зіма?
Любая, адзіная, ну што ты,
Бо прычын для горычы няма.

Вецярок ільдзіністы і востры
Хай ляціць з астылае ракі.
Я цябе пабачу і праз вёрсты,
Я цябе пачую праз вякі.

Не бяда, што дрэвы апусцелі,
Думкі адляцелі аж да зор.
У пуховай снежаньскай пасцелі
Будзе грэць нас восенёскае касцёр.

Ці ж можна адмаўляць у пацалунку,
Калі такі цнатлівы выпаў снег,
Калі душа шукае паратунку
У чысціні, дзе чуецца твой смех.

Абшары трапяткія пабялелі,
І дзённыя прыснудзі галасы.
Каб мы з табою крышку пасмялелі,
Маладзічок схаваўся за лясы.

Ці ж я такі нясмелы, неспакусны?
Ільдзінкай разаб'ецца цішыня.
Як толкі усміхнуцца нашы вусны —
Не стане ночы і не стане дня.

І прыйдзе свята, маладое свята,
Якому мы працівімся дарма.
У гэтым будзе толькі вінавата
Вясёлая спакусніца зіма.

На беразе прыснудзі каравелы,
Шыбуе восень з халадам, імжой.
Любімая з вачамі каралевы
Становіцца жанчынаю чужой.

І не знайсці ад болю сущышэння.
І прымірыцца з гэтым не магу.
А восені імклівае ўзвышэнне
Нясе ў жыццё і распач і тугу.

Прыносяць сон бясконцыя залевы.
Душа, як лес, накрылася іржой.
Любімая з вачамі каралевы
Становіцца жанчынаю чужой.

Што дарог наўзбоч.
Свет непрагляднай цемраю накрыве
Бяззорная
Кастрычніцкая ноч.

Калі працяты нервы у прыроды
Тугой адлетных восенёскай начэй,
У час пакут,
Душэўнай непагоды
Мой родны кут,
Ты мне яшчэ бліжэй.

Не перажыў бы я няўдачы і напасці,
Не справіўся б з халоднаю нудой,
Калі б у горы чорным
Ці у шчасці
Я страціў сувязь з гэтай зямлёю.

Раствораны ў крыві маёй гарачай
Маёй Айчыны невыносны боль.
Баліць душа,
Ды не магу іначай,
Пакуль над краем восенёскай золь.

Гэты боль, як на памяць засечкі —
Горкіх многа ў жыцці нашым страт.
Дагараць памінальныя свечкі,
Дай руку мне, адзіны мой брат.

Пастаім ля пакінутай хаты,
Свет вялікі — радзіма адна.
Без бацькоў будучы горкімі святы
І шчымымі на сэрцы віна.

Мы раз'едземся раницай мхурнай,
Белы снег прычырушыць палі.
Мы як лісце, сарванае бурай
З дрэва вечнасці роднай зямлі.

У будзе не клянці сваю долю,
Хай сущышчы цябе адкрыццё:
Чым душа адчувальней да болю —
Тым глыбей разумееш жыццё.

ПРОЗА

"Хіба шчаслівае жыццё
павінна канчацца смерцю?"
Леанід ГАЛУБОВІЧ

Яшчэ, памятаешца, пазалетась ці што, трапіўшы на гэтую спежку, Данута ўбачыла чалавечы след і здзівілася — чалавек ішоў, быццам звер. Ішоў пераз карчы, багністыя луміны, пад нізка нахіленым галём — і ніводнага скранутага з месца сучка, ніводнай заламанай ці адвіхнутай галіны. Нячутна, аспярожна ішоў. Спежка сырая, каля самай вады. Хіба што спягвала чалавека плынь вады, як топельніка, на глыбейшае? Дурны Імпалік?! — і злякацца не паспела. Ледзь заўважыла, шэрым ценем ад дрэва зварахнуўся на ветры. Зімовая шапка сярод лета, у паліто. "Мяне нешта па сцюжа бярэ..." — сказаў, бы перапрашваючы за недарэчнасць свайго адзення. Адно імгненне, — і зноў, як заўсёды, вочы без погляду, невідучыя, бы адкрытыя ў сне. І пайшоў, як па паветры, высока падымаючы ногі, адчуваючы перашкоду аднымі ступнямі. Як можна зноў трапіць на ранейшае месца, калі не трымаеш у галаве аніякай здумкі, мэты?

Тады здагадаўшыся, што гэта Імпалікава спежка, ледзь не войкнула, бы ўступіўшы на гадзюку. Трохі вышэй, па сусшэйшым беразе, сярод чорных чаромхавых ствалоў хадзіла яна сама — ейны ўлюбёны шпачыёр у часы адзіноты.

Але хіба спежкі вар'ята і мастака не ідуць побач?..

Людзі казалі, што сталася тое з ім, адняло розум пасля смерці маладой жонкі. Казалі, была звычайная жанчына, аніякай харашбы, дробнёнькая з твару, такіх, як гароха ў гарохаў'і, жаніся другі раз, і трэці, — маўляў, няма прычыны гэтак убывацца, блазната, не болей. Ніхто не заўважваў іхняй вялікай любасці. Ніхто надта не супышаў, ніхто, хай сабе і моўчкі, не выслухаў, не выгарнуў з яго да сябе абедзвюма рукамі пад ногі — як жар — ягоны сум. Не вывеў за руку з таго смяротнага шляху. Чалавек іншы раз не можа сам сысці з яго, збочыць. Імпалік і ўдзень і ўночы, і год і два ўсё ішоў і ішоў за жончынай труной, ззаду, дапытваючыся: навошта..., куды дзелацца..., як без яе жыць... Старое паліто на ім — крысо за крысо, без кашулі, на голае цела. "Здраства і толькі вам..." — скажа пры сустрэчы. Ідзе праз вуліцу з агарада з рыдлёўкай у руцэ — крок надламаны, хісткі. Паглядзіш услед — пуста вакол яго, нават і паветра быццам няма. Як за шклянкой пераборкай. Чалавек кратаўся за ёй злоўленай істотай. Тая пустэльна навокал, у якой ужо не зробіш ад знямогі аніводнага пэўнага руху. Трапіўшы ў ягоную паветраную яму, сэрца на момант праваліцца, адчуўшы інакшую вагу свайго цела. Разрэджаная прасатора, зжыта вакол усё чалавечае, але — надзіва не крануты, не скажоны вар'яцтвам твар: прыгожы, смуглявы не ад сонца, смуга і ў вачах, кучары густым сівым дымам. Казалі, бабка ягоная была шляхцянка. Пэўна, у ім іграла перад зводам ейная апошня кропля крыві, апшчадна захоўвалася фамільнае падабенства. А яшчэ вясела распіццем на сцяне бацькава скрыпка.

Паўзла праз парог трава ў хату. Чалавек зламаўся. Слабы, не пераадолеў страту, не адужаў. Зганьбілі і людзі. А што, калі яны самі проста не заходзяць да глыбіні ўсведамлення смерці, не паспагаючы ўсяго жалю расстання? Спыняюцца, лечыцца часам, суняшаюць сябе вечным жыццём, дзе яны яшчэ змогуць сустрэцца, убачыцца з роднай душой, пакорліва ссылаюцца на боскую волю. Абы толькі заціснуць рану, загаіць нясперпае. І з палёгкай вярнуцца да ранейшага жыцця, і жыць далей. Сама Данута нічым гэтым не ратавалася, пахаваўшы адзіную дарослую дачку.

Па нешта трэба было падняцца ў верхні пакой. Адчыніла дзверы — дыхнула сцятым паветрам, тым духам ад самага пачатку здарэння, калі бяда ўвайшла ў дом. Спынілася ў нерашучасці. Бы застала тут згараванага чалавека, які, седзячы, запрамаў у крэсле, і прагнуўся, калі рыпнулі дзверы. І слёзы ягоныя яшчэ не высыхлі. А яна глядзіць на гэты пакой, на чалавека ў крэсле некаж бы збоку, — і адчула сваю здраду. Няўжо стала забывацца? Тут яшчэ не стаяць свежыя кветкі, якія яна прыносіла ў пакой без радасці, як пад прымусам. І наогул жыла па нечай чужой звычцы. Нешта перастаўляла, перабірала на пісьмовым стале, забыўшыся, па што сюды прыйшла. Траплялі на вочы запісы на кожны дзень. "Падняць з падполку драбіну, прасуньшы на сонцы, адрамантаваць вароты ў лес". А вось рэцэпт: "...кожны агурок загарнуць у смародзінавы ліст, усё перасыпаць вастрагонам..." Такія будзённыя знакі цяпер як

улікі апазнання, што тут дагэтуль, да нядаўняга часу жыла зусім другая жанчына. Амаль бянтэжачыся, бы чужое без дазволу, разгарнула свой дзённік. "Хмарная раніца, і так да вечара, не згадаць, якая пара. І раптам на самым захадзе — сонца! Блізка пырнула і знікла. Не пайдзі я гуляць з сабакам на пагорак, не знайшла б сённяшні дзень, маленькі, асенні, злоўленай жоўтай птушчай з маёй кішэні..." Шмат шчаслівых запісаў, без колераў смутку, без аднастайнасці будзённага. Почырк то дрыготкі, рабашіннем па вадзе, то буйны, круглявы, вінаградзінамі ад прыліву пачуццяў. У кэфэрку рознакаляровыя істужкі, матузкі, рабья каменчыкі, пёрка птушынае — усё прыхавана любоўна, як нацельны амулет пад далонь ад чужога вока.

варыць да яго аб каханні, гэтак, як брыдка было б, да прыкладу, адчуваць пажаднасць да хлопчыка з царкоўнага хору, у каторага яшчэ і пол не абзначыўся. Адчувала сябе намнога старэйшай у сваіх пачуццях. Вучылася кахаць абачліва, быццам мела справу з атрутай, і сама ж атручвалася, любячы жыць усёй душой. Ужо яна і да вакна не падыходзіць, калі ён ад'язджае. "Скажы мне што-небудзь..." Заўсёды папросіць нечакана. Словы з той гаворкі, з таго даўнейшага, на самым кароткім пачатку. Яму патрэбна стаянка, стойбішча, дзе заўсёды можна было б перачакаць непагадзь, свае любоўныя няўдачы, глынуць чыстай вадзі і зрэзаць заламаны капіт, і каб ніхто не запытаў, адкуль ён і куды зараз. Ніякавата адварочвалася, пераводзячы размову. А ён ужо зноў стоцьма

зорамі кветкі маргарытак. І па межах, дзе было не ўзарана, скрозь. Не памятаеш, каб гэтак калі яшчэ цвілі.

Гойдаўся пад ёй дрыготкі зялёны човен Харона.

Яшчэ самае разводдзе, вадзі ў рацэ за ноч пабольшала. На тым беразе стаіць па калені ў вадзе нечы конь. Няўцяжана ступіла на мост, мадае нагой, ці ён яшчэ прыбіты, ці ўжо гойдаецца, як плыт. Каламутная плынь накідаецца на вочы, падварочвае сэрца — уся сыходзіць разам з ёй пад бярыенне. Конь застаяўся на адным месцы, заграз, як гарантас, ледзь зрушыла. А што калі за гэты час знясе мост і яна не паспее вярнуцца? Толькі перайшла, насустрач Імпалік, з вядром — куды і па што? Складаецца самае неверагоднае: "Пэўна, у маліны..." А ён:

Марыя ВАЙЦЯШОНАК



НА ЗЯЛЁНЫМ ЧАЎНЕ ХАРОНА

АПАВЯДАННЕ

І гэтым можна было пешыцца? Гэтым можна было жыць?..

Чым далей, тым аспярожней дакраналася да рэчаў, да рознай дробязі, пачуваючыся ў сваім доме пастаяльцам, які зніў чужое жытло, пэўнае было сказаць — чалавечы. Тут ёй ужо нічога не належала, нішто не супадала з ейным настроем. Іншы раз такая сцягасць, цеснота, такая патрэба вярнуцца назад, да ранейшага жыцця, як у галзіну скопу, калі доўга пакутуе, паміраючы, вядзьмарка: парушыць столь, адварыць бэльку, душа не можа сама аддзіцца!..

Стук у акно ад панадворку. Ускочыла, увесць час пільнуючыся бяды. Што ў каго здарылася, яшчэ ж добра і не развіднеца? Вось, выдавала, нехта закрычыць на вуліцы, рвучы на сабе валасы.

— Імпалік?!

— Дайце закурыць...

Такой парой турбаваць людзей, злусца яна.

— Хіба раніца? Каб я тое ведаў, не прыйшоў бы, — шчыра, памяркоўна гэтак гаворыць, маўляў, уважыў бы, а як жа.

Яна хавае сумную ўсмешку, забаўляючыся тым, як лёгка сама трапіла ў ягоную пустэльню, дзе скасаваны тычкі пазнатку на дзень, на пары года. Толькі во пільна ўспомніць, дзе хвілю назад пакінула свае цыгарэты, каб хутэй развітацца з Імпалікам. Вясной ён галадаваў. Па-воўчы шукаў сабе есці, рабіў патраву ў чалавечым статку. Да відніцы крадучыся абходзіў вёску: дзе што блага ляжыць, хто спіць, не зачыніўшыся. Яна сама яшчэ не клалася ад учарашняга. Ноч была светлая, не хацелася нічога запальваць. Светло ад поўні ішло густым зеленкаватым патокам. У ім рухаліся, хадзіць па доме лягчэй, бяздумней, бы па краі страхі.

— Ты ўжо ўстала? — прагнуўся муж. Даўно не заўважае ейнай адсутнасці, калі сядзіць побач, калі рукі знаходзяць ейнае цела. "Скажы мне што-небудзь..." — папросіць укленьчышы. Словы каханна даўно выгнаны з ейных вуснаў, з ейнай мовы — яшчэ на пачатку замужжа... Вядомы хірург, у яго тэрміновая камандзіроўка па хуткай дапамоце, начным цягніком. У Гародню, Поўнае... адна галзіна... дзве з чвэрцю..., дзве з паловай. Ёй крэўная патрэба суправаджаць яго ў думках, не спаць, нічога не рабіць, быццам таксама з ім у дарозе, патрэба ўвесць час трымаць ягоны шлях на памяці, нічым сабе не замінаючы. Абергаць, ахоўваць, і тады з ім нічога не здарыцца... Ён у Брэст. Бюро даведак? Скажыце, ці далайцеў самалёт да Брэста? — пыталася ўслед, пужаючыся самой сябе. У адказ абьякавы механічны голас, якраз тое, што трэба, калі даць збой нервы... Вяртаўся амаль заўсёды пазней, без папярэджання, пад прыгнітам ейнай штохвіліннай аховы, любові. Вадзала, пад легкадумным знакам паветра, аніводнай парашынкы ў вачах, што здрадзіў ёй, прыйшоўшы дадому ад каханкі. Сорамна га-

ляцеў у неведомым ёй напрамку, шаўковым ветрам абдымаў нечыя каленкі. Ён не ўмеў пакутаваць. Што яе цяпер з ім аб'ядноўвала? Ён быў адзін з нямногіх, а можа, адзіны, суседства якога раскрывала ейную асобу: прымушала ўвесць час напружана шукаць сілы, дабываць сэнс, перажываючы здраду, здзеку, нават натхненне. Умацоўвалася каля яго, як ля выбранага назаўсёды бажка, які пасылаў ёй усё новае і новае выпрабаванні. І не адчувала сябе пакутніцай. Акурат бажок, жорсткі, таленавіты, не па-чалавечы заблізка ля свайго сусора — супадала па гараскопе ўсё ягонае жыццё, і нават парадак і настрой дня.

Хіба па гэтым можна быць шчаслівай, каб не дачка... А ёй жа ўдавалася.

У хвіліны адчаю сядла ў падараваную ім "Школу", ехала ў Мінск да найлепшай сяброўкі Алены, анідзе не збаўляла ход, не звяртаючы на святлафоры. Ужо пераступіўшы ейны парог, адчувала палётку і ад самой дарогі, ад рызык быць затрыманай. Размова набывала вяссель, бесклапотны характар — пра літаратурныя навіны, моды, ні слова пра мужа... На хаўтурах дачкі Алена стаяла з ёй быццам побач. І адшыла за парог разам з усімі, хто прыходзіў на пахаванне, разам са спачувальнай хваляй, не даючы ёй аніякага права папросіць застацца. У мужа быў твар незаконна затрыманага на гэты раз злосніка, ён збіраўся ў тэрміновую камандзіроўку.

Якраз учора Алена наведлася з яшчэ адной сяброўкай. Учора быў не па-вяноўнаму надта цёплы дзень. Алена — у саламяным капелюшы, перавязаным каля брылья стужкай. Погляд блізарукі, стойка збочаная, бы ўвесць час перад камерай, як манекеншыца. Круглявы твар без адзінага следу жыцця. Палышла да вадзі, пачала мыцца. Мокрай далай па шчаце да падбароддзя, ледзь дакранаючыся, бы амывала папяровы кітайскі ліхтар. Гэтыя сяброўкі толькі дзеля весялосці, яны, вядома, не да яе, а да той гаспадыні, што жыла раней.

Якая нярупаная сёлетняя вясна, бавіцца недзе за гарамі, за марамі. Зязюля і тая кукуе нязвыкла блізка. Няўжо ў вёсцы? Сярод драўляных хат, хлявоў, пластоў, гук азваўся ўжо і ў хаце. Як у пустым кубле — выбраны, спажыты за зіму крупы, зерне, мука, няшчыльна зачынена вёчка ад мышэй, каб выветрыўся затхлы дух. Іншы раз яе спыняла знаёмая мелодыя, білася ў шкло, знікала. Толькі шортат крылляў матыля, і на руках рознакаляровы пылок. Чым мацней веснавы галасы, ярчэй краскі, тым мацней глухата, немагчымае аздавацца, загаваць. А кропля дажджу са страхі разбілася аб камень, як вялізная шклянная пасудзіна. Няўпэўненымі крокамі па хаце, з хаты за парог. На панадворку, заціснуўшы маркоўнік, шчавук, узшыла нізенькая трава, густая, донная. Доўга спалі зярняты, чакаючы во такой маруднай вяскі, і хутка закрасавалі. Па ёй, па зялёным днішчы, зіхацелі ўпаўшымі

— Што, у маліны хадзіла?

Гэтак мы думаем адзін аб адным. На момант аж у вочы ўсца, патыхне ад яго жывым, гадамі не змытым нацельным духам.

— Калі б не перайшла, я вядром бы раку вычарпаў! — крычыць наўздагон.

А што яму варта, царкву за вёскай ён ужо будзе, выкапаў цэлы кар'ер. Назад з лесу будзе несці адну, не болей, лясіну на дровы. Ніколі не запасіцца, каб і падкінуць у печ спатрэбілася, то зноў у лес пойдзе. З куста на панадворку выцелела птушка, юрнула за вугал, пэўна, чужая, хавалася ад дажджу, спышалася ў сваё гняздо. Вільготна, холадна, сонца, як у печы, за зялонкай. "А што, калі не вярнуся назад... да ранейшага жыцця?..." Але яна не хоча супраціўляцца болю. Хто гэта казаў, маўляў, пасля музыкі, жывапісу, паззіі боль — чапвёртае з мастацтваў? Мартын Вальзер? Хіба адзін чалавек мог зведаць усе шляхі чалавечага смутку?

Па нечыяй чужой звычцы ішла ў лес адразу за домам. Учора бачыла сляды дзіка, і сёння падрыга, зусім свежая ралля на дзірване. Калісьці любіла зведаць той першародны страх перад другой дзікай істотай. Страх гранічны з павагай да неведомага табе, страх, які звязвае тваю волю. Лес выдасца чужынцам, ніводнага знаёмага куста, ні спежкі, дрэвы сышлі з месца, загараліся, лес здзічэў. Ужо ён належыць толькі гэтаму зверу, быццам нарэшце вярнуўся сюды стары гаспадар і ўсё пераставіў, як мэблю, па-свойму. Толькі на першы момант. Потым страх асядае, асядае, як пад рукі вядуць цябе, знямоглу, сцішаную. Напоўніць заглянеш ляснаго духу. І слова лішняга не прамовіш. А іншы раз лес да цябе толькі што не гаворыць. Стоена чуюш ягоны свежы подых. Спакойна і ўтульна, бы мы нагаварыліся калісьці, склаўшы галовы, там, уверсе, даўно ведаем адзін аб адным усё патаемнае. Ступіўшы за ягоны парог, можна і не вітацца, бы жывеш тут разам заўсёды, і начуеш. Елкі тут, як нідзе болей не бачыла, калісьці заламаныя бурай, разгаліноўваюцца на дзве вяршаліны, а то і на тры, стаяць кандэлябрамі, як у нетутэйшым палацы. Лес — палац. Туманы ад ракі заносіцца ветрам да самай высокай елкі на пагорку, дзе мроілася ўбачыць доўгі стол. Карункі абруса да долу, паўсюль ветраніца дуброўная, скрозь шалупінне арэхаў, шышак пасля начнога балю.

— Белая пані! Маленькая пані ў белым! — крычаў неак у гарачы Імпалік, бегучы праз ноч да лесу.

Якраз у гэтым месцы ўзыходзіць поўня, падываецца з-за стала апоўначы, строспы з падолу шалупінне. Якраз самая тая пара, калі мужчына можа ўбачыць, пазнаць у ёй на момант жанчыну, начную палюбоўніцу, таямнічую пані ў белым, якая зводзіць маладых і старых, вяссельх і засмурочных. "Я польскі кавалер..." — гаворыць сам да сябе Імпалік, доўга ходзіць за агародамі, супакойва-

ещца, склаўшы, як нябожчык, рукі ў рукавы паліто.

І зараз цвіце анемона — ветраніца дуброўная. Карчэўе, піні — скрозь адным бялюжым колерам. Чыстыя пясчэсткі, без адцення, без пражылак. Абы прыгрэла сонца, ападуць на зямлю яшчэ да вечара з дзіцячым тварыкам. А ёй усё самота. Усё ёй часовае навокал, напамінак аб кароткім жыцці. Ніхто тут не сеяў, не даглядаў, не прыбіраў, нічога тут не належыць чалавеку. Уваходзіла ў квітнеючыясны лес, як у чужы сад. І ўжо пара вяртацца?! Ейнае асабістае жыццё скарацілася да імгнення, дагэтуль быццам і не ўсведамляла свайой смерці. Павебра вечнасці, вядома, надае гэтаму свету бяскончасць. Але яе не супышае магчымае яшчэ аднаго жыцця. Яна сумуе па нязменнасці, па пастаянстве месца, вась гэтага, каля лесу, па пастаянстве гэтаму дому, мужавай вярнасці. Яна абьяжарана патрэбай пастаянства. Будаваў дом — назаўсёды, кахаць — назаўсёды, а не на нейкі тэрмін. Каб стукнуў па бярвяне дома, казалася суседка, то пэўна б кроў выступіла, гэтак пажка мужык будаваўся, яго самага ўжо і на свеце няма. "А што, каб мы не сустрэліся?" — іншы раз дапытваўся ў Дануты муж. Яна ніколі не сумнявалася ў сваім выбары, давярала выпадку, любіла ўсёй душой, радасна абжывала, што толькі ёй ні траплялася. Шкатулкі з істужкамі, яркія пушачкі ад падарункаў, скарбонкі, напамінкі кожнага дня, бы пясчэсткі калісьці падараваных кветак. Ніколі не здымала з рукі дарагі заручальны прысёнак, калі нават рабіла чорную работу, ён спёрся да срэбнай ніткі, вась-вась разломіцца, згубіцца. Адну такую палавінку, залатую, знайшла ў зямлі, калі толькі купілі гэтую сялібу. Дакранулася да далоні незнаёмай жанчыны, пераняўшы ад яе веравызначэнне не разлучацца.

Неяк, трапіўшы з дачкой на могілкі, хадзіла, разглядала, шуткуючы, выбірала сабе месца. Каб на пагорку, каб сонца доўга не заходзіла, быццам з акна будзе ўсё гэта бачыць ці з высокага ганка. І раптам — фотаздымак на помніку. Жанчына глядзела ў паўабарота, бы азірнуўшыся на яе, насміхалася і страшыла, не падпускала блізка палысці занатга вяссельную, шчасліваю.

Ёй наканавава іншае: знікнуць пахі, гукі, колеры, як пры канцы свету, яна будзе доўга-доўга плыць у зялёным чаўне на той бераг.

У вёсцы стаяў галас, аж у лесе чулася. Людзі ішлі біць Імпаліка, не вытрымліваючы выпрабавання, спасланга Богам. Дапільнаваўся-такі, калі суседка адвирнулася ад хаты, украў бутэльку гарэлікі. Сядзе іншы раз напроці, нерухома, шэры, як воўк, вачэй не спускае з акна, пакуль агонь не пагасне. У адным канцы вёскі ўкрадзе, у другім пахваліцца. "Украў — не скажу ў каго!" — шчыра карцела пахваліцца ўдачай. Сама бачыла, як сёння нешта хаваў на дрывоці за суседскім хлевам. Хітра паходзіць некаторы час наводдаль з пустымі рукамі, каб трапіць каму-небудзь на вочы паражняком, і забраць крадзенае ўжо талды, калі сядуць пошукі злодзея. Білі, паваліўшы на зямлю, палкамі, нагамі. Імпалік бараніў рукамі твар, енчыў, не прызнаваўся. Білі за тое, што праз яго даверу не маюць адзін да аднаго, што трэба хату пільнаваць, думаючы на благое, а тут сяўба, тут касавіца, тут і жніво. Білі, каб не абсеў, не адужаў іх, старых, гэты малады дурань. Кідалася заўсёды бараніць, цяпер во не дабегла. Першымі за мужчын адваліліся ад яго бабы.

— Можна, і праўда, не ён... — перагаворваліся на вуліцы астыльмі галасамі, маўляў, у вёсцы поўна алкаголікаў.

Няхай лепей сумняваюцца, думала сабе. Пра тое, пра сёе, і забыліся пра Імпаліка. Стаялі, варажылі, ці прыляціць сёлета бусел на старое гняздо. Цёплая хустка-валёнка ў каторай на галаве ад зімы. Паўночныя людзі, старыя жанчыны. Не на поўную веру тварам да пяпала. Як лёгка, да плачу лёгка падлічыць свае вёсны, галды! Гэта не на поўдні, дзе цвіце лімоннае дрэва, а побач з кветкай вісіць спелы плод. Бы на навагодняй ёлцы: і пернік, і пёўнік, і апёл з воску. Там, пэўна, чалавек не так заўважае свае галды, жыццё, пэўна, — як навагодняе свята, яркае, апавітае бліскучай сонечнай мішурой. Мае бабкі, мае зязюлькі, мае гаротніцы, гэтак пякуюць усё жыццё, урабляючы зямлю, некаторыя даўно кукуюць без мужыкоў і без коней! Вунь і найлепшая ад усіх Надзя. Гэтак хутка сышла ейная прыгажосць, адны вочы, сінія, чыстыя, бы ўвесць час глядзіць на анёлаў у небе, што плятуць ванкі.

(Працяг на стар. 12)

Рамантычныя фрагменты жыццёвай прозы



У кожным гарадскім раёне і мікрараёне, на кожнай вуліцы абавязкова ёсць кропка, якая адыгрывае ролю культурнага цэнтру. У раёнах "пралетарскіх" гэта звычайна гастраном. Там, дзе жыў больш адукаваны электрат, — рэстаран або кавярня. А ў раёнах прэстыжных роля культурнага цэнтру належыць установам культурным. У Траецкім прадмесці, якое з нядаўняга часу стала ледзь не візітнай карткай нашай сталіцы, культурны цэнтр, цэнтр прыцягнення — мастацкая галерэя "Жыльбел". Прычым свой статус цэнтру галерэя заваявала, адсунуўшы такіх канкурэнтаў, як кнігарня "Вянок", літаратурны музей, "афганскі" мемарыял.

"Жыльбел" — з'ява ў маштабе сталіцы і ўсёй краіны. Я не ведаю ў Беларусі іншай прыватнай галерэі, якая б так уплывае і мэтанакіравана рабіла сваю, па сутнасці, дабрачынную справу ў наш, не надта спрыяльны для культуры час.

Зараз у галерэі — выстава твораў жывапісца Аляксандра Дзямідава "Рамантычныя фрагменты". Мастак нарадзіўся ў Мінску ў 1965 годзе, адукацыю атрымаў у мінскай мастацкай вучэльні і Беларускай акадэміі мастацтваў. Удзел у выставах пачаў браць яшчэ падчас навучання ў акадэміі.

Выставы тыя былі персанальныя і групавыя. Творы А. Дзямідава знаходзяцца ў прыватных калекцыях Беларусі, краін Бенілюкс, Нямеччыны, Іспаніі, Польшчы, Злучаных Штатаў. Паспеўшы за свае адносна маладыя гады пабачыць свет, мастак застаўся патрыётам роднага горада і мяркуе, што чалавеку, мастаку дастаткова для нармальнага жыцця і творчасці шчыльнага асяродку сяброў і аднадумцаў ды яшчэ ўтульнага побыту. Астатняе ён намалеў сам.

Творы А. Дзямідава выклікаюць асацыяцыі з карцінамі Барысава-Мусатава, стылістыкай мастакоў "Міра искусства", у нейкай ступені — з фантазіямі Шагала. У той час, як многія маладыя мастакі ў сваім жаданні адпавядаць сучаснасці цалкам адваргаюць апыяральны пачатак у жывапісе як праяву "літаратурчыны". А. Дзямідаў застаецца прыхільнікам сюжэтнага жывапісу. Дакладней, сюжэтна-настрайвага, бо ў ягоных палотнах першасны — настрой. Калі класіфікаваць яго жывапіс згодна літаратурным намінацыям, дык гэта будзе, мабыць, рамантычная (і разам з тым не пазбаўленая іронія) казка для дарослых. Чамусьці каля ягоных карцін прыгадваеш дзяцінства. Чамусьці прыгадваеш казкі і тое, што яны ніяк не стасаваліся з рэчаіснасцю, з побытам, з рэальным жыццём. У дзяцінстве гэта ўспрымаецца трагедыяй. Дарослы ж чалавек ведае, што інакш не бывае. Але тое, што немагчыма ў жыцці, цалкам верагоднае на карціне...

П. ВАСІЛЕЎСКИ

"Варыяцыі на спрадвечнае"

Літаратурны музей Максіма Багдановіча, што ў Траецкім прадмесці Мінска, часта ладзіць у сваім памяшканні выставы беларускіх мастакоў. 1 лістапада тут адкрылася экспазіцыя Юрыя Кур'яновіча пад назвай "Варыяцыі на спрадвечнае". Гэта першая, а таму і невялікая, выстава маладога мастака, які займаецца таксама і літаратурнай творчасцю (выдаў кніжку рамантычнай прозы "Ён і Яна"). Увазе наведвальнікаў прапануецца шэраг карцін, напісаных Ю. Кур'яновічам цягам апошніх трох гадоў.

Для карцін мастака характэрны "нечаканыя" кантрасты разнастайных фарбаў, спалучэнне рэалістычных і сімвалічных вобразаў, праз якія Ю. Кур'яновіч імкнецца ўвасобіць свае думкі, адчуванні і настрой на палатне. Аб філасафічнасці ягоных твораў сведчаць і іх назвы: "Роздум", "Спрадвечнае", "Неспазнанае", "Дзе Вы?"...

В. БУЛЬЖЫНСКИ

Папершапачатку ў гутарку з Мікалаем ШЫЙКО настойліва прасіўся лейтматыў "ад Гоццы да Гоццы": з часоў "Зялёнай птушкі" на сцэне Рэспубліканскага тэатра юнага глядача не было ні памкненняў, ні намаганняў стаць "высокага генія", наватара, рэфарматара, вынаходніка непаўторнага сцэнічнага стылю, гэткага таты Карла (Карла Гоццы) новай сцэнічнай умоўнасці і акцёрскіх магчымасцяў. "Шчаслівыя жабракі" ў пастаноўцы Мікалая Шыйка ўразілі публіку не горш за колішнюю "Зялёную птушку". Падобна, што і для трупы тэатра, і для беларускай публікі рэжысёрава прозвішча трывала атаясамілася з удачай, з напружаным унутраным жыццём у творчасці, з рэдкаю тэатральнаю радасцю, са смакам асалоды. Мікалай Міхайлавіч, аднак, не зважаючы на лёстачкі, унёс у гутарку свой "мяккі" сур'ёз.

Партрэт з вышыні палёту

— Пасля таго, як усё мінула, — спадар рэжысёр добразычліва засяродзіўся, — ведаце, як у Ахматавай — "партрэты мяняюцца". І мой партрэт мяняецца. Мае пашчотныя пачуцці да тогаўскае трупы — гэта радасць у рабоце. Такой я нідзе не спазнаў. Пытанне пра колішні ад'езд з Беларусі для мяне вельмі цяжкае, на яго трэба адказаць з нейкім унутраным маштабам, тым больш раўнавага і ацэнкі падзей мяняюцца. Як партрэты. Мяркую, што з'ехаў я калісьці з Мінска ўсё-такі з нейкай боязі, — маўляў, не апраўдаю спадзяванняў ды авансаў, якія звязаліся з маімі першымі беларускімі работамі. Дый не такі ўжо я баец — рэжысура, бачыце, мае на ўвазе не адно ўменне мысліць вобразамі ды іх пераўвасабляць, — іх трэба ўмець адстойваць. Адных прымусіць не замінаць, іншых — падпарадкавацца. Рэжысуру ж і спарадзіла наша жахлівае стагоддзе. Любімаў мог за сябе пастаяць (а ён увогуле жыў у нечалавечых умовах), хоць цяля бадалася з дубам, як у Салжанычына. Каб сам Любімаў не быў такім змагаром, дык ніхто — ні Капіца, ні Вазнясенскі, ні Сахараў — не ўратаваў бы спектакляў. А ў Мінску пры ўсіх поспехах я быў прыезджы, не было ні каранёў, ні апірышча, таму, мяркую, не адбылося і ўзыходжання... Усё-такі вельмі важна, калі трымаюць карані, радзіма, плечукі падстаўленыя...

— А вашы карані?

— Складана сказаць. Я ў карэнным сэнсе такі нецікавы чалавек. Без какетавання, прашу вас, зразумеіце, — але калі скажу, дык пэўна выдасць на какетаванне. Бо яны — у Венецыі, як упэўніўся нядаўна. Я ўсё жыццё пражыў з падсвядомым адчуваннем знаёмасці, нават сваяцтва з яе культурай. Аснова ж мая, безумоўна, на Украіне. Украінец, які нарадзіўся на Украіне, але гадаваўся і вучыўся па-руску, для якога культура ўласнага народа была чымсьці другім, а руская сталася роднай... Гэта дзіўная, глыбокая тэма. Я толькі не хачу развіваць яе ў духу сучасных праблем нацыянальнага самавызначэння.

— А гэта вельмі цяжка — прыязджаць у чужы горад і радніцца з ім... на часіну? І з ядзцаць упрочкі?

— Гэта і цяжэй, і лягчэй. Я ніколі не загадваў на будучыню, не фармуляваў сваё жыццё, не планавалі. Усё адбывалася без пэўных намераў або высілкаў з майго боку. Нават без прадчуванняў. Гульня выпадку? Абставін? Хутчэй — гэта нейкая недавыказанасць, недагаворанасць маёй любові да тэатра. Да тэатра, а не да рэжысуры ў прыватнасці. Бо я не магу сказаць, што рэжысура мяне захапіла, мною завалодала. Я — тэатральны чалавек, які аддаў перавагу рэжысуры.

— А ў вас ніколі не было свайго (у першасным сэнсе) — узадаванага вамі тэатра?

— Не. Але быў калектыў, які мяне прыняў, як той казаў, да сэрца: беларускі ТЮГ. У Мінску я быў бліжэй, дзе б там ні было, да калектыўнага ўдзелу ў рабоце. Да сёння памятаю прыклады вялікага даверу і вялікай бескарыслівасці з боку акцёраў. Калі мог актрысу зняць з ролі не ў кабінете, а пры ўсіх, і яна аддана (!) наведвала ўсе наступныя рэпетыцыі, і брала ўдзел у масоўках!

— А Карла Гоццы — гэта "поклік крыві"? Або вы ўвогуле аддаеце перавагу кідкай драматургіі, характарнасці, тэатральнаму балю, які "менавіта выключае праўдападобнасць"?

— У Гоццы — такі сінтэз розных тэатраў! Ён самы таямнічы, неспазнаны і вабны. Калі ў яго зазіраеш, паўстаюць дзівосныя светлы: і Шэкспіравай жарсці, і казачныя павароткі, — таямнічыя, яны катурхаюць, цвеляць уяўленне; і ў той самы час Гоццы — адметны тэатр прадстаўлення, які бясконца трансфармуецца, мяняецца, дзе нават выхадзі акцёра розніцца ад спектакля да спектакля. Усё мае на ўвазе эстэтыку даль арта, але паяднаную з днём сённяшнім. Волі і вольнасцю сцэнічным я аддаю перавагу, так... Але жыццё пражыў у пэўнай няволі. З гледзішча маралі застаўся ў тэатры прывістым чалавекам, пашкадаваць магу хіба пра тое, што ставіў Карнейчука (усё разумеючы).



чы). Але сітуацыя была надта неадназначная, бо рабілася гэта дзеля тэатральнае спрэчкі, з таемным намаганнем уратаваць тое, чыё раскіданне было крыўдна бачыць, — тэатр Леся Курбаса. Рабілі мы тады з Давідам Бароўскім, рабілі дзёрзка; за магчымасць ісці насуперак і не падпарадкавацца ў высокім давялося заплаціць, узяўшы да пастаноўкі п'есу "У стэпах Украіны". Праўда, мы разбуралі эстэтыку, якая склалася вакол яе, дый сам Карнейчук, дзяржаўны дзеяч, ездзіў па свеце, часам глядзеў там спектаклі і недвухсэнсоўна скіраваў нас з Давідам, мовіўшы: "Хлопцы, рабіце як у Польшчы". Яму вельмі карцела быць модным, між тым надыходзіла іншая эпоха, сплывалі гады сяшчідзесятыя... Да сёння на Украіне сяброў з Лесем Танюком.

— Вашы бліжэйшыя пяць гадоў праходзілі ў МХАТ... Вам не страшна там?

— Ну-у... Страшна. У гэтым тэатры на праўду страшна, бо ён сам больш легенда, чым рэальнасць. І калі зірнуць на яго метафізічна (як мы згадваем Мінск, які разважаем пра Гоццы — з вышыні палёту), дык у МХАТ цяжка будзе любому, якім бы ён ні быў цынікам або вузкамыслычым чалавекам.

— Раскіданне МХАТа спадар Смялянскі назваў правобразам раскідання СССР. А вы адчуваеце што-небудзь падобнае?

— У мяне на гэты конт непапулярны пункт гледжання. Я мяркую, што вызначэнні "развал", "роскід" не да месца. Я мяркую, што скананне СССР — гэта вызваленне людзей ад каланіяльнай залежнасці. Глядзець з сумам на парэшткі (так, на парэшткі) плюгавай імперыі? Іга, прыгон — гэта не толькі адсідка ў ГУЛАГу. Гэта калі беларус не можа па-беларуску, а ўкраінец — па-ўкраінску, калі можна сказаць на іх — "не хочучь", у той час калі іх мовы проста скралі. А як ненавідзелі савецкі прыгон латышы ды эстонцы, сярод якіх я доўгі час працаваў! Таму драматычную гісторыю роскідку МХАТа можна тлумачыць якімсьці сімвалічным, кабалістычным чынам, даследуючы самую ідэю роскідку. Я воль у размове з вамі высунуў сваю палітычную платформу, але ў МХАТ кожны ўкладае сваё разуменне, тэатр гэты да сёння — нешта важнае й велічнае. Там узнікала і кштальціліся Меерхольд, Вахтангаў, Крэз, Сулярыжыцкі, Марджанаў... Кожны з іх сам сабой уяўляе тэатр, свет...

— А цяперашні МХАТ — не музейнага выгляду тэатр?

— Не. Іншая рэч — там спектаклі надта розніцца па вартасцях. Шмат розных кірункаў, але прысутнічае асоба лідэра — Яфрэмава, які сам па сабе чалавек... гістарычны. Мы можам зразумець ягонае месца і значэнне ў культуры паступова; ён засяродзіў у сабе шмат драматычнага. Вакол ягоных "Трох сяцёр" (нядаўняя пастаноўка) не аціхаюць воплескі прызнання, поспеху...

— Масква — ужо не тэатральная Мека былога СССР?

— Вядома. Жыццё больш стракатае, у ім больш пены — усялякіх прэміяў, прэзентацый, але гэта амаль не суправаджаецца развіццём тэатра. Надшыоў нейкі тэатральны адпачынак. Цікава параўнаць нечуваны росквіт пачатку стагоддзя і сённяшняю самотную выяву. Цана маскоўскага поспеху мізарнее. Праўда, я не вельмі актыўна прымаю ўдзел у агульнамаскоўскім тэатральным свяце. Я — маргінал...

— Прабачце, Масква, мабыць, не ваш горад?

— Не мой. Мой росквіт, мяркую, прыпаў на Эстонію, на працу ў Таліне: была і свая рука ў прафесіі, рука ўжо спрактыкаваная, упэўненая, і разуменне сэнсу тэатра, і ягонага месца... Мне здавалася, што я разумею маіх балтаў, але, напэўна, гэтае разуменне і нават паразуменне раздражняла... Нават тамтэйшых рускіх. Зрэшты, напружанасць колішняга эстонскага жыцця (а мы, дарэчы, наведвалі з гастролямі Мінск) саступіла месца маскоўскай маргінальнасці...

— Вы казалі пра сваё разуменне тэатра, пра ягоны сэнс і месца. З часам гэтае разуменне не знікла? Не памяналася?

— Ёсць маё разуменне тэатра. Гэта не так абагульненнае маёй практыкі (да якой я стаўлюся вельмі стрымана і не без гумару); тэатр — рэч куды больш ёмістая і цікавая; як казаў Пастарнак, акцёр — прыватнасць (частнасць) тэатра, а галоўны персанаж — гэта ўяўленне. Так і рэжысура. Якою бы выбітнаю яна ні была, тэатр змяшчае куды больш за яе. Чым больш я жыў, тым больш відавочна мая тэатральная мадэль крыштальзіруецца ў тэатр, які ў прынцыпе... вольны ад літаратуры! Праўда, гэта ідэалістычна і фантастычна, бо такога тэатра я амаль не бачу, але, скажам, у лепшых спектаклях Юрыя Любімава рэжысёрскі тэкст гэтаксама (а то і больш) важны, як тэкст драматурга. "Праўдападобнасць усё яшчэ лічыцца галоўнай і асноўнай умовай і грунтам драматычнага мастацтва. Што, як даваюць нам, што і сама сутнасць драматычнага мастацтва менавіта выключае праўдападобнасць?" — І гэта — Пушкін! На двары да крыві і сіні можа ісці якая-кольвек рэвалюцыя, у тэатры — як у Пастарнака, маўляў, якое там тысячагоддзе на двары? Але мы — людзі, ад свайго тысячагоддзя не вольныя, мы лезем разбірацца з ім і з сабой у ім...

— І вы... лезеце? Вы глядзіце навіны штовечар?

— Увогуле... гляджу. Люблю паслухаць "Свабоду". Быў момант, калі перамены палітычныя мяне вельмі ўсхвалявалі, і я наіўна даверыўся ўрадоўцам постсавецкай фармацыі. Працверазіўся і зрабілася крыху сорамна за тое, што на нейкія мітынгі хадзіў. Хоць не, не ўсе называю "нейкімі". Калі здарылася жахлівая гісторыя з танкамі ў Літве (ля тэлевежы), мы з жонкай выставілі велізарную чаргу ў Літоўскім пасольстве, распісаліся ў кнізе спачуванняў, палажылі кветкі. Па-чалавечы я сябе разумею... У мяне гэта слабыя памкненні, прывіды палітычнай і грамадскай дзейнасці. Ну, а пасля таго, як мы ўсе так падмануліся, у мяне вельмі скептычны погляд на лёс і магчымасці краіны, якая называе сябе "Расійская Федэрацыя". Яна ўсё-такі Богам пазначаная, але не зусім так, як мяркуюць патрыёты. А так, як гэта разумелі Чаадаеў, Грыбаедаў, цэлы шэраг

лепшых ды інакшых... Яны разумелі, папярэдзвалі, усяляк намагаліся сфармуляваць сваю трывогу ў дачыненні да сваёй зямлі, народа, гісторыі...

— Мікалай Міхайлавіч, а вы верыце (ці верылі калі-небудзь), што тэатр — такая кафедра, з якой увогуле штосьці можна сказаць свету?

— Я сам шмат чым абавязаны тэатру Любімава, "Современнику". Яны ў маім жыцці адыгралі не адно тэатральныя ролі. Але і маральныя ўрокі далі. Тады яны дапамагалі выжыць. Цяпер, — памяццю, — жыць, адчуваць сябе. Праўда, галоўнае ў прафесіі не гэта.

— У вас ёсць вучні?

— Я выкладаю ў РАТІ (былы ПІТІС) на кафедры сцэнаграфіі, нават нейкі там прафесар... Прыемна, што выкладаю не акцёрскае майстэрства, не рэжысуру, а, мовім так, погляды рэжысёра на работу мастака. Загадчык кафедры спадар Бархін, вялікі энтузіст тэатра, увесь час катурхае мяне, — каб ставіў нейкія эцюды, імпрывізацыі, інсталляцыі, акцыі, перформансы, хэпенінгі... У вузкім сваім коле мы пры канцы семестра часам што-небудзь гэтае і прыдумваем. Сёлета будавалі тэатр "Глобус", — па ўласных чарцяжах. З кардону, паперы, палачак во сем мастакоў на нашых вачах і пад музыку, і пад Шэкспіраў тэкст, які ў запісе чытаў сам Гілгуд, хвілін дваццаць моўчкі працавалі. Потым прычэпілі стужку-плакат з надпісам "Як вам гэта падабаецца" і моўчкі зніклі. Але давайце, што любі "Глобус" можна і трэба будаваць.

— І складнікам будынка мусіць быць, акрамя шмат чаго, унутраная прага будаваць. На ваш погляд, да якой ступені гэтая прага мусіць валодаць творцам?

— Я вельмі любіў Бабанаву, стракаўся з ёй, грамадаваў і не толькі ў тэатры. Я назіраў яе ў жыцці. Яе пакутлівы працэс работы на ролях! Не самазнішчэнне, а ўтварэнне з сябе кагосьці іншага. Гэта можна параўнаць з цяжарнасцю, з родамі, — ёсць адчуванне мэты. Але такі выпадак, — будаваць з сябе, — рэдкі. Агульны крызіс тэатра і асабліва жакі тэлебачання давалі акцёра да разбурэння. Шмат хто з нашых тэлезорак — гэта акцёры-дэграданты, ім на сцэне няма што рабіць. Яны не ў стане сабраць ролю. Ад добрага рэжысёра яны ўцякаюць. Ёсць некалькі выключэнняў, але вельмі і вельмі прыватных. Акцёры раздураныя, прыніжаныя, без крытэрыяў. Для мяне цяпер акцёрскі ідэал — Віктар Гваздзіцкі, рэдкі кшталь... каметы, якая заляцела ў Маскву адкульсьці з іншай тэатральнай планеты. Ён вельмі мала здымаецца ў кіно (дарэчы, у кіно паводле п'ес Бабеля і Горкага), не прызнае ніякіх агучванняў, закадравых галасоў, тэлеспектакляў, — ніякіх падпрацовак, падзарабкаў і г. д. Ён іграў Арбеніна ў маім "Маскарадзе", — я ведаю, што кажу. У Гваздзіцкім жыць боязь іграць эрцац, — ён адмаўляецца ад роляў, калі яны не першакласнай драматургіі. Ён сыграў у МХАТ Падкалесіна, ідэальна дапасаванаў да ансамбля. Акцёраў, увогуле, нямажына вінаваціць, лаець, бо само жыццё падступліва, жорстка ўмяшалася ў нашу работу. Каб выстаяць, патрэбны рэдкія сілы. Бо нашы акцёры-напяхаючы — вельмі замомжныя людзі. Але плаццё за гэта... Гэта нейкі матыў з "Фаўста", з п'есы "Цень"... Чалавек разбураецца, не толькі прафесійнік. Атмасфера — адзіная на ўсіх у тэатры. І для акцёраў, і для рэжысёраў, і для крытыкаў. Публіку — і тую ўцягнулі ў закуліснае жыццё. Атмасфера — заразлівая. Сваімі жалівымі рэйтынгамі, іміджамі, прэзентацыямі, усімі жудлівымі гэтымі паняццямі, якія так чэпка прысмакталіся да нашага жыцця. Публічнасць прафесіі робіцца другой пачатковай публічнасцю з'яўлення ў патрэбных месцах. Мільгаценне, неабходнасць увесь час быць навідавоку... Той тэатр, які я люблю і спавядаю, меў на ўвазе таемнасць. Лепшы тэатр у свеце, які я ведаю, гэта тэатр дэль арты. Калі акцёры без п'есы, без зафіксаваных мізансцен, без агульнага вырашэння і канцэпцыі ствараюць непаўторнае відовішча на адзін-адзіны раз! Акцёр мог усё жыццё іграць Панталоне, але так выігрывацца ў ім! ("Ваша праўда, так трэба іграць", — як у Пастарнака пра Меерхольда). Яны, акцёры, былі захоплены гэтым і толькі гэтым, і больш нічым... А наш класік напісаў "Пазтам можаш ты не быць" і вызначыў сутнасць сённяшніх разбурэнняў: не акцёры, а грамадзяне тэатра...

— Абараняцца? Як?

— У мяне на Захадзе ёсць сябры, якія не маюць тэлевізара. Я быў здзіўлены (замомжныя людзі), а цяпер разумею, як важна ў нашай прафесіі ацалець. Для сябе... Гэта, паверце, не падзвіг стаіцізму. Быць назіральнікам — нармальна, натуральна, заканамерна. Да старасці трэба ісці і прыходзіць з нейкім разуменнем сябе.

**З Мікалаем ШЫЙКО
гутарыла Жана ЛАШКЕВІЧ**

Фота Мікалая ПЯТРОВА (БЕЛТА)

БАЛЕТ

Таямніцы старажытнасці

Круглагаловыя фігуры з антэнамі над шлемамі, загадкавыя істоты ў скафандрах — што гэта выяўлена на старажытных наскальных малюнках Сахары? Можна, іншапланецяне, якія наведвалі калісьці нашу зямлю, як лічыў аўтар нашумелага фільма "Успамін пра будучае"?

Таямніцам далёкага мінулага, якія ў многім, аказваецца, звязаны з харэаграфіяй, прысвечана кніга Э. Каралёвай "Танец і мастацкая культура", што нядаўна выйшла ў Мінску. У ёй аўтар прадаўжае свае даследаванні, пачатыя 20 гадоў таму ў вядомай манаграфіі "Раннія формы танца". З'яўленне новай кнігі ў наш чыжкі часта сталася магчымым толькі дзякуючы дзейснаму ўдзелу і спонсарству дырэктара Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага каледжа Л. Каробкінай, якая заклала яе выдавецтву "Арміта-Маркетінг Менеджмент". За што, натуральна, ёй павінны дзякаваць усе аматары харэаграфіі.

Э. Каралёва на падставе багатага матэрыялу па археалогіі, этнаграфіі, культуралогіі, мастацтвазнаўстве імкнецца зазірнуць у найстаражытныя часы, — ад узнікнення чалавецтва да першых вялікіх цывілізацый, — і разгадаць шматлікія загадкі мінулага. "Ужо больш за сто гадоў, — піша яна, — дзівосныя, незвычайныя наскальныя выявы жыўёл, міфічных істот, пластычна выразныя ўвасабленні жаночых вобразаў, фантастэгарычныя кампазіцыі фігур у танцах, сцэны паляўнічых і ваенных танцаў служаць асновай розных тэорый паходжання чалавека, мастацтва, рэлігіі".

Перад вачамі глядачоў нібы ажываюць рытуальныя і паляўнічыя танцы эпохі палеалі-

ту, пераломнага, у многім яшчэ цьмянага перыяду ў гісторыі чалавецтва.

Як мяркую аўтар, у танцы той эпохі адлюстраваліся найбольш значныя рысы культуры старажытнакаменнага веку. Сінкрэтычнае пантамімна-харэаграфічнае дзейства, увасобленае ў стылі натуралістычнага мастацтва, абаялася на сімвалы, праз якія сцвярджалася тое, што яшчэ не магло быць выказана словамі. Танец вызначаў, па сутнасці, усе сферы жыцця людзей, іх унутраную, тады яшчэ ў многім падсвядомую псіхічную дзейнасць. У танцах першабытных земляробаў і жывёлаводаў адлюстравалася "неалітычная рэвалюцыя", якая кардынальна змяніла ўспрыманне чалавекам свету і, адпаведна, адносіны да такіх паняццяў, як нараджэнне, смерць, "замагільнае жыццё".

У кнізе даюцца цікавыя для харэаграфіі апісанні, звязаныя з культуам Багіні-маці, увасобленай у самых розных сімвалах, якая з'яўляецца цэнтрам своеасаблівага мікракосмасу.

Але, магчыма, найбольшую ўвагу чытачоў прыцягваць танцы першых вялікіх цывілізацый, старажытнаегіпецкай, крытамікенскай. На падставе вялікага ілюстрацыйнага матэрыялу паказана, якая ўзроўню дасягае тэхніка танца, што выконваўся асабліва адоранымі людзьмі, — жрыцамі і жрацамі, а таксама прафесійнымі, прыворнымі артыстамі цароў ды вяльможаў.

Вядома, не абмянае аўтар і багатую харэаграфію Старажытнай Грэцыі, апетую вялікім Гамерам:

*Юноши тут и цветущие девы,
желанные многим,
Пляшут, в хор круговидный любезно
слетятся руками...*

*Пляшут они, и ногами искусными
то закружатся...
То разовьются и пляшут рядами,
одни за другими.*

Кніга насычана мноствам фактаў, якія адлюстравалі працэсы, што адбываліся на працягу тысячагоддзяў дапісновай гісторыі чалавецтва. Але даўна, што пры дапамозе гэтага матэрыялу Э. Каралёва натуральным чынам падводзіць чытача да досыць нязвычайнай высновы: маўляў, роля танца, усеадыменная ў старажытнасці, паступова змяняецца з развіццём цывілізацыі. "Ужо ў старажытных грэкаў, — піша Э. Каралёва, — танцы не мелі таго значэння, якое ім надавалася ў першабытна-абшчынныя фармацыях і ў першых вялікіх цывілізацыях. Цяпер усё больш упэўнена танец падпарадкоўвала сабе слова".

Прасочваецца і яшчэ адна даўняя заканамернасць: як толькі пачынае затухаць агмень культуры ў адным месцы, дык запальваецца ў другім. "Ствараецца ўражанне, што хтосьці націснуў на спускавую спружыну, і сканцэнтраваны на золку чалавецтва першаэлементы мастацкай культуры, паўтараючы законы Сусвету, які пашыраецца, прыйшлі ў паступальны рух, ствараючы адзіную сусветную культуру і мастацтва". Хто ведае, магчыма, гэтая думка аўтара з гіпотэзы калі-небудзь ператворыцца ў аксіём. Прынамсі, можна не сумнявацца, што манаграфія Э. Каралёвай зацікавіць не толькі аматараў харэаграфіі.

**Юлія ЧУРКО,
доктар мастацтвазнаўства**

КІНО

Духоўная рэвалюцыя ў Мінску?

Вясной наступнага года чакаецца прэм'ера дакументальнага фільма "Дзеці Апалона" (рабочая назва). Гэта дэбют маладога беларускага рэжысёра Сяргея Патаранскага. Яшчэ чатыры гады назад ён быў асістэнтам А. Канеўскага на яго апошнім фільме "Дрэва вечнасці". Цяпер С. Патаранскі здымае самастойна. Пасля доўгіх пошукаў сродкаў, ідэяй яго фільма нарэшце зацікавілася незалежная відэастудыя "Пэн-цэнтр". За плячыма ўжо палова працы.

На думку С. Патаранскага, сёння ў нашай краіне адбываецца духоўная рэвалюцыя, своеасаблівы ўсплёск творчай энергіі. Заняпад беларускай культуры, асабліва кіно, яшчэ не выключае існавання таленавітай моладзі. Невыпадкова з'явіліся новыя літаратурныя аб'яднанні "Бум-Бам-Літ", "Наша ніва", "ТВЛ", "Новый век". У сваім першым фільме С. Патаранскі вырашыў папулярна заваць усе гэтыя пазытывы пошуку. "Мне хацелася б, каб мае будучыя глядачы паразважалі, а ці маю я рацыю, калі праектую ўнутраны канфлікт адной літаратурнай суполкі на ўсё грамадства, — расказвае рэжысёр. Нерв фільма — гэта пытанні: чаму адзін з пазтаў піша на беларускай мове, а другі па-руску? Чаму адзін шукае шчасце ў Нью-Йорку, а другі ў Пецярбурзе? Дзеля

чаго жыць такімі марамі, калі ты грамадзянін Беларусі? Ці не разменьваешся на дробязі?"

Дзеці Апалона — гэта сучасныя пазты, большасць з якіх уваходзіць у літаратурную суполку "Новый век" (другая назва — "Арт-салон"). У свой час студэнт сцэнічнага факультэта Інстытута культуры, вучань А. Дударова Анатоля Шурпіна згуртаваў вакол сябе творчую моладзь: пазтаў, музыкантаў, мастакоў. "Новый век" — арганізацыя элітарная. Яна не захацела ісці па шляху "Першацвет" ці "Маладняка", дзе збіраюцца ўсе, хто можа пісаць. У "Арт-салон" уваходзяць ужо сталыя творцы. Гэта Анатоля Шурпіна, які прыехаў у сталіцу з вёскі, Дзіма Балабанаў, пазт, як лічыць С. Патаранскі, непаўторны, бо ён пазбаўлены ў сваёй пазіі налёту пераймальнасці. Балабанаў вельмі самабыт-

ны, яго ні з кім не зблытаеш. Гэта і Рома Раманаў, Бенька (псеўданім адной дзяўчыны, якая піша ў стылі Жуля Сперверія, такая сюррэалістычная містыка). А таксама Наташа Царык і Наташа Кучмель — неафіцыйны настаўнік творчай моладзі. Дзякуючы ёй, і С. Патаранскі пачаў пісаць свае вершы. Цікава, што ў сваім фільме ён выводзіць і сябе як аднаго з пазтаў. Аднак рэжысёр імкнецца адасобіцца ад сваіх герояў, а таксама і ад самога сябе. Тым больш, што С. Патаранскі-паэт і С. Патаранскі-рэжысёр — гэта розныя людзі.

"У тэатры я прыхільнік голай сцэны, таму ў цэнтры майго фільма — жывы чалавек са сваімі думкамі і памкненнямі. Праблема нашых класікаў — Коласа, Купалы — у тым, што з іх зрабілі муміі, помнікі... Школьнікі таму, часам, і не разумеюць іх пазіі. Калі будзе чалавечнасць, будзе і мастак. Не будзе чалавечнасці — застанецца толькі танная маска. Таму ў фільме чалавечы пачатак быў для мяне асноўным. Спадзяюся, што я не пралічыўся".

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

МУЗЫКА

Ключ да сусветназначнага

Здаецца, і дзесяці гадоў яшчэ не прайшло з той пары, калі рэлігійнай музыцы ў нашым канцэртным жыцці быццам і не існавала. Творы, прысвечаныя гэтай тэме, публічна амаль не выконваліся, кампазітары да яе не звярталіся. Але раптам усё змянілася, рэлігія заняла належнае месца ў грамадстве, а для творцаў адчыніліся дзверы ў прастору рэлігійнага мастацтва. І вось з'явіліся прадстаўнікі новай генерацыі беларускіх кампазітараў, якія стала працуюць у жанрах духоўнай музыкі.

Нядаўна ў камернай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі, што на Залатой Горцы, адбыўся канцэрт пад рубрыкай "Вечары царкоўнай музыкі", праграма якога складалася з узораў сучаснай беларускай творчасці — ужо вядомай "Нясвіжскай імшы", напісанай А. Залётным паводле старадаўняй рукапісаў Шымкевіча, і прэм'еры "Усяночнага дбанна" А. Хадоскі. З аўтарам новага твора Алегам ХАДОСКАМ — наша размова.

— Алег, год таму выконваўся твой пяты твор — "Літургія Іаана Залатавуста", дзе ты ўпершыню дачыніўся да артадаксальных тэкстаў і ўвасобіў іх у гука. Чаму цябе так цікавіць хрысціянства?

— Перш за ўсё, я — праваслаўны хрысціянін, і гэтая тэматыка мяне цікавіць даўно, а па-другое, я пачаў працу над новым творам па неспасаднай просьбе мастацкага кіраўніка Мінскага абласнога камернага хору "Санорус" Аляксея Шута. Напісаўшы "Літургію", я думаю, што мусіць прайсці нейкі час, перш чым я пачну рабіць нешта новае і значнае, але Аляксей Аляксандравіч Шут не дазволіў мне гэтай паўзы і прапанаваў адразу пачаць працаваць над наступным творам, за што я вельмі ўдзячны яму.

— Мне падаецца, што ў рэлігійнай музыцы існуюць пэўныя межы жанру, за якія

выходзіць нельга. Ці абмяжоўвала гэта цябе, калі ты працаваў над партытурай, альбо наадварот, спрыяла ўнутранаму пачуццю свабоды?

— Вядома, што праваслаўная традыцыя адрозніваецца ад каталіцкай, у якой спектр музычных выразных сродкаў выкарыстоўваецца кампазітарамі больш свабодна. У праваслаўнай музыцы гэтага няма, я мусіў быць прытрымлівацца строгіх канонаў, але мне хацелася карыстацца мовай нашага часу, таму ў маім "Усяночным дбанні" ёсць і поліфанія пластоў, і санарыстычныя моманты, уласцівыя менавіта музыцы ХХ стагоддзя. Гэта было адной з маіх звышзадач.

— Сярод кампазітараў нашага стагоддзя, у творчасці якіх была бліскуча ўвасоблена хрысціянская праваслаўная тэма, безумоўна, вылучаецца імя геніяльнага

Сяргея Рахманінава — я маю на ўвазе яго "Усяночнае дбанне". Ці можна неяк судносіць твор, які належыць твайму пяру, з музыкай вялікага папярэдніка?

— "Усяночнае дбанне" Сяргея Рахманінава зрабіла на мяне вельмі моцны ўплыў. Я лічу, што гэта першы літургічны харавы твор, напісаны нібыта па-аркестраваму, палітра якога складаецца са шматлікіх гукавых фарбаў. Гэты метады і імкнуўся выкарыстоўваць пры напісанні ўласнага твора. Але калі ў музыцы Рахманінава шмат цытатаў традыцыйных знаменных распеваў, то ў мяне гэтага ўвогуле няма, я хацеў зрабіць толькі стылізацыю.

— Алег, я ведаю, што інтэрпрэтатар тваёй музыкі Аляксей Шут заўсёды з вялікім энтузіязмам ставіцца да партытуры, якія яму прапаноўваць беларускія аўтары, у кожны твор ён укладае вялікую частку свайго сэрца...

— Так. У харавой беларускай музыцы гэта, здаецца, адзіны чалавек, які дае імпульс, штуршок кампазітарам, каб яны пісалі новыя творы, і заўсёды ставіцца да гэтых твораў вельмі беражліва. Спачатку ён іх дэталёва вывучае, шмат кансультуецца з кампазітарамі, нешта змяняе, і толькі потым пачынае рэпэціраваць з хорам. Я вельмі задаволены супрацоўніцтвам з хорам "Санорус" і самім мастра Аляксеем Шутам.

— Мяркуючы па водгуках прэм'ера мела поспех. Віншую, Алег!

Алесь ВОЛЬША

Рэдагаваў
"Польмя"

85 гадоў назад (18 лістапада 1912 года) нарадзіўся вядомы наш пісьменнік Павел Кавалёў (памёр 2 верасня 1995 года). Літаратурную працу ён пачаў з нарысаў у 1929 годзе. Першай кніжкай П. Кавалёва, што выйшла ў 1943 годзе пад псеўданімам Павел Віхрой, стаў нарыс "Герой Савецкага Саюза Аляксей Антоненка". На той час П. Кавалёў, папрацаваўшы перад вайной настаўнікам, сакратаром рэдакцый клімавіцкай і смялявіцкай раённых газет, у газеце "Звязда" і з 1941-га па 1943 год у рэдакцыі "Савецкай Беларусі", што выдавалася ў Маскве для распаўсюджвання на акупіраванай нямецка-фашысцкімі захопнікамі тэрыторыі Беларусі, працаваў у Цэнтральным штабе партызанскага руху. Затым да 1944 года быў памочнікам сакратара ЦК КПБ. У пасляваенны час П. Кавалёў — адказны сакратар праўлення СП БССР, галоўны рэдактар часопіса "Вожык", а ў 1967—1972 гадах — галоўны рэдактар часопіса "Польмя".

Павел Кавалёў — аўтар кніг прозы "Прага бою", "Аповесці пра добрае сэрца", "Каб шчасліва жыць", "Пакінь нас, трывога" і іншых, зборніка п'ес "Подзвіг. Родная кроў". Важкія яго набыткі ў галіне сатыры і гумару, шмат займаўся перакладчыцкай дзейнасцю, напісаў брашуры "Беларуская савецкая літаратура ў пасляваенны перыяд" і "Беларуская савецкая літаратура ў барацьбе за мір". Добра вядомы і як дзіцячы пісьменнік. Асаблівай папулярнасцю карыстаецца яго аповесць "Андрэйка", якая вытрымала некалькі выданняў.

Драматург
і перакладчык

Драматург Вячаслаў Палескі пачынаў з вершаў. Яшчэ ў 1929 яго творы разам з вершамі Рыгора Казака (увайшоў у гісторыю літаратуры як Рыгор Крушына), Сяргея Ракіты былі змешчаны ў калектыўным зборніку "Разгон". Вячаслаў Станкевіч (сапраўднае яго прозвішча) сам родам з Гомельшчыны, нарадзіўся ў вёсцы Астраглядцы цяперашняга Брагінскага раёна 85 гадоў назад (памёр 18 чэрвеня 1971 года). Скончыў дзесяцігодку з педагагічным ухілам, настаўнічаў у вёсцы Лазараўка Рэчыцкага раёна, працаваў у гомельскай абласной газеце "Палеская праўда". У 1932 годзе В. Палескі пераехаў у Мінск, быў супрацоўнікам рэдакцыі "Савецкай Беларусі", "Калгасніка Беларусі", "Советской Белоруссии", рэспубліканскага радыё. У 1941—1944 гадах працаваў на радыёстанцыі "Савецкая Беларусь" (Масква). У пасляваенны час — адказны сакратар, намеснік рэдактара газеты "Звязда", а затым намеснік старшыні, старшыня Дзяржаўнага камітэта Савета Міністраў БССР па радыёвяшчанні і тэлебачанні. Вячаслаў Палескі напісаў п'есы "Песня нашых сэрцаў" (другая назва "Што пасееш, тое і пажнеш"), "Калі зацвітаюць сады", "Гарачыя пірагі". У 1976 годзе выйшла кніга В. Палескага "П'есы". Акрамя таго, пераклаў на беларускую мову п'есы "Палата" С. Алёшына і "Ноч памылак" О. Голдсмита.

Пад небам
айчыны...



Першых наведвальнікаў прыняў узведзены ў Светлагорску касцёл Узнясення Крывы Святога — адна з прыгажэйшых будаўнічых пабудоваў горада.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

УГОДКІ

Жыў і тварыў у віхурным часе

ДА 110-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ШЫКІ ГАРТНАГА

Зміцер Хведаравіч Жылуновіч... Зміцер Беларус... Авадзень... Капылянін... Сымон Друк... Цішка Гартны... Спіс гэты можна доўжыць, называючы іншыя імёны, але ўсе яны будуць толькі дапаўненнем да першага, удакладненнем сапраўднага. Астатнія — псеўданімы, пад якімі ў розныя гады выступаў вядомы беларускі пісьменнік.

На жаль, сталася так, што прозвішча Жылуновіч доўгі час калі не замоўчалася, дык прыгадалася толькі зрэдку. У 1936 годзе З. Жылуновіч, абвінавачаны ў стварэнні нейкай міфічнай контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі, апынуўся за кратамі, перанёс жорсткія фізічныя катаванні і маральныя здзекі. Крыху пазней яго, ужо псіхічна хворага, з Мінскай турмы перавялі ў Магілёўскую спецыяльную бальніцу, дзе ён 11 красавіка 1937 года, не дажыўшы некалькі месяцаў да свайго пяцідзясяцігоддзя, скончыў жыццё самагубствам.

Рэабілітаваны яшчэ ў кастрычніку 1955 года, але фармулёўка — "за недаказанасцю злачынства" — давала магчымасць дваіка ўспрымаць гэтую рэабілітацыю. Кнігі Ц. Гартнага друкаваліся, пра яго творчасць гаварылася ў гісторыі беларускай літаратуры, але дзейнасць З. Жылуновіча — грамадскага, дзяржаўнага дзеяча — замоўчалася. Некалькі дзесяцігоддзяў імёны Ц. Гартны і З. Жылуновіч існавалі як бы адасоблена. Толькі ў верасні 1987 года справа была яшчэ раз перагледжана. Рэабілітацыя набыла канкрэтнасць: "за адсутнасцю саставу злачынства".

Ён рана далучыўся да рэвалюцыйнай барацьбы. У маладым узросце захапіўся рэвалюцыйнай пазізіяй, палюбіў творы Я. Купалы і Я. Коласа, бунтарскія матывы якіх

вабілі юнака. У 1908 годзе ў газеце "Наша Ніва" былі змешчаны яго карэспандэнцыі за подпісам Зміцер Беларус, а неўзабаве — верш "Бяздолны", прысвечаны Я. Купалу. Гэтым разам упершыню пад творам значылася — Цішка Гартны.

Пазней у яго ўсталяваліся прывязны, сяброўскія адносіны з Я. Купалам. Калі споўнілася 15 гадоў творчай дзейнасці Ц. Гартнага, Я. Купала прысвяціў яму верш "Цішку Гартнаму", які заканчваўся радкамі, што гучалі пажаданнем новага плёну ў дзейнасці:

*Гэй, лядзі, саколе, далей
Па-над буйнай Беларусы!
Не спыняйся ў веку далі
І не гніся, як не гнуўся!*

Цішка Гартны сапраўды ніколі не гнуўся. Жыццё кідала яго ў вір падзей. У іх ён знаходзіў сваё месца, не звачваючы з аднойчы абранага кірунку. Дзе б ні працаваў — у родным Капылі ці Пецярбурзе, у гарбарнай майстэрні альбо на сталічных прадпрыемствах, — заўсёды быў адданы рэвалюцыйнай барацьбе, далучаў да яе іншых. Плённа супрацоўнічаў з бальшавіцкай "Правдой" у 1912—1913 гадах. Выступаў з карэспандэнцыямі, пісаў вершы паруску.

Як і многія, вітаў кастрычніцкі падзеі: *Гары ж, агонь Кастрычніка, гары!
Свой промень зырк раздувай.
Няхай ён ззяе з краю ў край!
Хто спіць да гэтае пары —
ўставай.*

У лютым 1918 года Ц. Гартнага выбралі сакратаром Беларускага нацыянальнага камісарыята пры ўрадзе РСФСР. Рэдагаваў першую беларускую савецкую газету "Дзян-

ніца". Першы... Слова гэтае неаднойчы спадарожнічала Ц. Гартнаму ў жыцці. Калі 1 студзеня 1919 года была абвешчана Беларуская Савецкая Рэспубліка, ён, З. Жылуновіч, стаў яе першым кіраўніком, старшынёй Часовга рэвалюцыйнага рабоча-сялянскага ўрада. Яго жрукой падпісаны і вядомы "Маніфест" пра абвешчэнне БССР. Пройдзе час — Ц. Гартны стане аўтарам першага беларускага рамана "Сокі цаліны", хоць подступы да асваення гэтага жанру рабіліся і іншымі пісьменнікамі.

Раман складаецца з чатырох кніг, якія ён назваў квадрамі. Ц. Гартны праўдзіва паказаў абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларускага народа напярэдадні рэвалюцыі, узнавіў складаны перыяд, калі "багатая сокамі цаліна агромністая краіны расціла маладыя пасынкi". Галоўны герой твора, колішні местачковец Рыгор Нязвычны ўліваецца ў рабочы асяродак, становіцца рэвалюцыянерам. Ён перакананы — за будучыню неабходна змагацца: "Хто спаў — прачынаецца, а хто маўчаў — пачынае гаварыць; хто цяплеў — пратэстует, хто падаваўся — змагаецца, песні жалю змяняюцца песнямі перамогі... наперад да боек...!"

І сам Рыгор Нязвычны, і іншыя персанажы спісаны, так сказаць, з натуры. Абмалёваючы іх характары, Ц. Гартны прыгадваў сваіх землякоў, з кім неаднойчы сустракаўся на вуліцах мястэчка, каго добра ведаў, працуючы ў гарбарні. Ды і Сілцы, у якіх узгадаваўся, сталаў Рыгор Нязвычны, — той жа Капыль. Пазнаюцца мясцовыя краявіды ў апісанні прыроды.

У кнізе "Без эпітафіі" пра Ц. Гартнага яе аўтар вядомы беларускі пісьменнік Э. Ялугін слухна сказаў: "...Вельмі многае адкрываецца пры ўважлівым чытанні твораў пісьменніка. Там зорка і лёс былога гарбара з Капыля, з імем якога так цесна аказалася павязана рэвалюцыйнае адраджэнне Айчыны з векавага гістарычнага нябыту".

Шкада толькі, што творчая спадчына Ц. Гартнага з такой цяжкасцю вяртаецца да сучаснага чытача. Прынамсі, з яго Збору твораў у чатырох тамах з-за фінансавых цяжкасцяў выйшлі толькі тры.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

НА ЗЯЛЁНЫМ ЧАЎНЕ ХАРОНА

(Працяг. Пачатак на стар. 8—9)

Хутка Вялікдзень... Старыя жанчыны ўжо ў тонкіх празрыстых сукенках. Наскрозь віднеецца скрыўленае цела, шэрая скура, ногі, апавітыя венамі, як дзікім хмелем. Кожная напроці сваёй хаты. Стаяць нерухама, як старыя вяновыя дрэвы, апладнёныя цяплом сонца, ветраюць падалы квеценню... Данута схамянулася, бы апрытомнеўшы: гэта ж сад! Як жа яна яшчэ не дапяла да такой пары да старога панскага саду? Не затрымлівалася доўга каля баб, як раней. "Ты прыходзь да нас начаваць, хоць нагаворыцеся", — смяўся сусед. Незлічона, колькі на дзень прыбегала звычайна да Надзі пагаварыць. Цяпер заходзіла, калі толькі трэба стрэмку з пальца выпягнуць.

Пад вечар адну з тых баб як не аблажыў паляруш: здранцвела цела, адымала мову. І не хапелася на тым разе бегчы да яе, ратаваць, шукаць лекі, як звычайна рабіла, жывучы ў вёсцы, марудзіла. Бы там над хвораі вяршыўся вышэйшы за людскі суд.

У сад ісці — трэба дабраць часу, ён за ракой, за пагоркамі. Пагоркі высокія, лабатыя, пакрытыя свежай травой і самі выдаюцца свежымі, бы толькі што ў гэтым месцы спыніўся рух гарачай зямлі і ты заспеў іхняе нараджэнне. Яшчэ ў вёсцы каля сваёй хаты стаіць, пераймае кожнага Імпалік: адкупіце, кажа, у яго талоны на святло, бо яму няма за што вярнуць украдзеную гарэлку. Апантан прыродным пачуццём гонару (бабка ж шляхцічка), ён іншы раз праз ноч лезе праз плот, яму няспермна пільна аддаць пазычаныя грошы ці пуцку сернікаў. Патрэбна вызваліцца ад чужога.

— Ці ж хораша красні, Імпалік...
— Я, можа, хацеў пазычыць. Трэба было дома быць! — адкажа, што і разумны не здумае, вось, маўляў, які ён ёсць, вясёлы рызыконт, свойскі чалавек, а вы тут злодзея шукалі.

Нешта зачаста ён на ейнай дарозе.

Сад таксама на пагорку, яблыні-векавухі па-жаночы прысадзістыя. Яблыкі не здзіцэлі, смак з кіслага на салодкае, маладой рошчыны з дзяжы, — свежая раўтэня. Не заўсёды, прыйшоўшы сюды, трапіш у ягоны настрой. Як не адразу можаш далучыцца да мелодыі, не падбярэш голас, чуючы побач нечы спеў, што зводзіць цябе падпяцця. Бывалі разы, прыйшоўшы, сад маўчыць, не адзваецца, ходзіш па ім, як пад завешанымі вокнамі, і клямка зашчэплена, закладзена на сучок, даючы знаць, што недалёка гаспадар адышоўшы, — сядай на ганак, чакай. Сцежкі хутка губляюць памяць, зарастаюць ляснымі бальзамінкамі, маладым маліннікам. Улетку ў аляях праз лісце калышуцца празрыстыя цені, нехта ідзе ў белых адзеннях, вяртаецца, зноў адыходзіць, гуляючы. Заіржэ навізаны конь, ускрыліхне ўспамін пра тое, чаго і ў вочы не бачыў. І гэты шум, і гэты гоман, калі толькі адны дрэвы паміж сабой ці з птушкамі — без чалавека. Як у манастыры, дзе абывае заішоў за агародку, моцна не загаворыш, тут толькі птушкі галасней за чалавека. Сад сам па сабе.

Паднялася ад ракі на пагорак — сад ляжаў на зямлі. На момант апанавала такая глухая ціша, бы на тваіх ваках заломвала зімовая бура дрэвы. Яны павольна нахіляюцца долу, абапіраючыся на расахатае галлё, трашчаць напятыя вены, сасуды. Падбягала да аднаго дрэва, да другога: мо яшчэ можна нешта зрабіць, катораму дапамагчы. Уверсе без голасу хадзіў вепер. Ніколі не ведалі, ніхто ў вёсцы ўжо не памятаў, колькі яны маюць гадоў. Цяпер відаць, што адналеткі. Сівыя мёртвыя галіны пераплецены з жывымі. Раптам пасярод разлому відушчае вока, кара лупатымі вуснамі вакол чорнага рота. То голае цела з дуплом запалага жывата, старэчая нявінная плоць кучаравіца

сівым мохам. Некаторыя яблыні яшчэ трымаліся на адным тонкім раменьчыку скуры.

Сюды ўжо нельга зайсці без смутку, гуляючы, — як у юнацтве на могілкі.

Хацелася ці то плакаць, ці то спаваць, далучаючыся да нямоглых дрэў:

*Выйду я ў сад белым маем.
Абыйду сад смутным краем...*

Сучышалася сваім захмялелым голасам. Даўно нязведаная раўнавага, падлёгка, ужо быццам і не так цяжка, і не так жалобна. Як на памінках пасля другой, трэцяй чаркі, калі загавораць усе разам, машэй, абдымуцца, каб захінуць пустое месца за сталом.

Ніхто з людзей ёй так не патрапіць. Вярталася, хадзіла па панадворку, не зводзячы вачэй з маргарытак пад нагамі. Маленькія кветкі то гусцелі нябеснымі бегамі, то рассыпаліся рэдкімі зоркамі, зырка свяціліся ў цемры. Гэты часам прыляцеў бусел, пэўна, ён прынёс з-за мора напамінак аб старажытнай грэчаскай легендзе: маргарыткі ўзьходзяць па слядах Дзевы Марыі. На момант перад пудам даверліва, звыкла ўзрадавалася ачахлае сэрца.

— Вой, як у цябе, Дануся, хораша! — дзівіліся людзі. — Дзе ты брала гэтулькі насення?

— Па маім панадворку гэтай вясной хадзіла... Багародзіца, — адказвала.

— Што яна гаворыць?! — дапытваліся, перагаворваліся, пераглядаліся паміж сабой, успудзіўшыся, ужо быццам стоячы за ейнай спіной. І яна сама была задалёка ад іх. Душа перасялілася на незнаёмае месца. Паўсюль чысты шэры камень, падстрэшам нізкае неба. Вызвалена ад усіх пачуццяў — сяброўства, кахання, ад усіх абавязкаў, анічога нажытага, хоць ты з пальца вазьмі выламі. Толькі адзінота творцы.

...Тым летам на выставе шмат гаварылі аб ейнай новай карціне.

НЕЯК ЗНАЁМЫЯ казалі мне, што ў суседнім горадзе Рачэстэр жыў незвычайная жанчына. Завуць яе Клара Львоўна Перэльман. А незвычайнасць яе ў тым, што яна сваячка ці то Бальмонта, ці то Брусава. Але яна не вельмі любіць, калі ўмешваюцца ў яе жыццё. І таму...

Я ўсё ж даведалася тэлефон Клары Львоўны. Аднак першай пазваніла мне яна сама і... запрасіла ў госці. І вось перада мной жанчына, зусім непадобная на тую, якую мне апісвалі. Гасцінная і прыветлівая, неўтаймоўнай энергіі, адкрытая і гаваркая.

На маё пытанне аб сваяцтве са знакамітымі паэтамі ўсміхнулася:

— Да Бальмонта і Брусава адносіні не маю, але паззію вельмі люблю, выступаю ў нашым рускім клубе з лекцыямі аб рускіх пісьменніках.

Скарб Клары Львоўны

— А самі пішаце?

— Што вы, — Клара Львоўна зноў усміхнулася, — я па прафесіі эканаміст. Вядомым эканамістам быў мой муж Марк Клейнбарт.

У дванаццацігадовым узросце, у 1920 годзе, Клара Перэльман пераехала ў Кіеў з роднага Жытоміра. Там прайшло яе жыццё да пераезду ў ЗША да дачкі ў 1992 годзе. Прыехала ў Рачэстэр адна. Задоўга да гэтага, ва ўзросце 94-х гадоў, памёр яе муж Марк Максімавіч Клейнбарт. Гэта быў чалавек-легенда. Нарадзіўся ў XIX стагоддзі Скончыў у Маскве Камерцыйны інстытут. Валодаў энцыклапедычнымі ведамі ў галіне прамысловасці, геаграфіі, літаратуры, мастацтва. У Кіеве Марк Максімавіч узначальваў буйны глянц. Клара Львоўна працавала ў Дзяржплане УССР, затым завучам Кіеўскага філіяла Маскоўскага эканамічнага інстытута.

У Кіеве іх часта наведваў старэйшы брат мужа Леў Максімавіч Клейнбарт. Ён жыў у Лясным пад Пецярбургам, у маентку, дзе быў сад і сабака Трэзор, дзе пастаянна бывалі маладыя паэты і прэзікі... Леў Максімавіч, ужо вядомы на той час пісьменнік, дапамагаў ім сцвердзіць сябе ў творчасці.

...Сапраўды, гаварылі нездарма: Клара Львоўна — сваячка пісьменніка. Пасля смерці Льва Максімавіча яна з мужам прывозіла ў парадак яго архівы. Частку прывезла з сабой у ЗША. Яна паклала перада мной кнігу з пажоўклымі старонкамі, са спарханым пераплетам. На вокладцы я прапала: "Л.М. Клейнбарт. Рабочы клас і культура. Искусство до и послереволюционное". Кніга выдадзена ў Маскве ў 1925 годзе.

— А вось гэта сапраўдны літаратурны скарб, — заўважыла Клара Львоўна, дастаючы аб'ёмны том у самаробным пераплёце з аддрукаванымі на пішучай машыне старонкамі: "Далекае прошлое: встречи, воспоминания". — У гэтай кнізе сабраны ўспаміны Льва Максімавіча пра людзей, з якімі ён сустракаўся і сябраваў. Гэта паэты і прэзікі, вучоныя... У іх — яго жыццё, яго біяграфія. Мне б хацелася раскажаць аб гэтым, бо многае цяпер забыта.

Разумеючы, што далёка не ўсе нашы землякі ведаюць і помняць пісьменніка Клейнбарта, я напрасіла яе:

— Клара Львоўна, ці не маглі б вы сцісла ахарактарызаваць Льва Максімавіча як пісьменніка?

— Пра гэта лепш за ўсё сказана ў пятым томе "Літаратурнай энцыклапедыі": "Леў Максімавіч Клейнбарт — стары рускі пісьменнік. Літаратурную дзейнасць пачаў у 1902 годзе. З 1903-га становіцца пастаянным супрацоўнікам часопісаў "Образование", "Мир Божий", "Русское богатство", "Вестник Европы", "Современный мир" і іншых прагрэсіўных часопісаў таго часу. Пасля Кастрычніка працягвае літаратурную дзейнасць у часопісах "Красная новь", "Культура и революция", "Былое", "Голос минувшего". У выданнях ВЦСПС, Дзяржвыда РСФСР і Беларусі выйшаў шэраг кніг, манаграфій аб народнай літаратуры, рабочай інтэлігенцыі. Знаходзячыся ў гушчыні

літаратурна-часопіснага жыцця Расіі, ён пастаянна асабіста быў звязаны з тымі, пра каго піша ў сваіх успамінах. Найбольш цікавыя яго нарысы аб рускіх і беларускіх пісьменніках, з якімі ён сябраваў ці знаходзіўся ў літаратурных колах".

Мы працягвалі гутарыць з Кларай Львоўнай наступнай раніцай, бо, разгарнуўшы кнігу літаратурных нарысаў Клейнбарта, я ўжо не магла ад іх адарвацца:

"...Тихие сумерки заволакивали скамейку, на которой я сидел в саду своего загородного дома в Лесном... В воздухе, сухом и легком, ничто еще не сдавалось, и звонок был крик диких птиц где-то в высоте.

— Лев Максимович? — обратился ко мне паренек, подходит со стороны калитки моего сада. Совсем юный, в пиджаке, в серой рубашке с галстуком, узкоплечий, желтоволосый.

— Есенин, — сказал он своим рязанским говорком. — Вы обо мне писали в жур-

нале "Северные записки"?"

Сам Клейнбарт прынёс свае першыя вершы Уладзіміру Галакціёнавічу Караленку: "Первая моя встреча с Короленко имела место осенью 1896 г. в Старом Петербурге, когда я пришел к нему со своими стихами... Помню, сев против Короленко в своей новенькой студенческой тужурочке, я не сразу вспомнил, с чем, собственно, пришел".

Леў Максімавіч прыгадвае і сустрэчу з Караленкам у 1913 годзе ў Кіеве на працэсе Бейліса. Успамінае, як, даведаўшыся, што Мендэль Бейліс апраўданы, Караленка на хаваў сваёй радасці.

А далей — творчы партрэт Леаніда Андрэева: "Значительность личности Леонида Андреева я почувствовал еще до встречи с ним лично, по первой же книге его, вышедшей в 1901 году, которую тогда доставила мне в тюрьму жена вместе со статьей Михайловского о ней. Десятый месяц я, тогда совсем юноша, студент, томился в камере одиночного заключения, вымеривая шагами ее асфальтовый пол..."

Клейнбарт прымаў удзел у рэвалюцыйнай барацьбе, і царскі ўрад праследваў яго, студэнта прыродазнаўчага факультэта Пецярбургскага ўніверсітэта. У ім чытаў лекцыі знакаміты рускі педагог урач Пётр Францавіч Лесгафт, плямёніца яго Марыя стала жонкай Льва Максімавіча. Адзін з нарысаў пісьменніка прысвечаны Лесгафту.

Дзесяці літаратурных партрэтаў прайшлі перада мной за ноч: Максіма Горкага, Аляксандра Купрына, Аляксандра Блока, Давіда Айзмана, Дамітрыя Маміна-Сібірака, Івана Каляева, Мікалая Міхайлоўскага, Фёдара Салагуба, Фёдара Гладкова, Аляксандра Серафімовіча...

Не магла не запытацца пад іх уражаннем:

— Клара Львоўна, мяркуючы па гэтых нарысах, Леў Максімавіч лёгка сыходзіўся з людзьмі? Якім ён быў у жыцці, ва ўзаемаадносінах з блізкімі?

— Леў Максімавіч быў прывабны знешне і гэткай жа цудоўнай была яго душа. Любіў прыроду, літаратуру, тэатр. Энергічны і нястомны, ён цікавіўся ўсім, што адбывалася ў жыцці. Вельмі глыбока і сур'ёзна пранікаў у сутнасць з'яў і чалавечых характараў. Таму з людзьмі сыходзіўся цяжка. Спачатку павінен быў вывучыць чалавека, каб толькі пасля пусціць яго ў сваю душу. І тады ён захоўваў сяброўства на ўсё жыццё. Сам жа ён вельмі схіляў да сябе людзей. Ён быў вельмі добразычлівым крытыкам, і маладыя аўтары з ахвотай неслі яму свае вершы і прозу для аналізу. Быў вельмі пастаянным ў асабістым жыцці. Калі яго жонка памерла, больш не ажаныўся, хоць яго і ўгаворвалі зрабіць гэта.

— Я звярнула ўвагу на тое, што Леў Максімавіч пісаў не толькі пра літаратараў, з якімі сустракаўся. Вось, у прыватнасці, "Рассказ о Тургеневе". З Тургеневым жа ён не мог сустракацца?

— Сапраўды, з вамі нельга не пагадзіцца. Што тычыцца "Рассказа о Тургеневе", дык ён быў напісаны Львом Максімавічам дзяку-

ючы знаёмству з Варварай Васільўнай Лядыжэнскай, якая жыла ў Арле. Яна добра ведала Тургенева, шмат сустракалася з ім. Дарэчы, ведала асабіста Талстога, Гаршына і іншых пісьменнікаў. Леў Максімавіч, адзін час жывучы ў Арле, сустракаўся з Лядыжэнскай і з яе слоў напісаў гэты "Рассказ о Тургеневе". Разбіраючы з мужам архіў Льва Максімавіча, мы знайшлі гэты матэрыял, які не друкаваўся. Хоць у Клейнбарта было выдадзена звыш 30 кніг, мы адшукалі нямала таго, што не ўваходзіла ў асобныя зборнікі, ці ўвогуле не публікавалася. Сярод гэтых матэрыялаў і літаратурны нарысы.

— Леў Максімавіч завяшчаў вам свой літаратурны архіў?

— Льва Максімавіча і майго мужа Марка Максімавіча звязвалі не толькі сваяцкія пачуцці, але і вялікае сяброўства двух багата адораных людзей, інтэлігентаў-аднадумцаў. Ён часта наведваўся да нас ў Кіеў, а мы

— Думаю, зрабіў бы гэтаксама, як Ярэміч, хоць быў прывязаны і да Цішкі Гартнага, як свайго земляка. Клейнбарт жа, як і Гартны, родам з Капыля...

...Я ўспомніла Капыль, дзе калісьці, займаючыся на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, праходзіла практыку ў раённай газеце.

А Клара Львоўна працягвала:

— Плямёніца Льва Максімавіча Наташа, перабіраючы старыя здымкі, убачыла фота дома, у якім жылі яе дзед і бабуля Клейнбарта ў Капылі. Яна вырашыла паехаць у Беларусь. Як жа здзівілася, калі ўбачыла колішні дом вясковага ўрача Клейнбарта, а побач будынак Капыльскага краязнаўчага музея, у якім ёсць экспазіцыя, прысвечаная пісьменніку Клейнбарту. Дарэчы, дырэктар гэтага музея і яго супрацоўнікі пабывалі ў нас у Кіеве. Мы з мужам перадалі ў фонд музея кнігі, рукапісы, асабістыя рэчы Льва Максімавіча.

— Раскажыце, калі ласка, падрабязней аб Клейнбартах, аб тым, які з правінцыйнай глушчы маглі выйсці такія знакамітыя асобы, як Леў Максімавіч і ваш муж Марк Максімавіч?

— Хто былі самыя пажаваныя людзі раней? Настаўнік, урач... Урач Клейнбарт карыстаўся вялікай любоўю ў капыльцах. Да яго сям'і цягнулася моладзь. Дзеці ўрача Леў і Марк, дачкі Роза і Яўгенія атрымалі па тым часе выдатнейшую падрыхтоўку, вышэйшую адукацыю. Роза пераехала да нас у Кіеў. Яна стала зубным урачом. Яўгенія — цудоўнейшы педагог, вяла курс рускай літаратуры ў ПТІСе ў Маскве.

— А як наконт рысы аседласці, што забараняла яўрэям вучыцца ў сталіцы?

— Ведаецца, ва ўсе часы і пры ўсіх палітычных сістэмах былі таленавітыя асобы, якія, незалежна ад нацыянальнай прыналежнасці, маглі правяць свае дараванні. Так атрымалася і з Клейнбартамі.

— А культ асобы, калі тысячы людзей былі аб'яўлены "ворагамі народа"? Не казалася гэта на лёсе Льва Максімавіча?

— Памятаю, у 1938 годзе прыехаў ён у Кіеў. Мы, як заўсёды, шмат гулялі разам. Зайшлі далёка за Кіеўскую Лаўру. І тут нас, траіх, затрымалі... Першая думка была: данос. Але на каго, на Льва Максімавіча, на мужа? Нарэшце, усё высветлілася. Мы проста зайшлі ў забароненую зону, і нас адпусцілі. Жыццё ў тыя гады было трывожным не толькі для пісьменнікаў. І ў вайну таксама. У Бабіным Яры загінулі мае бацькі... Вайна разлучыла нас з Львом Максімавічам. Сустрэліся зноў, вярнуўшыся з эвакуацыі. У Льва Максімавіча часта бываў мой брат Ілья, які таксама жыў у Ленінградзе. У апошнія дні яго жыцця ён нязменна знаходзіўся побач. Мы з Маркам прыехалі ў Ленінград, спадзючыся заспець Льва Максімавіча ў жывых, але спазніліся на дзень. Ілья і перадаў нам яго архіў.

Пісьменнік Клейнбарт быў прадстаўніком старой рускай інтэлігенцыі. І мы палічылі, што яго архіў павінен стаць набыткам Расіі. Акрамя таго, у нас было спадзяванне, што літаратурная грамадскасць прыме захады да апублікавання яго ненадрукаваных твораў. На жаль, многае так і не пабачыла свет па сённяшні дзень.

— І вы, тут, у ЗША, спадзяецеся выдаць тое, што прывезлі з сабой з літаратурнай спадчыны Льва Максімавіча?

— Ведаецца, мне ў лістападзе спаўняецца 89 гадоў. Я спяшаюся, баюся, што не змагу ажыццявіць задуманае. Я пераканана, што лепшае з яго спадчыны — літаратурныя нарысы-ўспаміны аб нашых вялікіх суайчынніках — зацікавіць рускіх людзей, якія жывуць у ЗША. На жаль, заўважаю, што многія нашы землякі, уладкаваўшыся на новай зямлі, пачынаюць забываць духоўныя вытокі той зямлі, адкуль яны прыехалі. Але, парваўшы гэтую духоўную сувязь, людзі абяднеюць душой. А душа — гэта тое, што, як сказаў знакаміты Грыгорый Скаварада, робіць дрэва — дрэвам, траву — травой, а чалавека — чалавекам... Таму я ўсё ж спа-дзяюся, што знойдзецца спонсар, які выдадзць нарысы Льва Максімавіча, і я змагу падазяцца сваім скарбам з мільёнамі чытачоў.

Гутарыла Святлана ГЕБЕЛЕВА
г. Рачэстэр, штат Нью-Йорк, ЗША.

На здымку: Леў Клейнбарт з родзічамі.



прыязджалі да яго ў Ленінград, дзе апошнія гады ён жыў вельмі адзінока. Натуральна, брату Леў Максімавіч давяраў свае думкі і пачуцці. Шмат гадоў мы з мужам працавалі над яго архівам. Большую частку яго перадалі ў Ленінградскі Пушкінскі музей, частку — у іншыя літаратурныя музеі Расіі і Беларусі, у прыватнасці ў Літаратурны музей Янкі Купалы ў Мінску. Леў Максімавіч дапамагаў станаўленню не толькі рускіх, а і беларускіх пісьменнікаў Янкі Купалы і Цішкі Гартнага.

...Сярод літаратурных нарысаў Клейнбарта я знайшла два пра гэтых пісьменнікаў. З Купалам Леў Максімавіч пазнаёміўся ў 1910 годзе, калі той прыехаў вучыцца на агульнаадукацыйныя курсы Чарняева: Янка Купала прынёс Клейнбарту свае вершы. У наступны раз ён прыйшоў да Льва Максімавіча ў Лясное на цэлы дзень і прынёс рукапіс новых твораў. Клейнбарт пісаў: "Товарищ моей юности Александр Порфирьевич Еремич, директор бывшей Елисейевской больницы в Лесном, загородном районе старого Петербурга, сказал, что у него имеется на руках свободная наличность, которую он предназначает для издания какого-нибудь поэта из народа. У меня на столе в это время лежали рукописи Есенина "Радуница", присланные им мне, и стихи Янки Купалы. С этим я пошел к Еремичу. Белорус по происхождению, Еремич предложил Купалу. Вскоре поэт сказал мне: — Беседовал с Еремичем относительно моих стихотворений. Порешили выпустить томик в 15 печатных листов".

Так выявіўся зборнік вершаў Купалы "Шляхам жыцця", дзе помещены лепшыя вершы поэта. С моманта мойя востречи с Купалой я продолжал следить за развитием его творчества".

— Скажыце, Клара Львоўна, калі б Леў Максімавіч быў на месцы доктара Ярэміча, чье б вершы ён выдаў?

"Дзікае паляванне...", каб ушанаваць памяць Уладзіміра Солтана, былі збынтэжаныя. У тэатры сабралася шмат публікі, але пераважна яе частка — школьнікі — не толькі сама не слухала, але і перашкаджала астатнім, бесперапынна пляскаючы ў далоні.

Міжволі падумалася, што не заўсёды шматлюддзе ў тэатры — поспех. Не хацелася б крыўдзіць адміністрацыю опернага тэатра, але, на жаль, на гэты раз атрымалася так, быццам бы ў яе пагоні за слухачамі згубілася сціпная, шырая павага да оперы, музыкі, выканаўцаў і, вядома

ж, да памяці самога кампазітара. Тонкая гэта справа — зрабіць так, каб і публіка была, і каб у тэатры захавалася атмосфера інтэлігентнасці, цэлепыні, сардэчнасці.

Не магу згадзіцца з тымі, хто лічыць, што мастацтва патрабуе такіх ахвяр, калі дзеля збораў трэба рызыкаваць павагай да сябе, да сваёй прафесіі. Відавочна, належным чынам трэба выходзіць школьнікаў. Але, на мой погляд, трэба пачынаць з саміх настаўнікаў, бацькоў, а потым, як па ланцужку, тое выхаванне дойдзе да дзяцей.

Вера КРОЗ

Ушаноўваць трэба, шануючы

Нядаўна опера "Дзікае паляванне караля Стаха" была паказана ў памяць яе загінуўшага аўтара — кампазітара Уладзіміра Солтана.

Цёплыя, шчырыя словы працягоную творчую асобу сказаў дырэктар Нацыянальнага тэатра оперы Сяргей Картэс.

У мемуарыльным спектаклі ў партыі Надзеі Яноўскай выступіла Тамара Глаголева, ролю Беларускага выконваў Віктар Скоробагатаў.

У партыі Дубатоўка пасляхова дэбютаваў Алег Гардынец. Дарэчы, ён арганічна ўпісаўся ў акцёрскі ансамбль, вельмі пераканаўча спяваў, танцаваў, нават не верылася, што ў гэтым спектаклі ён выступаў упершыню. Парадавалі таксама Яраслаў Пятроў і партыі Рыгора, Аляксандра Тузлукоў (Свецільовіч).

Аднак уражанне сапсаваў... аркестр (дырыжор Вячаслаў Чарнуха), які часам выдзяляўся з ансам-

бля, быццам бы імкнуўся саліраваць, заглушаў спевакоў. І гэта тым больш крыўдна, што калісьці Уладзімір Солтан у дыялогу з музыказнаўцай Верай Сізка, надрукаваным з нагоды прэм'еры ў часопісе "Мастацтва Беларусі", гаварыў: "Як жа хочацца пачуць усё ў аркестры, адчуць кантакт музыкі з дзеяннем..." Гэтае пажаданне аўтара оперы, на жаль, не выканана.

Тыя, хто прыйшоў на спектакль

Не толькі захавала...



Не толькі захавала, а і значна папоўніла спадчыну маці і бабулі Марыя Радзіваонаўна Півавар з Петрыкаўскага раёна. Минула 70 гадоў жыцця, і сёння пра іх нагадваюць сатканя рукамі дываны і пакрывалы, поцілкі і ручнікі.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

У быцці і творчасці разам



Тэкстыль і габелен прадставілі на сваёй выставе Антаніна і Генадзь Фалей — выкладчык кафедры дызайна Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта і мастак тэкстыльнага аб'яднання "Вітокс". Яна адкрылася ў выставачнай зале Беларускага Саюза мастакоў у Віцебску.

Фота Аляксандра ХИТРОВА, БЕЛТА

Тэатр — яго жыццё



Дзяржаўны музей гісторыі тэатра і музыкі Беларусі адкрыў чарговы сезон музычна-тэатральных сустрэч. Ва ўтульнай канцэртнай гасцёўні, якая носіць імя Улазіслава Галубка, праходзяць творчыя вечары вядомых майстроў беларускага мастацтва, цікавыя выставы і імпрэзы, сольныя канцэрты маладых выканаўцаў. Тут збіраецца "Клуб аматараў тэатра". На адну з такіх сустрэч быў запрошаны вядучы артыст Рускага драматычнага тэатра імя М. Горкага Расціслаў Янкоўскі. Вядомы артыст з захапленнем распавядаў пра тое, як у 1957 годзе ён быў запрошаны ў труп Рускага тэатра, пра ролі, сыграныя ім на сцэне, пра работу ў кінематографе.

Так, тэатр — гэта яго жыццё. У час дыскусіі акцёр адказаў на шматлікія пытанні, раскажаў пра спецыфіку работы на Малой сцэне... Прысутныя шчыра віталі любімага артыста. Жадаючыя атрымалі аўтограф.

У фондах Дзяржаўнага музея гісторыі тэатра і музыкі Беларусі беражліва захоўваюцца фотаздымкі, афішы і праграмы, перададзеныя Расціславам Янкоўскім, звязаныя з яго творчай дзейнасцю.

Наталля ІВАНОВСКАЯ
Фота А. ПЕРУНОВА

МЕРКАВАННЕ

Праклён катэджам і хвала іх уладальнікам

Якіх толькі не пачуеш крыўдных слоў у адрас уладальнікаў катэджаў, якіх паўсюдна нарасло, як грыбоў у лесе пасля цёплага дажджу. Гэта злодзеі ў "законе" і махляры, хабарнікі і хапугі, словам тое "жульё", якое расцягнула, разрабавала і параскрадала ўсё, што стваралася гадамі агульнымі сіламі.

А калі ўсё ж падумаць? Мо гэта самая жыццяздольная, прадпрымальная і дзелавая частка нашага грамадства, якая з'яўляецца рухаючай сілай прагрэсу? І мо трэба дзякаваць Богу, што за гады "казарменнага сацыялізму", у якім ініцыятыва і прадпрымальнасць караліся, гэтыя высакародныя якасці не вынішчыліся, захаваліся ў людзях?

Можна ўявіць, якія б гэтыя людзі тварылі эканамічныя чуды, калі б дзеля гэтага былі створаны неабходныя ўмовы. Можна быць упэўненым, што свае сродкі яны не ўкладвалі б, як цяпер высветлілася, у непатрэбную нерухомаць (пра гэта будзе ніжэй), а ў такую дынамічную справу, якая прыносіла б ім новыя дывідэнды, прыбытак. Было б няблага і дзяржаве, і самім гаспадарам. Таму шыкоўныя катэджы, якія так мазоляць вочы многім, не віна іх уладальнікаў, а бяда.

Канешне, сярод іх ёсць і такія, якіх трэба аднесці да таго самага "жульё". Але дзе, скажыце, у якіх сферах абыходзіцца без казнакрадства? Аднак там гэта не вызначае агульнага малюнка. Чаму ж такая неспрымальнасць у дадзеным выпадку?

Добра, у прадпрымальніцтве, ініцыятыве, дзелавітасці ім не адмовіш, пагодзіцца

хтосьці. Але адкуль у іх узяліся сродкі, каб будаваць палацы? І дадасць: я ўсё сваё жыццё працаваў добрасумленна (і пацвердзіць узнагародамі, ганаровымі званнямі), а залатых гор не нажыў...

Што тут можна сказаць? Напэўна, некаторыя людзі ўмеюць рабіць грошы з паветра. Гавораць жа пра нас заезджыя бізнесмены з далёкага замежжа: "Вы ж ходзіце па грашах, варта толькі нахіліцца..." І сапраўды, у нас мноства праблем, але не менш, а можа, больш, як гучыць гэта ў прамовах прэзідэнта, нявыкарыстаных рэзерваў. Дык, можа, тыя самыя "злодзеі" і "хапугі" якраз і не лянуюцца нахіліцца і падняць тое, што валяецца пад нагамі, не ў прыклад тым, хто фанабэрыста заяўляе: мне досыць таго, што ёсць, большага мне й не трэба...

Можна пачуць і такое: у свой час нахапаліся льготных крэдытаў. Мабыць, сапраўды такое было. Але што такое "льготныя крэдыты"? Хіба гэта не тое, што валяецца пад нагамі? Калі так, то толькі лянавы не нахіліцца, каб падняць яго. А што датычыць таго, наколькі яны справядлівыя і каму дасталіся — справа іншая. Калі ёсць тут крыміналы, то за гэта трэба спытаць з тых, хто яго дапусціў.

І яшчэ адзін аргумент, які, звычайна, выстаўляецца супраць уладальнікаў катэджаў: "Дзеля каго яны стараюцца? Толькі дзеля сябе..."

Прабачце, але дзеля каго чалавек яшчэ павінен старацца? Дзеля грамадства? Дзеля дзяржавы? Але ж такое ўжо было. Па

дадзеных сацыёлагаў, тады 70% ад заробленага ішло дзяржаве і толькі 30% — працаўніку, мінус ад гэтага падатак, "добраахвотная" пазыка, іншыя адлічэнні на грамадскія інтарэсы.

І што з таго выйшла? Ні моцнай дзяржавы (інакш яна не развалілася б), ні заможных грамадзян (інакш столькі нас не жыло б сёння ніжэй рысы беднасці). Як сведчыць сусветны вопыт, было б па-другому, калі б было наадварот: 70% ад заробленага ішло працаўніку, а 30% — дзяржаве, я гэта робіцца ў цывілізаваных краінах. Тады б заможнымі былі і грамадзяне, і дзяржава магутнай. Бо там, дзе грамадзяне вымушаны весці жабрачае жыццё, не можа быць моцнай дзяржавы. І сведчанне таму — былі СССР.

І ўсё ж катэджны бум заслугоўвае самага суровага асуджэння. Калі хочаце, ён зраўняў такім глабальным памылкам, як бяздумная меліярацыя і ў гады "халоднай вайны" гонка ўзбраенняў.

У першым выпадку, каб кампенсавалі неэфектыўнасць сельскагаспадарчай вытворчасці, кінуліся ў расшырэне пасяўнога кліна шляхам асушэння балот, знішчэння малых рэк і азёр, чым нанеслі неперапраўную шкоду прыродзе; у другім — у саперніцтве з краінамі НАТО столькі нарабілі ўзбраенняў, танкаў і ракет, што цяпер яны нікому непатрэбныя.

Пакуль няма статыстычных даных, колькі зямлі "акупавалі" дачнікі. Аднак, калі меркаваць па тых стракатых гарадках, што сцяной абступілі чыгункі, шасэйныя дарогі

Нацыяналізм

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

Ніводзін народ не мае большай патрэбы стаяць на варце супраць гэтай пагрозы, як мы, палякі". І яны стаялі, прычым так, што не ўпускалі аніводнага выпадку, каб на ўсходзе пашырыць свой культурна-моўны ўплыў на тых жа самых да канца неасіміляваных беларусаў.

Аднак пры ўсім старанні адвесці ад сябе магутныя хвалі русіфікацыі этнакультурныя страты зведзілі і палякі. І гэта зусім натуральна, бо яшчэ аніводнаму народу не ўдалося выратавацца ад асіміляцыі тытульнай нацыі, жывучы разам з ёю ў політнічнай краіне. Палякаў можна пахваліць толькі за тое, што ў іх такія страты ў перыяд знаходжання ў складзе Расіі былі непараўнальна меншыя, чым ва ўкраінцаў і беларусаў, што тлумачылася шэрагам важкіх прычын і аб'ектыўнага і суб'ектыўнага характару, але толькі не слабінкай з боку царскай улады, асабліва ў канцы XIX — пачатку XX ст. Самы артадаксальны выразнік яе нацыянальнай палітыкі, прафесар П. Кавалеўскі так пісаў: "Палякі, як і ўсе інашродцы ў Расіі, тады толькі могуць разлічваць на раўнапраўнасць у Расіі, калі яны на справе дакажуць, што яны перш за ўсё рускія, а затым палякі, армяне і інш".

3. ПАДТРЫМАНЫ ІНТЭЛІГЕНЦЫЯЙ

Складанасць арганізацыі жыцця народаў шматнацыянальнай Расіі прыцягвала да сябе ўвагу палітыкаў і вучоных самых розных поглядаў. І як вынік, па дадзенай праблеме з'явілася безліч публікацый. І што характэрна: чым больш рашуча нярускія народы змагаліся за свае нацыянальныя інтарэсы, тым больш напорыста аўтары гэтых публікацый абаранялі і апраўдвалі шавіністычны характар царскай палітыкі. Рускі нацыяналізм узводзіўся ў самы высокі ранг дзяржаўнага жыцця, не падлягаў анікай крытыцы ў афіцыйным друку. Сярод старога вытрыманай у такім духу дарэвалюцыйнай літаратуры заслугоўваюць быць названымі наступныя працы: Салаўёў У. С. "Нацыянальны воброс в России"; Локаць Т. "Оправдание национализма"; яго ж — "История России с национальной точки зрения"; Кавалеўскі П. І. "Национализм и национальное воспитание в России в двух частях"; "Национализм и религия Достоевс-

кого (Доклад, прочитанный на заседании "Союза возрождения России)"; "Националисты в 3-ей Государственной Думе". Да многага з таго, што сказана вышэйзгаданымі аўтарамі і іх шматлікімі аднадумцамі па дадзеным пытанні, не можам не прыслухацца, хаця і з вялікім спазненнем, і мы, беларусы. Цалкам адхіляючы пашыраны сярод інашродцаў выраз: "Рускія нацыяналісты-людаеды", дарэвалюцыйны рускі прафесар П. Кавалеўскі так адказаў ім: "Рускія нацыяналісты — людзі, якія ў сапраўднасці ўсёй душой любяць сваю радзіму і сваю нацыю, паважаюць яе мінулае і жадаюць ёй славы, магутнасці і велічы ў будучым. Такімі рускія былі, ёсць і будуць на векі вякоў". Карані рускага нацыяналізму гэты вучоны шукаў у самых адметных падзеях і фактах айчынай гісторыі, у біяграфіях яе самых славных сыноў і дачок. На яго думку "першая яўная і рэзкая правая нацыяналізму супрацеўца ў асобе імператара Пятра I... Другім вялікім нацыяналістам рускай зямлі з'яўляецца дастойны вучань Пятра, народны геній — Ламаносаў". Як бачым, да ліку піянераў рускага нацыяналізму П. Кавалеўскі аднёс самых паважаных у Расіі людзей.

Рускія палітыкі і вучоныя не лічылі, што пачуццё нацыяналізму ўнікае, умцоўваецца ў народзе стыхійна, спантанна. Наадварот, нацыяналізм, на іх думку, нараджаецца, пераўтвараецца ў магутную сілу грамадства толькі шляхам правядзення адпаведнай работы, асабліва з маладымі пакаленнямі, у чым рускія навучальныя ўстановы, праваслаўная царква мелі вельмі багаты вопыт. У яго абагульненне і ўзабагачэнне ўнеслі немалы ўклад вядомыя аўтарытэты ў навуцы і педагогіцы. Сярод іх можна назваць і вучонага-хіміка, стваральніка перыядычнай сістэмы элементаў Дзмітрыя Мендзеева (1834—1907), якому належыць такая слушная думка: "Школа ўяўляе велізарную сілу, якая вызначае быт і лёс народаў і дзяржаў". Гэтую думку сусветна вядомага вучонага-хіміка цалкам падтрымліваў прафесар П. Кавалеўскі і з мэтай надання ёй практычнага характару даводзіў усім тым, чыя дзейнасць была звязана з асветай, што "вызаванне і адукацыя дзяцей грамадзян рускай народнасці павінна праводзіцца ў духу рускай народнасці і быць чыста рускім нацыянальным". Калі б на гэтую справу зусім інакш глядзелі шведскія і духоўныя ўлады царскай Расіі, ні за што не

з'явілася б у друку праца П. Кавалеўскага "Национализм и национальное воспитание в России в двух частях". Яе аўтар не збаяўся заявіць і такое: "Лепш невуцтва, сагрэтае любоўю да радзімы, чым адукацыя, звязаная з пагардай і непавагай да нацыі". Разумеецца, да нацыі сваёй. Каб яшчэ лепш пераканаць дзяржаўных дзеячаў, педагогічнаму інтэлігенцыю ў неабходнасці і мэтазгоднасці строга прытрымлівацца патрабаванняў нацыянальнай сістэмы адукацыі, сваю кнігу ён заканчвае такімі словамі: "Вялікая задача нашых педагогаў настольківа культуываваць у рускіх дзецях іх рускія нацыянальныя рысы і ліквідоўваць усё, што будзе іх цягнуць на глебу касмапалітызму".

Добра разумеў ролю нацыянальных пачаткаў у дзейнасці навучальных устаноў папярчальны Віленскай вучэбнай акругі І. Карнілаў. Да выканання гэтых функцый ён прыступіў у час, калі на Беларусі вялася жорсткая расправа з удзельнікамі паўстання на чале з Кастусём Каліноўскім, выкаранялася з усіх сфераў грамадскага жыцця польская мова і на яе месца ўводзілася руская, польская сістэма адукацыі замянялася рускай. І. Карнілаў меў цвёрдае перакананне, што "школа павінна служыць свайму народу і дзяржаве і таму павінна быць нацыянальнаю і патрыятычнаю", што "для ўздому ў Расіі навучальна-выхаваўчай справы, неабходна, каб персанал — што выходзіць і навучае, — складаўся з надзейных рускіх праваслаўных людзей". Няцяжка зразумець, якую каласальную працу па разбуранні нацыянальнай самасвядомасці беларускіх дзяцей ажыццявіў І. Карнілаў, кіруючы ў нашым краі дзейнасцю навучальна-выхаваўчых устаноў. Не адбылося якіх-небудзь пазітыўных пераменаў у поглядах на дадзеныя праблему і ў пераемнікаў І. Карнілава. "Малодшаму брату" рускага народа — беларусам царызм дазволіў адкрываць пачатковыя школы на іх роднай мове толькі ў 1914 г. з тым, у год, калі грыгнула Першая сусветная вайна. І тут нам, як на злосць, не пашанцавала.

Зусім не шкодзіла б сучасным беларускім палітыкам і блізікам да іх ідэолагам азнаёміцца з тым, як расійскія нацыяналісты разумелі ролю самой дзяржавы ва ўсталяванні нацыяналізму ў грамадстве. Пачнём з рускага эканаміста і філосафа Пятра Струве, які ў такой гранічна сціслай форме выказаўся па дадзеным пытанні: "Дзяржаўная магутнасць немагчыма па-за ажыццяўленнем нацыянальнай ідэі... Дзяржава і нацыя павінны арганічна зліцца". Яшчэ далей у гэтым пытанні ішоў яго сучаснік прафесар Т. Локаць, аўтар кнігі "Оправдание национализма". Ён катэгарычна заяў-

і вёскі, можна ўявіць — нямала. І трапілі сюды не толькі няўдобоцы, як гэта было напачатку, але і ўрадлівае ворная зямля, якую раней сяляне пакідалі пад пшаніцу і жыта. І гэта ў той час, калі пасяўны клін мае пастаянную тэндэнцыю да звужэння. Пайшлі пад нож і вясковыя выганы, без якіх сялянам, як без той вады, ні туды і ні сюды — няма дзе навіязць цяля ці казу, выгнаць з двара гусей, папасвіць свінчо. Калісьці ў адной краіне авечкі з'елі сялян, у нас такія авечкамі з'явіліся дачнікі. І гэта не можа не выклікаць своеасаблівага антаганізму паміж вяскоўцамі і ўладальнікамі дач.

Вядома, пакуль краіна ў стане крызісу, дачна-катэджнае гаспадаранне робіць пэўны ўклад у змякчэнне харчовых дэфіцытаў. Гэта адзначаецца і ў афіцыйных статыстычных зводках.

Але ж, трэба думаць, не заўсёды будзе так. Рана ці позна, тым ці іншым шляхам, сельская гаспадарка здолее выконваць сваю функцыю — поўнасьцю забяспечыць сваёй прадукцыяй горад, у тым ліку гароднінай і садавінай, якія сёння вырошчваюць калгасам і саўгасам не пад сілу.

Які тады будзе сэнс корпацыя з дапамогай рыдлёўкі, матыкі і вілаў на сваіх зямельных лапіках, душыцца ў перапоўненых аўтобусах і электрычках, калі можна пайсці ў магазін і набыць усё, што душа жадае?

Да таго ж, галоўнай рабочай сілай на ўчастках з'яўляюцца пажылыя людзі, пенсіянеры, здароўе і сілы якіх на зыходзе. Моладзь жа сюды не заманіш ніякімі спосабамі. Яна пераканана, што ў век космасу і электронікі здабываць "пропитание" па-даікунску чалавеку не да твару.

Тэндэнцыя пастаяннага падааранна праезду, цяжкасці з набыццём угнаенняў, без чаго зямля не можа радзіць бясконца, і іншае ствараюць абстаноўку, калі аўчынка становіцца не вартай выбаў.

Вось чаму, калі напачатку не было адбою аджадаючых набыць зямельныя ўчасткі (начальства чухала патыліцу, дзе знайсіці

незанятыя землі), то сёння яно сумуе па тых надакучлівых заявах і просьбах.

Аб расчараваньнях у дачах сведчыць і той факт, што ўсё больш з'яўляецца аб'яў аб продажы катэджаў і дачных участкаў. Аднак набыць гэтае шчасце дужа не кідаюцца. Ужо нязрэдка выпадакі, калі ўчасткі не абрабляюцца, зарастаюць пустазеллем і бур'яном.

А ў што абыходзяцца самі катэджы з пункту гледжання эканамічнага? Па словах відных будаўнікоў-архітэктараў, якія аднойчы выступалі па тэлебачанні, за будаўнічыя матэрыялы, укладзеныя ў катэджы, прыкладна на 80% можна было б вырашыць жыллёвую праблему.

Яшчэ служылі б яны жыллом! Аднак нічога падобнага не назіраецца. Гаспадары праводзяць там дзень-два і да лабачэння — коцяць назад у горад. І стаяць казачныя палаты і церамы халоднымі дамамі, як трапна называюць іх вяскоўцы.

Дык чым гэта не тая самая з'ява, як было з бяздумнай меліярацыяй або з той самай ваеннай тэхнікай учарашняга дня, цяпер нікому непатрэбнай?

А ўсё гэта атрымоўваецца таму, што няма ў нас гаспадара-ўласніка. Ну, хіба магчыма была б парэзаць на "лапікі" каштоўную ворную зямлю, калі б яна знаходзілася ў руках гаспадара-ўласніка? Ды ён бы жыццё палажыў за яе, перш чым аддаў бы на здэк.

Іншая справа, калі яна — нічыйная, г. зн. дзяржаўная, народная. Вядома ж, якія адносіны да нічыйнага — больш узяць, урваць, не задумваючыся, што будзе потым. Калі і прападзе, то не шкада — не сваё ж. Вось так і з нашымі праслаўнымі катэджамі, якія па сутнасці сталі "ні богу свечка, ні чорту качарга", а перспектыва зямель, якія яны адхапілі, больш чым сумная.

Я. ІВАНОВІЧ

г. Мінск

ляў, што ў Расіі "дзяржаўная ўлада павінна быць нацыянальнай рускай!..", што ўсяляк трэба ахоўваць палітычны інтарэсы карэннай нацыянальнасці, пакуль карэнная нацыянальнасць не згуртуецца палітычна...". Не збіраўся адставаць ад іх П. Кавалеўскі, заяўляючы: "Усялякая дзяржава жывая і дзеючая павінна быць поўнай нацыяналізмам. Гэта яе душа. Гэта яе сутнасць. Гэта яе жыццё. Касмалітычная дзяржава аморфная, бясформная маса".

Не сакрэт, што вельмі многім беларусам характэрна адсутнасць такога высакароднага пачуцця, як нацыянальна-дзяржаўнае свядомасць. Прычым гэтая хвароба ўласціва нават прадстаўнікам самой дзяржаўнай улады, элітарнай інтэлігенцыі. Іх практычна зусім не хвалюе, што палітычная інтэграцыя з Расіяй у канчатковым выніку прывядзе да ўзмацнення дзяржаўнага суверэнітэту апошняй за кошт аслаблення такога суверэнітэту Рэспублікай Беларусь. Яе палітыкам варта было б пазнаёміцца з тым, як на ролю дзяржавы некалі глядзелі рускія нацыяналісты, будучы моцна занепакоенымі тым, каб яна не аслабла ў барацьбе нярусскіх народаў за сваё нацыянальна-культурнае адраджэнне. Першым аб'яднальным элементом рускага народа яны лічылі самадзяржаўе, другім — праваслаўе. Каб не аслабіць ролі дзяржаўнага фактору ў лёсе рускага народа, прафесар П. Кавалеўскі папярэджаў усіх і кожнага такімі палымнымі выказваннямі: "... з заняпадам самадзяржаўя занепада і Расія", "Усялякая парушэнне самадзяржаўя зараз жа мае вынікам за сабой падрыў дабрабыту нацыі і моцы дзяржавы", "... рускі народ не можа дзяржаўна існаваць без самадзяржаўя". Будучы зацікаўленым у яго магнутасці, П. Кавалеўскі прапаноўвае наступнае: "...усе вышэйшыя дзяржаўныя ўстановы і ўсе месцы начальнікаў устаноў павінны быць заняты людзьмі рускімі, шыра прасякнутымі духам нацыяналізму".

Па розных прычынах далёка не ўсім ідэалагам рускага нацыяналізму ўдалося ўтрымацца на правільных пазіцыях. З-за прызмернага жадання выслушкіца перад царызмам ці паводле ўласных перакананняў некаторыя вучоныя і палітыкі ў гэтым пытанні з цягам часу адкрыта сталі на пазіцыі рускага вялікадзяржаўнага шавінізму. У іх ліку апынуўся і П. Кавалеўскі, пішучы: "Кожны, хто добраахвотна перасяліцца ў Расію з мэтай карыстання яе выгодамі, хто б ён ні быў, павінен пакінуць сваю колішнюю нацыянальнасць за мяжою Расіі, у Расіі ён павінен стаць рускім, — у супрацьлеглым выпадку яму няма месца ў Расіі"; што да апошняй "могучы

быць зроблены прырашчэнні (тэрытарыяльныя. — Л. Л.) — але памяншэнне недапушчальна і немажліва", што "народнасці з ніжэйшай культурай павінны зліцца з рускімі". Бясконца парадаваў П. Кавалеўскі рускіх вялікадзяржаўнікаў і такою фразою: "...што жадае ў Расіі стаць роўным рускаму, той павінен стаць духам — рускім".

Перад тым, хто адкрыта называў сябе рускімі нацыяналістамі, не была зачынена нават зала пасяджэнняў Трэцяй Дзяржаўнай думы, дзе яны мелі сваю фракцыю. Пасля таго як апошняя ў кастрычніку 1909 г. злілася з умерана-правымі і атрымала афіцыйную назву "Рускія нацыяналісты", у ёй налічвалася каля ста чалавек. Яе галоўны лозунг — "Расія для рускіх". Думская фракцыя "Рускія нацыяналісты" актыўна супрацоўнічала з заснаваным у лютым 1910 г. Усерасійскім нацыянальным клубам. У іх планах побач з іншымі было і патрабаванне русіфікацыі нацыянальных ускраін, якія і да гэтага ўжо паспелі шмат страціць адметнага, спецыфічнага, мелі шмат праблем з захаваннем свайго карэннага насельніцтва як самабытнага этнасу.

На трывалым падмурку нацыяналізму паспяхова вырашалі свае палітычныя, сацыяльна-палітычныя і культурныя патрэбы ўсе буйныя этнасы Еўропы. І ў каго такі падмурак быў мацнейшым, той дасягнуў найбольшага набытку для сваёй айчыны. Паводле трапнага і справядлівага выразу цытаванага вышэй прафесара П. Кавалеўскага, "веліч Францыі ішла побач і адпаведна напружана з напружаннем нацыяналізму". Добра разумеючы ролю апошняга, улады еўрапейскіх краін усяляк садзейнічалі ўмацаванню яго пазіцыі ў грамадстве. Прычым найбольшую ўвагу звярталі на маладыя пакаленні. У той жа Францыі ўжо дзесяцімі гадамі ўзросту даводзілі, што французская нацыя — перш за ўсё. У адной са спецыяльных складзеных для настаўнікаў пачатковых школ інструкцый гаварылася, што школьніку "трэба паказаць, што толькі ў нацыі чалавек ажыццяўляе цалкам сваю прыроду, што толькі ў ёй ён робіцца сапраўдным чалавекам, г. зн. маральнай істотай". Каб узяць на належную вышыню ролю нацыянальнага фактору, урад Францыі ў 1886 г. прыняў закон, у адпаведнасці з якім загадкамі і настаўнікамі пачатковых школ маглі прызначацца толькі асобы французскай нацыянальнасці. Нешта падобнае назіралася і ў іншых краінах Заходняй і Цэнтральнай Еўропы. У выніку ў іх вельмі інтэнсіўна, маштабны характар набылі ўнутрыэтнічныя кансалідацыйныя працэсы, фармаваліся народы з трывалай нацыянальнай самасвядомасцю. (Заканчэнне ў наступным нумары)

Аляксандр КІШЧАНКА

Беларуская культура панесла цяжкую страту. 11 лістапада на 65-м годзе пасля цяжкай хваробы пайшоў з жыцця народны мастак Беларусі, лаўрэат Дзяржаўных прэміяў Рэспублікі Аляксандр Міхайлавіч Кішчанка. Не стала выдатнага майстра, грамадзяніна і цудоўнага чалавека, які ўсе свае сілы і талент аддаў зямлі беларускай і яе людзям.

Ён нарадзіўся ў 1933 годзе ў вёсцы Белья Калодзеж Багушарскага раёна Варонежскай вобласці. Тут, у Прыдонні, прайшло яго дзяцінства і юнацкія гады. Прафесійнальную адукацыю Аляксандр Міхайлавіч атрымаў у Львоўскім дзяржаўным інстытуце прыкладнага і дэкаратыўнага мастацтва.

У 1963 годзе мастак прыехаў у Беларусь, дзе шэраг гадоў выкладаў на аддзяленні манументальна-дэкаратыўнага жывалісу мастацкага факультэта БДТМ, адначасова актыўна займаючыся творчасцю і арганізацыяй габеленавай вытворчасці ў рэспубліцы.

У шэрагу сучасных мастакоў А.М. Кішчанка — твар, якому належыць асаблівае месца. У мастацтве ён — з'ява шматгранная, якая выклікае не толькі захапленне, але і здзіўленне. Яго творчая спадчына складаецца з соцыяльна-таланавітых і разнастайных: жывалісец-віртуоз, майстар філазофскіх карцін і партрэтаў;

манументаліст, які цудоўна валодаў тэхнікамі мазаікі, керамікі і габелена, выдатны рысавальшчык і каларыст, мастак, які пастаянна шукаў уласную сістэму пабудовы прасторы, свой пластычны стыль, заснаваны на ўзаемадзеянні дзвюх асноў: сімвалікі, уласцівай прынцыпам манументальнай творчасці, і канкрэтнай жыццёвай пераканаўчасці вобразаў.

У гісторыі мастацтва застануцца яго жывалісныя роздумы аб часе і краіне: застануцца яго мазаічныя пано, якія ўпрыгожылі сталічныя будынкі мікрараёна "Усход-1", гасцініцу "Турыст", практычны інстытут на Юбілейнай плошчы, роспіс Місхоры, манументальныя габелены ў зале эканамічнага і сацыяльнага Савета ААН у Нью-Йорку, у Мінскім музычным вучылішчы імя М. І. Глінкі і тэатры музычнай камедыі, іншых дзяржаўных і грамадскіх устаноўках. Ён — аўтар унікальнага "Габелена веку" — гэтай своеасаблівай "зорнай шпалеры", твора, які несумненна ўвойдзе ў гісторыю сусветнага мастацтва.

Аляксандр Міхайлавіч Кішчанка пайшоў з жыцця



на грэбені сваёй творчасці і вопыту. Але ён многае паспеў зрабіць, многаму навучыў іншых. Над якой бы тэмай і ў якім жанры або відзе мастацтва ён ні працаваў, галоўным для яго заставалася высокае прызначэнне творчасці, яго спрадвечна гуманістычная місія. І мастацтва А. М. Кішчанкі дастойна несла гэту місію.

Мастак высокага і светлага таленту, добрай і шчодрай душы, першаадкрывальнік новых сусветаў у мастацтве, ён застанецца назаўсёды і ў гісторыі айчынай культуры, і ў памяці ўдзячных людзей, дзеля якіх ён жыў і тварыў.

А. Р. Лукашэнка, С. С. Лінг, П. У. Шыпук, А. А. Малафееў, М. У. Мясніковіч, У. П. Замяталін, А. У. Сасноўскі, У. В. Яромшын, М. М. Яроманка, Г. В. Буралкін, Б. Ф. Герлаван, Г. Х. Вашчанка, В. А. Грамыка, Л. М. Гумілеўскі, М. В. Данцыг, А. М. Кашкурэвіч, Г. Г. Паплаўскі, М. А. Савіцкі, У. І. Стальмашонак, Я. Р. Чамадураў, Л. Д. Шчамялёў, І. В. Волчак, М. П. Дрынеўскі, А. А. Дудараў, Л. С. Екель, В. В. Зуёнак, Я. М. Кавалеўскі, І. М. Лучанок, Д. А. Сурскі.

Аляксандр ХАРКЕВІЧ

Беларускае сцэнічнае мастацтва панесла цяжкую страту. У ноч з 6 на 7 лістапада 1997 года трагічна загінуў дырэктар Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Аляксандр Іосіфавіч Харкевіч.

Нарадзіўся А. І. Харкевіч 3 чэрвеня 1950 года ў Віцебску. Закончыўшы сярэднюю школу, у 1968 годзе паступіў у студыю пры тэатры імя Якуба Коласа. Пасля службы ў Савецкай Арміі вярнуўся ў тэатр, працаваў спачатку манцёршчыкам, потым асістэнтам рэжысёра, загадкамі трупы, галоўным адміністратарам.

У 1990 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут па спецыяльнасці тэатральна-арганізатар тэатральнай справы і праз некаторы час быў прызначаны дырэктарам-распарадчыкам, а з сакавіка 1997 года дырэктарам тэатра імя Я. Коласа.


тарам тэатра імя Я. Коласа.

Прайшоўшы шлях ад навучэнца студыі пры тэатры да яго дырэктара, А. І. Харкевіч заўсёды быў чалавекам вялікага добрага сэрца, спагадлівым таварышам, уважлівым і чутым кіраўніком. Яго добра ведалі ў Віцебску і вобласці, любілі і цанілі, як сумленнага чалавека і высокапрафесійнага спецыяліста тэатральнага работніка ўсёй рэспублікі.

Працуючы на розных пасадах, Аляксандр Іосіфавіч Харкевіч заўжды заставаўся верным рыцарам тэатра, змагаўся за яго росквіт, марыў пра яго будучыню.

Нечаканая смерць вырвала з нашых радоў гэтага сціплага, цудоўнага чалавека.

А. У. Сасноўскі, У. П. Андрэйчанка, У. П. Кулакоў, У. В. Пелагейка, Л. К. Алёнская, М. М. Яроманка, А. А. Дудараў, С. А. Акружная, А. Ф. Андросік, В. М. Баркоўскі, Р. Л. Бузук, Г. Б. Давыдзька, Г. І. Герасімовіч, Т. А. Кокшыт, А. П. Кірыенка, У. А. Куляшоў, В. Я. Мазынскі, М. П. Пашынскі, Л. І. Трушко, Я. П. Шыпіла, Ф. І. Шамакоў.



ка. Памяць пра яго назаўсёды застанецца ў сэрцах тых, хто добра ведаў яго, працаваў разам.

ПАМ'ЯЦЬ

Ён жыў дзеля іншых

На шасцідзесятым годзе пайшоў з жыцця вядомы журналіст, выдатны філолаг, чалавек высокай культуры Міхаіл Лук'янавіч Тондзеля.

Цяжка развітацца з чалавекам, які вельмі любіў жыццё, людзей, родную Бацькаўшчыну. Удвая цяжэй сям'і, што страціла свайго бацьку, мужа, брата, дзядулю, які бязмежна любіў родных і блізкіх. Вельмі цяжка журналістам Беларускага радыё, з якімі ён быў поплеч 35 гадоў. Сваіх калег па радыёстанцыі "Беларусь", якая штодзённа вядзе перадачы для суайчыннікаў, што жыў у краінах Еўропы, Паўночнай Амерыкі, Аўстраліі, Міхася Тондзеля заўсёды называў "свайей другой сямейкай". Усе радыёперадачы, пад якімі стаяў яго подпіс, вызначаліся багаццем мовы, трапным ужываннем родна-

га беларускага слова. Да яго як да дарадцы звярталіся не толькі нашы калегі, але і спецыялісты-мовазнаўцы. Асноўная тэма выступленняў журналіста Міхася Тондзеля — беларуская культура. Ён аўтар прэкта цыкла перадач "Рупліўцы нацыянальнае нівы", імёны якіх складаюць гонар Беларусі.

Шмат удзячных пісьмаў-водгукаў ішло на імя Міхася Тондзеля з розных куткоў свету, дзе нашы суайчыннікі прымаюць голас Беларусі. Ён многае зрабіў дзеля ўмацавання культурных сувязей з суайчыннікамі свету.

Пахаванне Міхаіла Лук'янавіча адбылося на роднай Нясвіжчыне, дзе ён і нарадзіўся.

Памяць пра Міхася Тондзеля дарогая для кожнага, хто яго ведаў, і навечна застанецца ў нашых сэрцах!

Журналісты Беларускага радыё

УГОЛКІ

ЗМЯНІЛАСЯ эпоха. Мы жывём сёння зусім у іншай краіне. Але, як кажуць пазты, Беларусь нікога не забыла — мёртвых і жывых сваіх салдат. Колькі іх было, рупліўцаў роднага слова, тых, хто шчодро абрабляў і засеіваў родную ніву штогод новай рунню! Сярод іх — і Міхась Рыгоравіч Ларчанка. Сёння ёсць нагода ўгадаць яго — спаўняецца 90 гадоў з дня яго нараджэння.

узроўнях. Ён меў шмат вучняў, студэнтаў, аспірантаў, кандыдатаў і дактароў філалагічных навук, быў прызнавым аўтарытэтным навукоўцам, да зацікаўленага і глыбокапрафесійнага слова якога прыслухоўваліся, парадзі і заўвагі якога ўзважваліся і рознабаковы навуковыя ідэі якога імкнуліся плённа развіваць. Ён, слынны вучоны, зусім не баяўся, што ягоныя вучні, калегі-навукоўцы, могуць яго зацьміць, пакінуць у баку ад ма-

даследавання, культурай навуковай працы, паслядоўнасцю і дасканаласцю навуковага аналізу, сваёй праблематыкай, да канца адстойваючы прынцыповы падыходы ў ацэнках і характарыстыках любой літаратурнай з'явы, застаючыся цвёрдым і перакананым у сваёй правасце, праяўляючы глыбокі светлагляд і сумленнасць сапраўднага вучонага. І калі, па вобразным выказванні класіка, уся руская літаратура "выйшла" з гоголеўскага

да студэнцтва, да аспіранцкай і выкладчыцкай працы. М. Ларчанка, будучы адным з першых арганізатараў літаратуразнаўчай навукі на Беларусі і ў Белдзяржуніверсітэце, сам з'яўляўся нястомным "генератарам навуковых ідэй", шукальнікам новага ў гісторыі беларускай літаратуры, крытыцы і літаратуразнаўстве. Спектр навуковых інтарэсаў прафесара М. Ларчанкі даволі разнастайны. Вядомы яго навуковы даследа-

татуразнаўчыя працы прафесара М. Ларчанкі. Кожны, хто яго ведаў, радаваўся, што ён меў да яго дачыненне, быў знаёмы з ім, разам працаваў, меў шчасце і гонар быць яго сучаснікам. Ларчанку нельга было не вылучыць сярод іншых навукоўцаў, выкладчыкаў, ці нават не прыкмеціць у натоўпе на вуліцы. Магутны сакратаўскі профіль з пышной шавялюрай кучаравых ад прыроды валасоў, што німбама ззялі над ягоным шырокім і ўсмешлівым тварам. Магутны, мажны, шырокі ў плячах, ён уваходзіў у студэнцкую аўдыторыю, як Бог, як само жывое ўвасабленне Бога-грамавержца. Ён пачынаў гаварыць, і студэнты разумелі, што да іх прыйшоў пазт, прарок-вяшчун, выдатны знаўца гісторыі беларускай літаратуры і беларускага фальклору, сейбіт праўды і дабра. Амаль кожную сваю новую лекцыю ва ўніверсітэце прафесар М. Ларчанка пачынаў 5-хвілінкай паззіі: ён чытаў вершы. Прычым чытаў усе вершы па памяці. Чытаў прафесар-паэт і свае ўласныя вершы, якія пісаў праз усё жыццё, пачынаючы з самых ранніх "маладнякоўскіх" захапленняў.



ЗАСНАВАЛЬНІКІ
Саюз беларускіх пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"
ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

З-пад крыла Ларчанкі

ДА 90-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ НАСТАЎНІКА І ВУЧОНАГА

Яму многія навукоўцы, спецыялісты-філолагі, пачынаючыя літаратары абавязаны сваім прафесійным ростам. Гэта быў сапраўдны патрыярх роднага слова, карыфэй сваёй эпохі, магутны самабытны талент. Доктар філалагічных навук (1956), універсітэцкі прафесар (1957), заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1977), удзельнік Айчыннай вайны, мудры і разважлівы педагог вышэйшай школы, які працягнуў час з'яўляўся дэканам філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе рыхтавалі няўрымслівых і апантаных маладых прафесіяналаў, спецыялістаў-філолагаў з вышэйшай адукацыяй.

гістральных шляхоў навукова-даследчых росшукаў. Увесь ірваліся маладыя таленты ў навуцы, паззіі, прозе, драматургіі, публіцыстыцы, педагогіцы вышэйшай школы. І ўсім ён садзейнічаў як мог і як умеў, светла і ўзнёсла, радуючыся поспеху кожнага і бласлаўляючы пабацькоўску ў далёкую дарогу прафесійнай дасканаласці не на адзін дзень, а на цэлы век, на чалавечае жыццё. І рэдка памыляўся. Выдатны педагог, ён меў асаблівую ўнутраную інтуітыўную, здавалася б, чуйнасць на сапраўдныя таленты.

"шынеля", дык, па ўсеагульным прызнанні многіх беларускіх літаратуразнаўцаў, крытыкаў, гісторыкаў роднай літаратуры, усе яны, універсітэцкія навукоўцы-філолагі, кандыдаты навук, дацэнты, прафесары, а таксама шматлікі атрад пазтаў, празаікаў, спецыялістаў-філолагаў вышэйшай кваліфікацыі, выйшлі з-пад ларчанкаўскага крыла.

ванні "На шляхах да рэалізму" (1959) і "Па шляху рэалізму" (1959). Але найперш доктар філалогіі М. Ларчанка вядомы як паслядоўны даследчык літаратурных узаемазвязей, гістарычных каранёў і паралеляў у развіцці славянскага прыгожага пісьменства. Адна за другой выходзяць яго кнігі: "Сувязі беларускай літаратуры з літаратурамі суседніх славянскіх народаў у другой палове XIX ст." (1958), "Славянская супольнасць" (1963), "Яднанне братніх літаратур" (1974), дзе даследуецца характар узаемазвязей і ўзаемадзеянне беларускай літаратуры з іншымі літаратурамі славянскага свету.

Ён любіў і ўмеў весці рэй у гаворцы, любіў жартаваць, быў вясёлым чалавекам, мог падтрымаць бяседу, праяўляючы эрудыцыю, дасведчанасць у многіх пытаннях. Асабліва любіў філалогію, слова, быў бязмежна адданы літаратуры. Чароўную магію слова разумеў дасканала, умеў карыстацца тым словам і пранікаў у таямніцы і глыбіні роднага слова, якому аддана служыў усё сваё жыццё.

Галоўны рэдактар
Уладзімір НЯКЛЯЕУ
РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Мікола ГІЛЬ —
намеснік галоўнага рэдактара
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Жана ЛАШКЕВІЧ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Барыс ПЯТРОВІЧ —
першы намеснік галоўнага рэдактара,
Юрась СВІРКА,
Віктар ШНІП —
адказны сакратар

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:
прыёмная рэдакцыі — 2332-461
намеснікі галоўнага рэдактара — 2332-525, 2331-985

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 2332-525
пісьмаў і грамадскай думкі — 2331-985
літаратурнага жыцця — 2332-462
крытыкі і бібліяграфіі — 2331-985
пазіі і прозы — 2332-204
музыкі — 2332-153
тэатра, кіно і тэлебачання — 2332-153
выяўленчага мастацтва, аховы помнікаў — 2332-462
навін — 2332-462
мастацкага афармлення — 2332-204
фотакарэспандэнт — 2332-462
бухгалтэрыя — 2682-667

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛіМ".
Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе.
Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах
Друкарня "Беларускі Дом друку" (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)
Індэкс 63856.
Наклад 5823
Нумар падпісаны ў друку 13.11.1997 г. у 17.30.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 715
Заказ 6753/Г
д.ч. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

МЕРКАВАННЕ

Ахоўваць чысціню душ

Здзейснена маштабная задума. Пры значнай падтрымцы ўплывовай грамадскай арганізацыі — Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына", па благаславенні Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха Усяе Беларусі Філарэта ўвасоблена ў жыццё праца па стварэнні копіі Крыжа Правябнай Еўфрасінні Полацкай. Імя брэсцкага майстра Міколы Кузьміча паўстала побач з памяццю аб старажытным майстры Лазары Богшы.

гэты раз да асобы мастака, асобы фундатара, кошту выдаткаў, надзейнасці аховы ад крымінальных драпежнікаў і г.д.). Вось толькі ці зацікавіць каго пытанне наступнага зместу: як сама Маці наша Еўфрасіння, малітвенніца перад Госпадам за ўратаванне народа Беларусі, успрымае агульную радасць узнаўлення Яе Крыжа? Як вядома з адкрыццяў святых айцоў, высокія Нябесныя Насельнікі таксама размаўляюць між сабой, напэўна ж, дзеляцца і ўражаннямі. Для прыкладу варта нагадаць гісторыю ўзнікнення пяцілічбных малітваў, складзеных сваяццелам Зміцерам Растоўскім паводле Нябеснай размовы Госпада Нашага Ісуса Хрыста са Сваёю Прачыстай Маці, якую чуў адзін з Баганосных старцаў, стоячы на малітве. Ці не маркоціцца, адначасова з радасцю, наша Нябесная апякунка сваім высокім нябесным смуткам (жалем, журбою, тугою, скрухай, шкадаваннем і г.д. — шмат слоў на запашана на гэты выпадак у роднай мове) аб арыгінале, пра лёс і сучаснае знаходжанне якога Ёй, пэўна ж, вядома. Знікненне былога напастольнага Крыжа Святой Еўфрасінні — ці не знак нашчадкаў на вартасць валодання ім? У гэтай сувязі тым больш узрастае ўсена-

родная адказнасць за новую духоўную рэліквію; адказнасць захавання не пры дапамозе АМАПа ці абмежаванасці доступу, а праз ачышчэнне нацыі ад грахоўнасці, утрыманні душ сваіх у чысціні. "Прыкладам Тваім, Маці, Прасветніца Беларусі, можна збавіцца, то Ты ўзяла Крыж і пайшла за Хрыстом і прыкладна вучыла, як трэба грэбаваць цэлам, а хоцца за душу несмяротную. Дзеля гэтага, дастойная Еўфрасіння Вялікая, князеўна Полацкая, Твой Дух будзе радавацца разам з анёламі" ("Праваслаўны малітоўнік", тэпарт, спеў 8. Таронта, 1990).

тым ліку "развлекать" і далей: "К прымеру, ездить вместе с нами на пикники и делить прочие сладости жизни". Гераніямі нашага часу пачуваюць сябе "ўтрыманкі" мужчын. Ад іх часам ці не ў захапленні нават журналісты, распавядаючы, як тыя шыкуюць грашымі і цвёрда трымаюцца свайго курсу, лічачы, што для гэтага ўсе сродкі прыдатныя, нават сувязь з бандытамі, бо самі журналісты амаль бязвынікова ўзважваюць недацэнку працы творчых людзей дзяржавы, церпячы гвалт над асобай. Дзеля грашовай раскошы нехта бессаромна крадзе, нехта дазваляе сабе іншыя беззаконні. Наша грамадства ці не на кожным кроку сутыкаецца з парушэннем Запаветаў Божых. Факт відавочны, неаспрэчны. І на побытавым узроўні, і ў звязцы "чалавек — дзяржава", і ў адносінах да гістарычнай спадчыны, святой неабходнасці шанавання памяць продкаў, іх атрыбуты, мову і г.д. Усё часцей людзі, якія найбольш набліжаны да Бога, сцвярджаюць, што зямляне знаходзяцца перад канцом свету, што чалавек ушчэнт "амаржоўца" і ўратаваць сябе можа толькі праз пост, пакаянне, малітву.

дзей паняцця граху, узмацненне язычніцкага наступу, нярэдка ў "жыдоўска-масонскай" павязі. Прашу правачэння ў прыняўшых Хрыста яўрэяў, спадзяюся, што абдызца без помс лівага ўзрушэння з боку астатніх, у імя агульнага Творцы і грознага Суддзі.

"Чарговай сусветнай падзеяй будзе з'яўленне Антыхрыста. Хто чакае яго прыходу? Чакаюць яго правадзры яўрэйскага народа, як свайго месію. Не прынялі ж яны Ісуса Хрыста, які прыйшоў у імя Айца Нябеснага. Затое прымуць таго, хто прыйдзе ў імя сваё. Чаканы яўрэямі месія хрысціянствам будзе Антыхрыстам, фальшывым месіяй... (3 кн.: "Мапахі Афонскай гары аб Праваслаўнай духоўнасці". — Гайнаўка — Беласток, 1996, с. 37).

Думаецца, усім ёсць над чым сур'ёзна паразважаць, каб набаятая святыня стала сапраўдным (па-свецку кажучы) талісманам спрыяння ў нашым нацыянальным адраджэнні, каб нашы святы былі не бутафорнымі грукатам, а сапраўдным, надзейным сігналам да вызвалення душы ад варожага гнёту.

Ларыса РАБЦЭВІЧ-БРАНАВІЦКАЯ

Радуюцца тыя, хто паспеў у ліку першых тут, у Мінску, прыкласці сваімі грэшнымі вуснамі да асучасна адноўленай святыні; радуюцца ўдзячныя Госпаду першыя паломнікі; у радасці намерваюцца з Божай дапамогай хутчэй ажыццявіць сваё наведванне зямлі святой Еўфрасінні тыя, хто там яшчэ не быў; радуюцца ўсе шчырыя праваслаўныя вернікі Беларусі. Хваляй пракацілася думка, што калі ўлагоджана Нябесная Заступніца, то цяпер, нібыта, усе праблемы Айчыны будучы вырашаны і пачне ўзрастаць дабрабыт народа. Гэта выказвалі і высокія самоўнікі, і суровы просты люд, і "сярэднестатыстычныя абывацелі" са сваёй звычайнай цікавасцю да пікантных падрабязнасцей (на

На жаль, у наш час грэбаваць цэлам і найбольш клапаціцца пра душу несмяротную не надта звыкла і папулярна. Наадварот, амаль нормай становіцца сексуальная разбэшчанасць, распуцтва праз беззаконні. Наступ варожых сіл, бачных і нябачных, усё больш адчувальны. Усё часцей самым галоўным раскрадалнікам скарбаў душы становяцца грошы. Парыццельна, але амаль у аднолькавай ступені спустошваецца душа і праз катастрафічную адсутнасць грошай, і праз залішак іх. Сучасны камерсант, пры найме на працу прыгожай дзяўчыны, тлумачыў (у прысутнасці маці яе) абавязкі, у

Самое трывожнае — неразуменне большасцю лю-